

# Эфэкт сапсаванага тэлефону

“Брыдкія дваццацігадовыя” – такі цэтлік павесіла публіцыс-тка Катахына Квяткоўска на маладых беларусаў у адным з матэрыялаў ва ўпльывовым польскім часопісе “Polityka”. Згодна з аўтаркай, калектыўны партрэт пакалення тых, хто нарадзіўся за некалькі гадоў распаду Савецкага Саюзу, выглядае наступным чынам: цынічны і мэркантыльны калябарацыяністы рэжыму Лукашэнкі. Супрацоўніцтва з рэжымам выяўляеца ня столькі ў “актыўным размахваныі дзяржаўныі сцягам” на афіцыйных мерапрыемствах, колькі ў апалітычнасці. Прычына сацыяльнай апаты і пасіўнасці заключаеца ў расчараваньні апазыцыйнымі донкіх тамі, якія даўно не адчуваюць рыму сучаснасці... Хацелася б адну супакоіцу хор абураных галасаў грамадzkих актыўістаў, якія тэарычна маглі бытавінаваць аўтарамі ў перадузятым стаўленіі і беларускай моладзі. Сапраўдне нават на старонках гэтага нумара “Асамблеі” відавочна, што ўкра не дастаткова амбіцыйных і креатыўных маладёнаў, здольных абудзіць сваіх аднагодкаў. У абарону пазыцыі Катахыны Квяткоўской можна сказаць наступнае: вельмі цяжка вылучыць агульныя рысы цэлай генерацыі, калі мае контакты з аблежаваным колам. Адсюль і эфект сапсаванага тэлефона. Наш завочны кампраміс з аўтаркай “Polityki” будзе заключацца ў разуменіі таго, што яна прэзентавала ня самых сымпатычных прадстаўнікоў беларускай моладзі.

Хоць падпісвашца пад згаданымі тэкстамі ня надта хочацца, аднак прызнаць трапнасць некаторых высноваў аўтаркі ўсё ж такі варта. Сапраўды, чым адрозніваеца беларуская “брыдкія дваццацігадовыя” ад сваіх аднагодкаў з

Польшчы? Хіба толькі тым, што апошнія хаваюцца ад палітыкі за распіяранымі брэндамі ў буйных гіпермаркетах. Зрешты, за апошнія гады колькасць вялікіх гандлёвых цэнтраў павялічылася і ў Беларусі. Шкада толькі, што дэмак-

больш успрымальнай да такіх рэчаў групай, таму ад лішняга баражу пазбаўляеца імгненна. Яно і зразумела: каб пасыпець чагосці дасягнуць, ня трэба губляць час на закладаныне падмурку няясной будучыні. Як заўважае Зыгмунт Баўман, “сувязі паміж людзімі ня варта параноўваць з аўтазапчасткамі: рэдка калі атрымліваюць іх у гатовым стане (...), выкінутае з ужытку немагчыма замяніць увядначасце”.

Адзін з асноўных выклікаў для беларускай моладзі – адсутнасць камунікацый паміж “прасунутымі” актыўістамі і іх “сystэмнымі” аднагодкамі. Першыя, як правіла, ведаюць значэньне слова “фрылансэр”, свабодна карыстаюцца інтэрнэтам і ездзяць на замежныя сэмінары. Другія ня могуць убачыць сябе па-за межамі створанай уладамі систэмы. Большаясць іхных аднагодкаў аддае перавагу кар’ернаму росту на канкрэтным прадпрыемстве. У прынцыпе, прыведзеныя ў прыклад супрацьлеглія стылі жыцця ў рэальнасці ў чыстым выглядзе не сустракаюцца. Часта мэнеджар сярэдняга звязана рэгулярна вядзе свой інтэрнэт-блог ды адпачывае ў Чэхіі, аднак усё роўна яго ніякім пернікам у офлайнавую сацыяльную актыўнасць не зацягнеш.

Перад нашымі грамадзтвамі пайсталі тыповыя для сучаснага сьвету небясьпекі, звязаныя з крызысам сацыяльнага капіталу. Гэта значыць, што зацыкленасць на пошуку сваёй нэгатыўнай адметнасці – шлях у нікуды. Грамадzkім актыўістам варта ўбачыць сваё грамадзтва такім, якім яно ёсьць. Магчыма, тады на змену горкім расчараваныям прыйдзе яснае бачанье стратэгіі абуджэння грамадзкай ініцыятывы.



ратыі ад гэтага не паболела.

Рацыянальная моладзь не жадае прыкладаць вялікіх намаганьняў дзеля няпэўнай будучыні. Для стварэння любога саюзу паміж людзімі патрэбныя, як мінімум, дзве перадумовы: час і матывацыя. Калі ідэя будучыні скампрамэтаваная – жаданыне ўсталёўваць трывалыя чалавечыя контакты адпадае. Моладзь у звязку з узроставай спэцыфікай зьяўляеца най-

# Магілёў: даўно не зьбіраліся



**У Магілёве адбыўся форум грамадzkіх арганізацыяў Магілёўскай вобласці. На мерапрыемства зъехаліся 106 грамадzkіх актыўісташт з усёй вобласці. Чэрыкаў, Крычаў, Горкі, Мсьціслаў, Шклоў, Крычаў, Клімавічы, Касцюковічы, Хоцімск, Слаўгарад, Бабруйск, Асіповічы, Бялынічы, Быхаў, Глуск, Круглае, сам Магілёў – вось, бадай, і ня поўны сьпіс прадстаўленых на форуме гарадоў ды мястэчак.**

Інцыдатам мерапрыемства выступіла праўленыне Асамблеі няў-радавых дэмакратычных арганізацыяў, зладжанае ж яно было цалкам мясцовымі дзеячамі. Грамадzkія актыўісты сабраліся на форуме, каб абмеркаваць сітуацыю ў няўрадавым сэкторы рэгіёну, презэнтаваць свае арганізацыі, выпрацаваць прапановы да працы ў межах Асамблеі. І, канечнe, дзеля простай камунікацыі адно з адным, узмацнення пачуцця салідарнасці і падт-

рымкі з боку калегаў па грамадzkай дзейнасці. Апошнім часам у сувязі з агрэсіўным стаўленнем уладаў да грамадzkай дзейнасці, маштабная мерапрыемства, на якіх актыўісты з аднога рэгіёну маглі б сустрэцца, амаль не праводзіліся. Асамблея вырашыла аднавіць гэтую практику, і першай такої вялікай сустрэчай стала магілёўская.

На працягу дня ў межах форуму прыйшла праца ў пяці сэкцыях (НДА і палітыка, моладзевыя

НДА, СМИ і НДА, праваабарончыя НДА, сацыяльныя і гуманітарныя НДА). Апроч таго, адбылася презэнтацыя арганізацыяў, справаў і рэгіёнаў, стварэнне Рады Асамблеі НДА Магілёўской вобласці. Вынікам працы тэматычных сталоў стала больш глыбокае разуменьне агульных проблемаў і іх вырашэння, абмен досьведам і сумесныя пляны. Падчас працы сэкцыі “НДА і СМИ” 18 рэдактараў рэгіональных незарэгістраваных маланакладных газетаў Магілёўской вобласці разам з больш як 20-цю магілёўскімі сябрамі БАЖу прынялі заяву з асуджэннем нядыўна прынятага закона аб СМИ і звяротам да Лукашэнкі не падпісваць гэты ганебны дакумент.

Увечары была насычаная культурная праграма: сустрэча з пісьменнікамі Ўладзімерам Арловым і Святланай Алексіевіч, канцэрт фольк-гурту “Джамбі-бум”, презэнтацыя выданняў з кнігарні “Наша Ніва” Валерам Булгакавым, Наталкай Бабінай і Андрэем Скурко.

Удзельнікі выказалі жаданьне зьбірацца на форумах штогод, каб разъвіваць сувязь адно з адным, узбагачаць свой досьвед праз камунікацыі і зараджацца добрым настроем.

## Пасъляфорумная дзейнасць: скіравана сць на пазытыў

Форум Асамблеі НДА Магілёўской вобласці, стаў падзеяй для дэмакратычных арганізацыяў рэгіёну. На дадзены момант Рада НДА, сформаваная на форуме, прыступае да актыўнай працы. Да гэтага часу адбыліся кансультатыўныя паміж лідэрамі НДА, выпрацаваліся варыянты каардынацыйных і арганізацыйных схемаў узаемадзяяньня. Так, была сформаваная каардынацыя моладзевых арганізацыяў і ініцыятыва МОДЭС, якая аб-

ядноўвае моладзь розных поглядаў і зьяўляецца своеасаблівой школай для моладзевых актыўістаў. Быў рэалізаваны цэлы шэраг пасъляховых праектаў. Да прыкладу, у вобласці выдаецца калія 20 незалежных малатыражных газэтак. І ў гэтым асяродку склалася даволі ўстойлівая форма ўзаемадзяяньня і ўзаемадапамогі

За перыяд пасъля форума адбыліся круглыя столы па праваабарончых тэматах, сустрэчы зь вядомымі філёза-

фамі, пісьменнікамі і музыкамі, дзейнічала Магілёўская школа мадальных лідэраў, штотыднёва ладзяцца да 10 мерапрыемстваў: творчыя сустрэчы, презэнтацыі, трэнінгі і сэмінары.

Галоўнае, што вызначае стан дэмакратычнага грамадzkага сэктару вобласці ў парыўнанні з мінулым годам – гэта тое, што з'явілася скіравана сць на пазытыў.

**Віталь Васількоў, сябра Рады Асамблеі НДА Магілёўской вобласці**

# Асамблея супраць «расстрэльнага» артыкулу

Скасаванье артыкулу 193-1 зьяўляеца прынцыповой умовай у справе выпраўлення становішча з правамі чалавека ў Беларусі.

3 года ў ацэнцы значнасці гэта праблема стала асноўным вынікам канфэрэнцыі “193-1: Бягуче становішча і шляхі пераадolenня наступстваў”. Сустрэча, арганізаваная Асамблеяй няўрадавых дэмакратычных арганізацыяў Беларусі, была прысьвеченая праблеме крымінальнай адказнасці за дзейнасць незарэгістраваных грамадзкіх аб’яднаньняў.

Мэтай канфэрэнцыі была выпрацоўка ўзгодненых падыходаў беларускіх праваабаронцаў ды іншых няўрадавых арганізацыяў да працы па скасаванні крымінальнай адказнасці за дзейнасць незарэгістраваных грамадзкіх аб’яднаньняў, палітычных партый, рэлігійных арганізацыяў і фондаў. Удзельнікі дасъедавалі практыку выкарыстання артыкулу 193-1 Крымінальнага кодэкса.

Арганізацыі, прадстаўленыя на канфэрэнцыі, абмяняліся досьведам сваёй працы па праблеме артыкулу 193-1. Гэта праблема займае прыярытэтнае месца ў працы беларускіх праваабаронцаў. Было адзначана, што ў справе процідзеяння гэтаму артыкулу выкарыстоўваліся наступныя дзеяньні:

- распрацоўка экспертын заключэнняў і давядзенняў іх да ведама беларускіх уладаў ды міжнароднай грамадзкасці;

- маніторынг прававых практыкі выкарыстанні артыкулу 193-1;

- падача скаргаў у камітэт па правах чалавека ААН (аднак на дадзены момант аніводнай скаргі не пасрэдна па крымінальным перасъедзі паводле артыкулу 193-1 не пададзена);

- лябіванье ціску эўрапейскіх структураў і ўнясеньне праблемы



ў парадак дня эўрапейска-беларускага дыялёгу;

- аказаныне пра-  
вавой і матэры-  
яльнай дапа-  
могі асобам,  
якія апынуліся  
пад перасъле-  
дам паводле ар-  
тыкулу 193-1;

- дзейнасць,  
скіраваная на  
пераадоленне  
страху ў грамадзтве;

- распрацоўка мето-  
дыкаў прафілактыкі і прэвэнтыў-  
най абароны (у тым ліку праз аду-  
кацыйныя праграмы).

Наступныя акцыі, скіраваныя супраць крымінальнай адказнасці за дзейнасць незарэгістраваных грамадзкіх аб’яднаньняў, былі абмеркаваныя на дадзенай канфэрэнцыі:

Правядзенне міжнароднай канфэрэнцыі ў Брусселі дзеля прыцягнення ўвагі міжнародных (эўрапейскіх) інстытуцыяў і палітыкаў да праблемы;

Выданье “Шэрай кнігі” з ка-

дыфікацыяй інфармацыі па праблеме (прававы анализ, ацэнка адпаведнасці міжнародным стандартам, практыка, шляхі выпраўлення);

Ф а р м у л ё ў к а  
агульных патраба-  
ваньняў і выз-  
начэнне адрасу,  
якога мы мусім пе-  
раканаць у  
тым, што ар-  
тыкул 193-1  
мусіць быць  
адменены;

Зварот у Ка-  
мітэт па правах ча-  
лавека ААН са стратэ-

гічнай скаргай ад імя дзевяці  
выпускнікоў Міжнароднага курсу  
па правах чалавека, што, згодна зь  
беларускім заканадаўствам, паз-  
баўленыя права на стварэнне аб’яднаньня і падпадаюць пад крымі-  
нальнную адказнасць за рэаліза-  
цию свабоды асацыяцыі;

Зварот у Камітэт па правах ча-  
лавека ААН са скаргай па вы-  
ніках адной з крыміналь-  
ных справаў паводле  
артыкулу 193-1;

Зварот да

новага складу палаты прадстаўні-  
коў і Канстытуцыйнага суду на  
базе практыкі перасъеду паводле  
артыкулу 193-1;

Збор подпісаў у межах грамадз-  
кай кампаніі з выхадам на міжна-  
родных суб'ектаў (паводле ўзору  
кампаніі за свабоду веравыз-  
наньня);

Выкарыстаныне ўсіх магчымых  
сродкаў міжнароднага ўплыву на

## шаведка

беларускі ўрад з мэтай прымусіць яго скасаваць артыкул 193-1;

Вынясеньне праблемы артыкулу 193-1 на палітычны парадак дня беларускай апазыцыі напярэдадні выбараў з мэтай узмацнення міжнароднага ціску на беларускі ўрад (магчыма – складаньне асобнага пасланьня лідэрам АДС);

Складаньне съпісу асобаў, задзейнічаных у выкарыстаныні артыкулу 193-1, інфармаванье насельніцтва пра іх датычнасць да заведама неправасудных выракаў разам з асьветніцкай працай па свабодзе асацыяцыяў;

Пашырэнье съпісу асобаў, якім забаронены ўезд у Эўразію;

Прысуджэнне “ганебнай прэмii” самым адышным судзьдзям, прокурорам, съледчым; каардынаторамі працы паміж арганізацыямі, што займаюцца дапамогай у справах, звязаных з артыкулам 193-1, у тым ліку напісаньнем скаргаў у Камітэт па правах чалавека ААН.

Апроч таго, удзельнікі канфэрэнцыі зазначылі, што нэгатыўны ўплыў артыкулу 193-1 не вычэрпваецца наяўнымі крымінальнымі справамі й тым фактам, што артыкул выкарыстоўваецца ў якасці сродку палітычных рэпрэсій. Драматычным зьяўляецца фактар застрашэння: пагроза прыцягнення да крымінальнай адказнасці за дзейнасць незарэгістраваных арганізацыяў не дазваляе разъвіваша грамадзянскай супольнасці і зьяўляецца сродкам ізоляцыі няўрадавых арганізацыяў ад грамадзтва.

“Менавіта дэкрыміналізацыя дзейнасці няўрадавых арганізацыяў праз адмену артыкулу 193-1 Крымінальнага кодэксу будзе

Дзейнасць незарэгістраваных грамадзкіх (і рэлігійных) аб'яднаньняў забароненая ў Беларусі з 1999 года, аднак увядзенне ў 2005 годзе крымінальнай адказнасці за такую дзейнасць (арт. 193-1) замест ранейшай адміністратyнай адказнасці істотна павялічыла значнасць гэтай забароны. У 2006 годзе паводле артыкулу 193-1 было асуждана 6 чалавек (утым ліку 5 чалавек прыгавораны да пакараньня, звязанага з пазбаўленнем волі), яшчэ калі 10 чалавек быў ў статусе падазраваных (справы грамадзянскай ініцыятывы “Партнэрства”, моладзевага цэнтра “Гарт”, некалькі справаў “Маладога фронту”). У 2007 годзе паводле артыкулу 193-1 было асуждана 9 чалавек (справы “Маладога фронту”), аднак пры гэтым толькі адзін быў асужданы да пазбаўлення волі (кіраўнік ініцыятыўнай арганізацыі “РНЕ”). У 2008 годзе да пакараньня, не звязанага з пазбаўленнем волі, была асужданая адна прадстаўніца “Маладога фронту”.

У 2006-2008 гг. вельмі часта артыкул 193-1 выкарыстоўваўся як сродак застрашэння: выносіліся афіцыйныя папярэджаныні з боку прокуратуры, а таксама неафіцыйныя папярэджаныні падчас размовай са спэцслужбамі і допытаў (гэтыя неафіцыйныя папярэджаныні ў значайнай ступені лятэнтныя, але колькасць папярэджаных вымяраеца сотнямі). Асноўнай мішэнню перасыду паводле артыкулу 193-1 зьяўляюцца сябры моладзевых апазыцыйных арганізацыяў, асабліва “Маладога фронту”.

BВ, ngo@belingo.info

зьяўляюща галоўным паказынкам выпраўлення сътуацыі са свабодай асацыяцыяў у Рэспубліцы Беларусь, – заяўві ўдзельнік сустрэчы, юрист Юрый Чавусаў. І дадаў: – Мы ўсе пагадзіліся, што толькі такі прынцыпавы крок можа быць расцэнены як съведчаныне імкнення беларускага ўраду да выпраўлення сътуацыі з правамі чалавека. Бяз гэтага кроку аніякія іншыя паслабленні ў сферы рэгулявання грамадзянскай супольнасці ня будуть зьяўляцца эфектуўнымі і не наблізяць Беларусь да нармалізацыі стасунку дзяржавы й няўрадавых арганізацыяў, чаго вымагаюць 12 умоваў Эўразіязу”.

Паводле словаў арганізатораў

канфэрэнцыі, яе галоўным вынікам стала агульная згода ў ацэнцы значнасці праблемы: крымінальная адказнасць за дзейнасць незарэгістраваных арганізацыяў зьяўляецца прыярытэтным пытаньнем праваабарончых арганізацыяў. Скасаванье артыкулу 193-1 зьяўляецца прынцыповой умовай у справе выпраўлення становішча з правамі чалавека ў Беларусі. Арганізацыі, прадстаўленыя на мерапрыемстве, пазначылі гэту задачу ў якасці прыярытэтай у сваёй далейшай дзейнасці і дамовіліся правесыі шэраг кансультаций дзеля апрацоўкі прапанаваў удзельнікаў канфэрэнцыі ды іх рэалізацыі.

## Прававое рэгуляванье няўрадавых арганізацыяў: эўрапейскія стандарты, беларуская практика

Пер., складаньне: Фонд разьвіцця праваў тэхнолагій, Асамблея дэмакратичных НДА, 2008.

Выданьне прапаноўвае чытальнікам пазнаёміцца з падыходам Рады Эўропы да пытаньня праваўога рэгуляванья стварэння і дзейнасці няўрадавых (некамэрцыйных) арганізацыяў, а таксама з аглядам практикі праваўога рэгуляванья няўрадавых арганізацыяў у Беларусі ў 2007 годзе.

Публікацыя адрасаваная судзьдзям, адвакатам, юрыстам, парламэнтэрам, распрацоўшчыкам законапраектаў, студэнтам і выкладчыкам юрыдычных спэцыяльнасцяў, а таксама ўсім тым, хто цікавіцца праблемамі праваўога рэгуляванья ўзаемадачыненій дзяржавы і грамадзянскай супольнасці.

# Пра моладзь на-філязофску

**Развагі пра моладзь, яе ролю ў грамадзтве, нараканьні на “пасіўнасць” сучасных маладзёнаў асабіста ў мяне выклікаюць неадназначныя пачуцьці. Паспрабую зрабіць накіды да партрэту моладзі з сацыялягіч-на-філязофскай пэрспэктывы.**

**Юнэля Сальнікава**

**Д**ля сацыёлягаў моладзь — гэта адна з сацыяльна-дэмаграфічных групаў, якая вылучаецца на падставе ўзроставых харктарыстык. Чым жа адметны гэты этап для чалавека?

## УЗРОСТАВЫЯ МЕЖЫ МАЛАДОСЦІ


У Беларусі верхня мяжа для маладосці вызначаная 31 годам. Прынамсі, да гэтага ўзросту сям'я лічыцца маладой і мае права, да прыкладу, прэтэндаваць на льготныя крэдыта ад дзяржавы на пабудову жытла. Каб грамадзкая арганізацыя была зарэгістраваная ў якасці маладзевай, ня менш за дзіве трэці ад агульнай колькасці сябраў павінныя складаць грамадзяне ва ўзросце да 31 году.

З ніжній мяжой маладосці наша заканадаўства таксама разбіралася. Крымінальная і адміністратyальная адказнасць наступае з 16 год, але ў шэрагу выпадкаў за кратамі можна апынуцца і ў 14-гадовыім узросце. Для маладзевай арганізацыі ўзрост 16 год зьяўляецца дастатковым для таго, каб стаць яе заснавальнікам. Сябрам арганізацыі можа стаць і яшчэ маладзейшая асона, але пры выкананыні пэўных умоваў.

## МАЛАДЫ = НОВЫ

Маладосць зьяўляецца стратэгічна важным рэсурсам для грамадзтва ў цэлым. Німецкі філёзаф Ганс Ёнас (Hans Jonas) паспрабаваў змадэляваць сітуацыю, калі прагрэс біятэхналёгіі дазволіць падвойжыць жыцьцё чалавека да няпэўных межаў.

Акрамя радыкальнай зьмены стаўлення да съмерці, лягічна



**Сучасныя маладзёны, выгадаваныя на фаст-фудзе, мыльных сэрыялах, ток-шоў, камптарных гульнях**

ўзьнікае пытаныне з працягам роду. Насамрэч, коштам большай працягласці жыцьця ў маштабе народнасельніцтва стане, адпаведна, зыніжэнне прыходу новага жыцьця. Як вынік — адсотак моладзі будзе паступова зъмяншацца на тле ўсё больш старога насельніцтва.

Калі ўявіць, што съмерці ў прынцыпе ня будзе, то, адпаведна, скасоўваецца і працяг роду. Уявіце сабе съвет старых людзей бяз маладзі, съвет ужо вядомых асонаў. Ёнас з жахам кажа пра пэрспэктыву адсутнасці непасрэднасці і гарэння, іншасці як такой. Назапашваньнем досьведу, відавочна, чалавек ніколі ня здолеет кампэнсаваць прывілею погляду на съвет сувезкім вокам, ён ніколі ня здолеет перажыць такога пачуцьця, як няспынная цікаўасць да ўсяго новага.

Атрымліваецца, што абнаўленыне магчыма толькі коштам

пастаяннага завяршэння. Моладзь — гэта своеасаблівая гарантыва таго, што чалавецтва не захарасыне ў самоце і руціне.

## ТРОХІ ЛІЧБАЎ

Быць маладым — гэта пэўны этап жыцьцёвага цыклю, які, відавочна, прадугледжвае наяўнасць акрэсленага сацыяльнага статусу. Маладосьць не патрабуе сацыяльнай съпеласці, гэты пэрыяд якраз дазваляе падрыхтавацца да самастойнага працоўнага жыцьця, матэрыяльнай незалежнасці ад бацькоў і стварэння ўласнай сям'і.

Па-сутнасці, уладкаваньнем штодзённага побыту і займацца сёньня беларуская моладзь, як, зрешты, і астатніе дарослае насельніцтва. Прынамсі, такімі мне падаюцца вынікі сацыялягічнага аптыдання, праведзенага НІСЭПД перед апошнімі парлямэнцкімі выбарамі.

З адказаў на пытаныне “Што для вас у першую чаргу значыць панятак “стабільнасць у краіне”?”, першыя тры месцы займаюць адказы сацыяльна-эканамічнай скіраванасці: “магчымасць прыстойна жыць на заробак ці пэнсію” (73.1%), “пераадоленьне інфляцыі і росту цэнаў” (40.6%), “рост вытворчасці” (22.7%). Усе астатнія адказы знаходзяцца за мяжой 20%, у тым ліку “адраджэнне духоўных і культурных каштоўнасцяў” (14.1%), “магчымасць выказваць свабодна сваю думку” (11.3%).

Гэтыя адказы атрыманыя ад беларусаў узростам ад 18 год і вышэй. Прыкладна пятую частку склалі рэспандэнты 18-30 год. Зыходзячы з вялікіх адсоткаў, набраных адказамі зь першых троек, выкажу меркаваньне, што думка маладых людзей нядужа адрознівалася ад агульных вынікаў.



Рыса многіх маладзёнаў – пафігізм

### ДЗЕ РЭВАЛЮЦЫЯНЭРЫ?

Пэўная абыякавасць да палітычна-духоўнай сферы жыцьця харктарызуе ня толькі маладых беларусаў. Сучасныя інтэлектуалы фіксуюць нарастаючую кансерватыўнасць маладзі па ўсім сьвеце. Прыдумалі нават, як назваць такі спосаб жыцьця і мыслення сёньняшніх маладых людзей, – даасізм.

Вучэньяне Лао-Цзы дастаткова дакладна передае быцьцёвы стан сучаснай маладзі, якая замест актыўных дзеяньняў канцэнтруецца на ўласным Я. Старажытная ўсходняя філязофія вучыць сузіральному, адасобленаму стаўлению да жыцьця, яе маральны ідэал – гэта пустэльнік, які ўсе свае намаганні скіроўвае на самога сябе. Ты можаш быць незадаволеным тым, што адбываецца навокал, але спакой (раўнавага) дасягаецца не пратэстам супраць існуючага прадку, а шляхам пошуку пунктаў апоры ўнутры сябе.

Зразумела, што ў многіх выпадках маладыя людзі нават ня чулі самага слова “даасізм”. Але ўсім вядомы пафігізм і звыклэе маладзевае “на фіга” – гэта якраз і ёсьць праявы неўсвядомленага даасізму. Супраціў несправядлівасці ў грамадстве – доўгі, знясільваючы і часта безвыніковы працэс. Сёньня толькі адзінкі гатовыя ахвяраваць маладымі гадамі дзеля дасяг-

нення недасягальных ідэалаў дэмакратыі, гуманізму... (шэраг абстрактных каштоўнасцяў кожны можа дадаць самастойна).

### I ЗНОЎ ПРА КАНСЬЮМЭРЫЗМ

Для дзяржавы засяроджана сць моладзі на асабістым жыцьці і ігнараваныне грамадzkіх справаў (“філязофія бязьдзеяньня”) зручныя. Пунктам апоры ў наш час становіцца дасягненыне матэрыяльнага дабрабыту з мэтай стварэння ўласнага камфортнага асяродку. Улады ўсяляк разъвіваюць у сваіх грамадзінах кансьюмэрыйзм – прагу спажывання, калі сэнсам жыцьця становіцца набыццё як мага большай колькасці тавараў і паслугаў.

Польскі філёзаф Марэк Глагачоўскі даволі рэзка называе такую звязу “дэблізацыяй маладзі”. Назіраючы сітуацыю ў сваёй краіне, Глагачоўскі прыходзіць да высновы, што дзяржава адмысловы ўкараняе культуру камэрцыі, каб зрабіць людзей глупымі. Філёзаф лічыць, што імкненыне пераўтварыць маладых паліякаў у выключна спажыццё звязана з жаданнем хутчэйшай адаптацыі ў Эўропе – “дэблізацыя дзеля інтэграцыі”.

Беларускія ўлады, відавочна, маюць іншыя мэты датычна маладых грамадзянаў. Прафанацыя актыў-

насці, калі студэнтаў прымусова заганяюць на выбарчыя участкі, толькі пачыніцца стратэгія дзяржавы на стварэнне паслухмянных і “бязьдзеяйных”. Ня больш чым раз на год выконваеш грамадзянскі абавязак – і да наступных выбараў цябе ніхто не чапае.


### ХТО БУДЗЕ КІРАВАЦЬ?

Я ні ў якім разе ня маю на мэце даваць ацэнку моладзі (ды й “на фіга”? ?). Сучасныя маладзёны, выгадаваныя на фаст-фудзе, мыльных сэрыялах, ток-шоў, кампютарных гульнях, наўрад ці горш арыентуюцца ў сёньняшніх рэаліях, чым дарослыя людзі. Больш за тое, менавіта моладзі давядзеца кіраваць светам і адказваць на выклікі часу.

Надзею на будучыню дае перадусім тое, што абстрактная маладзь існуе толькі ў тэорыі. Рэальнае ж жыцьцё любіць паспрачацца з навукоўцамі. І ўсё ж такі рызыкну напрыканцы прывесыці клясыфікацыю моладзі, якую склалі расейскія сацыёлягі. Прыблізная клясыфікацыя маладой генэрацыі датычна прыярытэтных мэтаў і каштоўнасцяў вылучае пяць асноўных групаў.

Першую і, відаць, самую вялікую катэгорию складаюць “мэркантыльныя людзі” – гэта якраз тыя самыя спажыўцы, на якіх грунтуецца кансьюмэрыйскае грамадства. “Чыноўнікі” праз кар’ерны рост імкнуща дасягнучь пэўнага сацыяльнага статусу і тым самым задаволіць свае асабістыя амбіцы. “Інтэлігенты” пазытыўна ўплываюць на грамадства, разъвіваюць навукі і імкнуща зрабіць больш духоўным фізіягічнае жыцьцё. “Філёзафы” зусім мала, але яны найбольш аб'ектыўна рэагуюць на рэчайнасць. І, нарэшце, існуе “група рызыкі”, якая прэтэндуе на дасягненны папярэdnіх групаў і можа пагражаць пераваротамі ці крымінальнымі захопамі каштоўнасцяў.

Хто з вышэй пералічаных групаў возьмежца за стырно кіраваныя, пакажа бліжэйшая будучыня. Ва ўсялякім выпадку, перафразаваўшы вядомае выслоўе, можна сцьвярджаць, што кожны народ варты сваёй маладзі.



# Клянавасьць і дынастыйнасць

**Штатныя ідэолягі вінавацяць грамадзкі сэктар у тым, што яму ўласцівія рысы сямейнасці, што ўм зьяўляюцца «цэлья дынастыі прафесійных рэвалюцыянэраў». Разам з тым, у любой сферы актыўнасці можна знайсці прыклады таго, як дзеци працягваюць справу сваіх бацькоў. Ці, наадворт, бацькі далучаюцца да дзейнасці дзяцей. Калі гаворка ідзе пра непублічную і непрыстыжную сферу, то звычайна на бацькоў і дзяцей, задзейнічаных у адной справе, не звязртаюць увагі. Да прыкладу, ніхто ня будзе казаць пра клянавасьць у сям'і дворнікаў ці звычайных працоўных. Складаней, калі справа датычыцца палітыкі ці трэцяга сэктару. У пазытыўным сэнсе сваяцтва прынята называць дынастыяй альбо пераемнасцю. Для падкрэсліванья негатыўнага значэння дадзенай зьявы таксама існуе свой панятак – клянавасьць. Такім чынам, якія рысы ўласцівія айчыннаму трэцяму сэктару: клянавасьць ці дынастыйнасць? Рэдакцыя часопіса «Асамблея» прапаноўвае неабыкавым чытачам і патэнцыйным моладзевым лідэрам пайдзельніцаць у завочнай дыскусіі на тэму «Клянавасьці і дынастыйнасці». Усе свае роздумы, кпіны, жарты ласкова просім дасылаць на скрынку [tag@belingo.info](mailto:tag@belingo.info). Аўтар найбольш правакатыўнага і адначасова канструктыўнага матэрыялу атрымае сымбалічны прыз ад рэдакцыі.**

#### КІМ АНДРЭЙ

**K**анечне, у грамадзкі сэктар маму прывёў я. Калі мяне пасадзілі, маці адразу ж пачала займацца маймі справамі. Гэта нармальная, бо большасць бацькоў так ці інакш прыходзяць на дапамогу сваім дзецям. Хіба што мая маці крыху больш у гэтым удзельнічае. Увогуле я лічу, што сваяцкая сувязь у падобных справах дапамагае. Вельмі добра, калі ў сям'і ёсьць лад, паразуменіне, узаемная падтрымка. Але, зь іншага боку, у нашых умовах заўсёды ёсьць пэўная небясьпека для тваіх блізкіх, пагроза перасъеду. Атрымліваеща, што блізкія хвалююцца за цябе, а ты – за іх. Увогуле, пытанье ня только ў сямейнасці, але і ў пераемнасці. Мы ўдзельнічаем у акцыях, сустракаемся з прадстаўнікамі старэйшых пакаленіяў. Вось на днях я сустракаўся з пратэстанцкім пастарам Эрнэстам Сабілам. Праблема Беларусі ў тым, што кожнае пакаленіне пачынае будаваць яе з нуля, шукаць нешта сваё, новае. А

варта сыходзіць з працы і плёну мінулых пакаленіяў. Увогуле, сямейнасць у грамадzkім жыцці – гэта добра, галоўнае, каб усё адбывалася з уласнай ініцыятывы і жадання.

#### ФРАНАК ВЯЧОРКА

Мой выпадак цяжка назваць сямейнасцю. Я прыйшоў да грамадзкай дзейнасці ня толькі праз актыўнасць свайго бацькі. Я гадаваўся ў асяродку беларускага ліцэю, які пасыля зачынілі і які нам давялося абараніць. Менавіта ліцэй даў мне натхненіе і дапамог зрабіць свой выбар. Дзякуючы ліцэю я прыняў раашэнне застацца вучыцца ў Беларусі, хаця бацька хацеў, каб я працягваў адукцыю за мяжой. І цяпер я не могу сказаць, што бацька зьяўляецца вялікім прыхільнікам таго, чым я займаюся. Но ўвесе час даводзіцца сутыкацца з рэпрэсіямі, суткамі на Акцэсіі і г.д. Прафесія заўсёды так ці інакш перадаецца ў спадчыну. Існуюць цэлья дынастыі лекараў ці эканамістаў, магчыма, гэта закладаецца ў выхаваньні. Што ты-

чыца палітыкі, то я лічу, што нічога дрэннага няма ў тым, калі чалавек прыходзіць у ту ю сферу, што і яго бацькі. Прынамсі, ён у курсе падзей, мае досьвед бацькоў. У Беларусі з часоў ВКЛ існавала традыцыя арыстакратычнай демакратыі, калі ўлада знаходзілася ў руках інтэлектуальнай меншасці. Такім чынам, далучэніне да палітыкі адбывалася акурат на ўзроўні сям'і.

#### ІВАН ШЫЛА

Кожны выпадак удзелу некалькіх пакаленіяў у грамадзкай дзейнасці – унікальны, тым больш для Беларусі, дзе традыцыі толькі на пачатку фармаваныя. Безумоўна, на выбар непасрэдна ўплывае пазыцыя бацькоў, род іхных заняткаў, асяродзідзе. Але гэта натуральны працэс, які тычицца і непублічных прафесіяў.

«Сваяцтва» мае пэўныя перавагі, бо ёсьць ужо імя, імідж дыкантакты, якія могуць спрашчаць далейшую дзейнасць у трэцім сэктары. Відавочна, што і ўплыў бацькоў у далейшым, напрыклад, лобі будзе мець свае наступствы. Але гэта ўжо звязана зь сямейнымі традыцыямі.

У Беларусі адзін з найбольш вядомых прыкладаў – Вячоркі, Вінцук і ягоны сын Франак. Абодва сябры Партыі БНФ, бацька – намеснік старшыні, а сын – кіраунік моладзевай камісіі. У дадзеным выпадку выбар на карысць Франака, зроблены сябрамі МБНФ, лягічны з пункту гледжання лідэрскіх здольнасцяў абронца і эфектуўнасці, ды і праз простую адсутнасць альтэрнатывы. Але і здольнасці, магчымасці ў Франака зявіліся толькі дзякуючы бацьку. Я не могу асуджаць выбар зьезду Моладзі БНФ, бо гэта ўласная справа гэтай структуры, і толькі час прадэмансцруе мэтазгоднасць.

Аптывала Вольга Хвоя

# Яшчэ раз пра канфлікт пакаленъяў

У апошні час праблема канфлікту пакаленъяў у дэмакратычным руху ўсё часцей становіцца прадметам абмеркавання. З гэтай нагоды пішуцца артыкулы і ладзяцца міжнародныя канферэнцыі. Стварэнне дыскурсу канфлікту пакаленъяў – гэта ўсяго толькі спроба патлумачыць крызысныя зьявы ў апазыцыі і яе шматлікія паразы праз натуральныя чыннікі (прыродны антаганізм паміж рознымі генэрациямі, розніца ў каштоўнасцых арыентацыях, etc).


**Дзяніс Мельянцоў**

Правазадачна-выбарчыя зьезды буйнейшых апазыцыйных партыяў Беларусі (АГП і БНФ), што адбыліся на працягу апошніх двух год, а таксама падзеі Плошчы і стварэнне руху “За Свабоду”, зноў актуалізувалі пытаньне пра канфлікт пакаленъяў унутры беларускай апазыцыі. Канфлікт гэты, паводле асобных аналітыкаў, заключаецца ў настойлівым імкненні маладой генерацыі ў складзе палітычных партыяў упłyваць на прыняццё партыйных рашэнняў і прадстаўляць свае інтарэсы ў кіраўнічых органах. Зразумела, такія заходы

“партыйнай маладзі” нібыта выклікаюць незадаволенасць прадстаўнікоў больш сталага пакаленъя.


Каб давесці існаванье канфлікту пакаленъяў у беларускай апазыцыі, неабходна спачатку высьветліць, ці існуе выразны разрыў паміж узроставымі групамі ў апазыцыі, і ці існуюць увогуле гэтыя самыя пакаленъні. У гэтых мэтах было праведзенае міні-дасьледаванье ўзроставага складу найбольш буйных і ўплывовых апазыцыйных партыяў – Беларускага народнага фронту, Аб’яднанай грамадзянскай партыі і Партыі камуністаў беларускай. Вось некаторыя вынікі гэтага дасьледаванья.

Узроставыя группы ў кіраўніцтве палітычных партыяў (у адсотках)



Як вынікае з дасьледаванья, сярэдні ўзрост партыйнай эліты дастаткова салідны і ён павялічваецца падчас руху ад правага краю палітычнага спектру да левага (у гэту схему добра ўкладаецца і партыя БСДП(Г), сярэдні ўзрост кіраўніцтва якой складае 53,3 гады). Апошніе можа съведчыць як пра непапулярнасць сярод маладзі левай ідэалёгіі, гэтак і пра большую ўнутрыпартыйную дэмагратыю правацэнтрысцкіх партыяў, якія дапускаюць у свае кіраўнічыя органы больш маладых палітыкаў у параўнанні з левымі партыямі.

Ва ўсіх разгледжаных партыях дастаткова нязначную праслойку складаюць сябры партыяў векам ад 35 да 45 год. Гэта можа съведчыць пра адсутнасць пераемнасці ў партыйнай традыцыі праз вымыванье вельмі важнай узроставай катэгорыі, якая складаецца з найбольш самастойных, прафэсійных і мэтанакіраваных людзей, на піку сваіх творчых магчымасцяў. Партыяная маладзь, прайшоўшы “курс” сацыялізацыі ўнутры партыі і дасягнуўшы пэўных пасадаў, пакідае палітычную дзейнасць з дзеля самарэалізацыі ў іншых сферах жыцця. Прычыны гэтай зьявы могуць быць самыя розныя: адсутнасць бачных перспектываў прыходу да ўлады ў краіне, немагчымасць рэалізаваць сябе ўнутры партыі (у тым ліку і праз канфлікт пакаленъяў), змена жыццёвых прыярытэтав, боязь рэпрэсіяў, адсутнасць эфектуўнай маладзейской палітыкі на больш раннім этапе развязання партыі, што, у сваю чаргу, прывяло да зынжэннія колькасці сябраў партыі сярэдняга веку і інш. Такая



ситуацыя назіраецца практычна ва ўсіх апазычных палітычных партыях Беларусі.

Такім чынам, можна канстатаваць наяўнасць разрыва пакалення ўнутры беларускай апазыцыі. Асабліва гэта тычыцца Партыі камуністаў беларускай, дзе больш за 80 адсоткаў палітычнай эліты складаюць людзі, старэйшыя за 45 год.

Разам з тым, разрый пакалення ў не заўжды павінен прыводзіць да канфлікту пакалення. Хутчай да яго можа прывесці такая канфігурацыя ўнутры партыі, калі старэйшае і маладзейшае пакаленны пры сувымерным колькасным складзе і ўнутрыпартыйным уплыве маюць непрапарцыйнае прадстаўніцтва ў кіраўнічых органах. Канфлікт можа назірацца таксама пры наяўнасці сур'ёзных супяречнасцяў у праграмах разъвіцця партыі, прадстаўленых рознымі пакаленнямі. У выпадку разгледжаных партыяў мы такой канфігурацыі не назіраем.

Маладое пакаленне прадстаўленае ў кіраўнічых органах апазы-



**Экс-старшыню Партыі БНФ Вінцука Вячорку на апошнім зыездзе партыі падтрымала Моладзь БНФ, у той час як ягоны апанэнт малады Алеś Mіchalевіч заручыўся падтрымкай партыйцаў сталага веку.**

пакалення ўнутры гэтых партыяў, а да барацьбы разнастайных унутрыпартыйных груповак. Прычым гэта барацьба адбываецца на тle агульнага расчараванья ў партыйных лідерах, якія не змяніліся ўжо на працягу многіх гадоў. Дадзеную тэзу пачындае той факт, што экс-старшыню Партыі БНФ Вінцука Вячорку на апошнім зыездзе партыі падтрымала Моладзь БНФ, у той час як ягоны апанэнт Алеś Mіchalевіч заручыўся падтрымкай шэрагу партыйцаў сталага веку.

Сапраудны ж канфлікт пакалення ў, на маю думку, выявіўся падчас Плошчы у 2006 годзе. Тады пад уплывам электаральнаі мабілізацыі і жорсткіх дзеянняў уладаў у дачыненні да мірных дэмандрантаў, пачалі ўтварацца групы супраціву, якія выразна дыстанцыявалі сябе ад традыцыйнай партыйнай апазыцыі, адказнай, на іх думку, за папярэднія правалы і паразы.

Прадстаўнікі гэтай новай хвалі супраціву якраз і ўяўлялі сабой зусім новую генерацыю несыстэмнай апазыцыі, якая не пагаджалаася са стратэгіяй партыяў, з прынцыпамі іх дзеянасці, не была наосьбітам "партыйнай культуры" і мела адрознае бачаныне ситуацыі.

Гэтае пакаленне прадстаўляла відавочную пагрозу для традыцыйнай партыйнай апазыцыі, і таму

гэты вялізарны патэнцыял маладзевай актыўнасці на быў нікім чынам выкарыстаны партыямі і, пазней, сышоў на нішто. Але ў выпадку рэалізацыі іншай стратэгіі, згодна з якой арганізацыйная матрыца "старых" партыяў наклалаася б на хвалю несыстэмнага і спонтаннага маладзевага супраціву, дэмакратычныя сілы маглі б атрымаць нашмат больш магутны і актыўны рух, чым пазней створаны Рух "За Свабоду".

Аднак гэты канфлікт паміж "старой" систэмнай апазыцыяй і новымі, паўсталымі пасля Плошчы спонтаннымі пратэставымі групамі, цяжка назваць канфліктам пакалення ўнутры апазыцыі, бо гэтыя несыстэмныя групы супраціву так і не сталі складаць часткай апазыцыі ў звычайнім вузкім разуменіні гэтага слова.

Такім чынам, вынікі дасьледавання дазваляюць зрабіць вынікову пры наяўнасць разрыва пакалення ў беларускай систэмнай апазыцыі. Аднак узроставая розніца па шэрагу прычынаў не зьяўляецца падставай для канфлікту. Супяречнасці ўнутры партыяў уяўляюць сабой барацьбу груповак з розным бачанынем тактыкі разъвіцця партыйных арганізацый. Акрамя таго, не існуе агульны "генерацыйнай ідэятычнасці", якая б дазваляла выпрацаваць адзінае бачаныне палітычных працэсаў і адзіння патрабаваныі да сталага разрыва генераціі палітыкаў.



**У Партыі камуністаў беларускай большасці сябраў складаюць людзі старэйшыя за 45 год**

цыйных партыяў больш-менш прапарцыйна. Апроч таго, маладзейшае пакаленне партыйнай эліты прайшло сацыялізацыю ўнутры ўласнае партыі, што не дае падставаў чакаць ад яго кардынальна іншых спосабаў вядзення палітычнай барацьбы і рэалізацыі партыйных задачаў.

Тую незадаволенасць партыйнымі кіраўніцтвам, якая была артыкуляваная, у прыватнасці, падчас апошніх справаздачна-выбарчых зъездаў партыі БНФ і АГП, варта аднесці не да праяваў канфлікту

### **“НОВЫЯ ТВАРЫ”, ГАННА АРХАНГЕЛЬСКАЯ**

У нас няма піяр-мэнэджара. Людзі, якія працуець у арганізацыі, займаюцца гэтым у вольны час. І ў гэты ж вольны час у іх ёсьць іншыя актуальныя пытаньні, якія трэба вырашаць. Уласна кажучы, не да піяру нам цяпер. Займаемся праектамі, перапіскай з партнёрамі, вырашэннем нейкіх надзённых пытаньняў. Мы ня тая арганізацыя, якая імкнецца сябэ рэкламаваць. Да нас прыходзяць людзі, якія даведваюцца пра арганізацыю праз сваіх знаёмых. Увогуле, я лічу, што непублічнасць ніякім чынам на вынікі дзейнасці не ўплывае.

Мы цяпер знаходзімся ў пэўным крызысе. Зъмена кірауніцтва прыводзіць да пераменай у некаторых аспектах дзейнасці. Доўгі час у нас не было офісу, але праекты ёсьць. І ёсё ж, так ці інакш, мы працуем.

### **“НЭКСТ СТОП – НЬЮ ЛАЙФ”, ЖЭНЯ ДЗЕРАВЯНКА**

Непублічнасць трэцяга сэктару можна патлумачыць тым, што арганізацыі імкнуться не афішаваць свае праекты. Напрыклад, фінансаваньне можа быць не зусім легальным ці праект быў незарэгістраваны, таму арганізацыям самім невыгодна распавядабць пра сваю дзейнасць. Звычайна інфармацыя перадаецца праз знаёмых. Ды і заўлішні шум вакол арганізацыі можа прывесці да нэгатыўных наступстваў. Рэальна, ніводная арганізацыя не перажыве праверак.

Арганізацыя ў крызысе. Грошай няма, праектаў няма. Людзі сышодзяць, бо няма нікай праектавай дзейнасці. На пачатку 2000-х гадоў сышло старэйшае пакаленіне, а навічкі нічога ня ўмеюць рабіць. Яны гатовыя паўдзельнічаць у праграмах, адчуць сябе вялінтэрамі, але самастойна займацца дзейнасцю ня могуць.

### **“ФОКУС-ГРУПА”, ЯГОР МАРОЗ**

Я не скажу, што згодны з такой фармулёўкай. Пра палітычныя арганізацыі таксама ня надта мно-га чуваць. Прычыны непублічнасці непалітычных грамадзкіх

арганізацый, у тым ліку і нашай, я бачу ў тым, што як дзяржаўныя, так і недзяржаўныя СМИ не зацікаўленыя ў асьвятленыі дзейнасці НДА. Зь дзяржаўнымі мас-мэдыйямі ўсё досыць проста. Яны ўспрымаюць непалітычныя моладзевыя арганізацыі гэтак жа, як і палітычныя, таму лічачь рацыянальным лепш перастрахавацца і нічога пра незаангажаваныя ў палітыку аб'яднаныні не казаць. Не-

ная дзейнасць. Аднак у арганізацыі працы я ня бачу сур'ёзных хібаў, якія б моглі нэгатыўна паўплываць на будучыню ў стратэгічным пляне.

Што датычыща стану арганізацыі, то я ацэнываў бы вонкавае асяродзьдзе і непасрэдна саму арганізацыю. Дык вось, вонкавае асяродзьдзе досыць нэгатыўнае, варожае, зь якім цяжка працаўаць, цяжка прабівацца да мэтавых гру-

# Учені палітычных НДА

Калі праглядаеш навіны беларускіх інтэрнэт-выданьняў, складваецца ўражаныне, што ў краіне дзейнічаюць толькі палітызаваныя моладзевыя аб'яднаныні. Такое адчуваныне, быццам бы маладыя актыўісты толькі тым і займаюцца, што ўцякаюць ад КДБ-шнікаў, зьбіраюць подпісы за апазыцыйных кандыдатаў ці галадаюць у знак пратэсту. На тле палітычна ангажаваных рухаў амаль не відаць іншых моладзевых арганізацыяў. Адсюль і заканамернае пытаныне: куды падзеліся непалітычныя аб'яднаныні? Справа ў тым, што “экзыстэнцыя” падобных непалітычных арганізацыяў характарызуеца малой прысутнасцю ў мэдыйнай прасторы і аблежаваным выйсцем на мэтавую группу. Аднак дамо слова самім непалітычным арганізацыям. На старонках “Асамблеі” прадстаўнікі дадзеных аб'яднаныні адкажуць на пытаныні: чаму пра іх нічога не чуваць?

як яны ацэнываюць стан сваёй арганізацыі на дадзены момант?

дзяржаўныя СМИ аддаюць перавагу асьвятленню дзейнасці палітычных НДА. Нягледзячы на гэта, нашая арганізацыя распаўсюджвае пра сваю дзейнасць даволі многа інфармацыі. Гэта прэс-рэлізы і буклеты. А нядаўна мы ўдзельнічалі ў другім Фэстывалі нефармальнай адукацыі, дзе кожны мог пазнаёміцца з нашай арганізацыяй, кірункамі яе дзейнасці. Разам з тым, мы вымушаныя прызнаць, што многае ў нашай арганізацыі робіцца недастаткова прафэсійна. Да прыкладу, асноўную частку працы па піяры людзі робяць пасля таго, як выконваецца праGRAM-

паў. Праца блякуеца дзяржаўнымі структурамі, многа часу сышодзіць на пераадольваныне бюракратычных перашкодаў. Выход з гэтага толькі адзін: праца, стабільная прафэсійная праца.

### **МГА “ГІСТОРЫКА”, АЛЯКСАНДАР ЯСІНСКІ**

Пра нас фактычна нічога не вядома шырокаму колу грамадзянаў, бо цікавых для журналістай акцыяў у нас няма. Інфармацыю пра нашыя мерапрыемствы мы распаўсюджваєм у асноўным праз інтэрнэт, блогі, а таксама знаёмых і сябраў арганізацыі. Вось нядаўна


ў нэце былі абвесткі пра тое, што ў межах кампаніі “Будзьма!” мы ладзілі экспкурсіі па Менску. Невіртуальным СМІ больш цікавыя палітычныя арганізацыі, бо там спрэчкі, дыскусіі, нейкі перадзел сфераў уплыву. У нас жа ўсё ціха і спакойна, а гэта ўвагу чытачоў не прыцягвае. Апошнюю публікацыю пра “Гісторыку” я бачыў год таму ў “Вячэрнім Мінску”. І то рабіў матэрыял пазаштатны супрацоўнік (дзяўчына-практыканка). Мы разылічваєм у асноўным на сваіх сябраў, прыхільнікаў. Адмысловай піар-програмы па папулярызацыі сваёй дзейнасці ў нас няма. Звычайна да арганізацыі далучаюцца людзі пасля нейкіх акцыяў, мерапрыемстваў.

Цяпер арганізацыя перажывае пэўны ўздым. Мы праводзім перарэгістрацыю арганізацыі, змяняем падыходы ў кіраваньні. Адкрылі рахунак і будзем браць унёскі з сябраў арганізацыі. Каначне, гэта даволі проблематычна, але трэба навесці парадак.

#### “ЗБС”, ЯЎГЕН ИВАНЮК

Мы цяпер ня вельмі цікавыя прэсе, бо, у парабананыні з тым жа “Маладым фронтам”, ня маём унутраных сварак і канфліктаў і не адчуваем моцнага перасьледу з боку ўладаў. Увогуле, пасля таго, як на нас звязрнулі ўвагу сілавыя ведамствы, мы перасталі афішаўваць сваю дзейнасць. Ёсьць пэўныя задумы па прамоцыі арганізацыі, але пакуль яны не реалізаваныя. Прычыны гэтага я б не стаў называць. Стан нашай арганізацыі можна ацаніць здавальняльной адзнакай. Пасля ранейшых затрыманьняў некаторых сябраў нашай арганізацыі паадлічвалі з універсытэтаў. У выніку, парадзелі нашыя шэрагі, цяжэй стала прыцягваць людзей. Але гэта ня значыць, што ніхто новы не прыходзіць у арганізацыю. Арганізацыя студэнцкая, таму адбываецца паставянная ратацыя кадраў. Да сягненіні за апошні год? Здаецца, нічога значнага не адбылося. Хіба што, як пэўную заслугу, можна назваць шэраг ініцыятываў, якія з нас павырасталі, кшталту “Студфармату”.

**Аптывала Вольга Хвоя**



## Байнэт- запаведнік моладзевых ініцыятываў

Інтэрнэт-прастора ў Беларусі зьяўляеца найбольш пэрспэктыўнай стартаўай пляцоўкай для развіцця грамадзянскай супольнасці.

#### Жана Ямайкіна

**K**алі гаворка заходзіць пра сучасныя моладзевые ініцыятывы ў Беларусі, ўсё часцей прыгадваюцца акцыі і суполкі, так ці інакш звязаныя з інтэрнэтам. Нягледзячы на тое, што нам яшчэ далёка да заходненеўрапейскіх краінаў у пляне распаўсюду сеціва, дзе безылітны доступ у інтэрнэт нармальная зяява практычна ў кожнай кватэры, колькасць карыстальніка інтэрнэту ў Беларусі ўпартая павялічваецца. Паводле дадзеных Міністэрства сувязі і інфарматызацыі, сёньня выхад у сеціва маюць 2 млн. 800 тыс. (прыкладна адна траціна) беларусаў. Гэта вялікая колькасць для дзесяцімільённай краіны. Сама тэхнічная магчымасць падлучэння да інтэрнэту зусім ня значыць, што ўсе аднолькава ёй будуть карыстацца. Як мяркую доктар сацыялягічных наўук Андрэй Вардамацкі: “Моладзевая аўдыторыя карыстаецца інтэрнэтам больш эфэктыўна... У два разы больш моладзёнаў ва ўзросці 15-29 год карыстаюцца сецівам,

чым ўсё насельніцтва ў цэлым”. Менавіта моладзевая аўдыторыя пануе ў байнэце.

Хаця сапраўднага безылітнага тарыфу ў беларусаў дагэтуль няма, кошты на інтэрнэт-трафік розных правайдэраў ўсё больш даступныя для звычайных гарадзкіх сем'яў. Манітор для беларуса ці беларускі сёньня і вакно ў сівет са сваёй даволі зачыненай краіны, і спосаб камунікацыі з аднадумцамі пры заўважным недахопе фан-клубаў, суполак, рухаў у “рэале”, і магчымасць самаарганізацыі для актыўістаў. Блогерства стала стылем жыцця прынамсі 24.000 беларускіх карыстальнікаў, прыкладна столькі он-лайн дзёйнікаў заведзена беларускім блогерамі ў сис্টэме “Livejournal”.

Прынята лічыць, што ў віртуальнай беларускай прасторы адназначна выйграюць дэмакратычныя і ліберальныя тэндэнцыі. Так было апошняе некалькі год. І сапраўды, яны і сёньня адыгрываюць значную ролю, ва ўсялякім разе куды большую, чым у рэальным грамадзкім і палітычным жыцці Беларусі. Але займацца самапад-

манам усё ж такі ня варта. Бо, як паказвае практика, нават у інтэрнэт-супольнасцях пры больш пільным разглядзе ўсё-такі вялікая частка беларусаў, якія хачають палітычных і эканамічных зъменаў, маюць, напрыклад, даволі патрыярхальныя погляды на сям'ю, уладу і грамадзкія мэханізмы.

Калі незалежныя выданынні, якія дыскрымінуюцца, ужо даўно масава перайшлі ў інтэрнэт і паспяхова развіваюцца, то апошнім часам звімі намагаюцца канкуруваць дзяржаўныя "СМІ". Завялі свае інтэрнэт-дзёньнікі і некаторыя праўладныя беларускія персоны. На дыскусійнай пляцоўцы, дадзенай незалежным рэурсам [naviny.by](#), вядзе калёнку адышэны Аляксандар Зімоўскі. Зъявіўся жывы журнал у эксп-дэпутаткі і любімай апазыцыянэркі презыдэнта Вольгі Абрамавай ([olg Abramova.livejournal.com](#)). Не цураюцца беларускай благасфэры і замежныя дыплематы. Адзін з найбольш вядомых блогаў стварыў амбасадар Вялікай Брытаніі ў Беларусі Найджэл Колд-Дэвіс ([zubritanets.livejournal.com](#)).

Спрабы выйсьці ў сеціва ідэолягіяў рэжыму выглядаюць збольшага штучнымі. Максымум – інтэрнаўты заходзяць на іх старонкі ад цікаўнасці. У якасці вынятку можна згадаць даволі паспяховы блог на месніку рэдактара "Саўбелі" Ганны Шчадрыной. На сваёй інтэрнэт-бачынне [antusha.livejournal.com](#) яна ўсяляк спрабуе давесці наведальнікам, што не працтвае газету, а зьяўляецца простым жж-юзэрам, які распавядае пра музыку і нейкія прыватныя речы. Аднак у той жа час яна рэгулярна робіць правакатыўныя заявы анатыапазыцыйнага і антыдэмакратычнага зъместу, што даволі ўдала скарыстоўвае для павелічэння рэйтынгу свайго блогу. Там жа яна дае спасылкі на свае артыкулы збольшага фэміністычнай тэматыкі, змешчаныя на ўэб-старонцы "СБ". Паколькі тэма гендэрнай роўнасці на Беларусі мала вывучаная, мяркую, такі ход можна лічыць плюсам на карысць "СБ". Такія артыкулы выклікаюць цікаўнасць і аўтаматычна павялічваюць наведальнінасць

інтэрнэт-вэрсіі газеты. Але гэта бадай што адзіная перамога дзяржаўнага ідэялагічнага выданыня на тэрыторыі байнэту. У астатнім жа, нават узыніклья апошнім часам нібыта незалежныя сайты-клоны дзяржаўных "ідэялагічных рупараў", попытам сярод моладзі не карыстаюцца і ўплыву на разывіццё дыскусіі ў беларускім сецыве амаль ня маюць.

Дзеля справядлівасці заўажу, што апазыцыйныя палітыкі таксама мала працтваўленыя ў беларускай благасфэры. Больш-менш уда-

не маглі сабраць астранамічную для іх суму ў 400-500 тысячаў даляраў на лячэнне. Бацькам адмовілі ў адпраўцы хлопчыка за мяжу за кошт дзяржавы, і тады яны звязрнуліся да грамадзтва. Першымі адгукнуліся аднаклясьнікі Антона. Яны зрабілі і самі раздавалі ў крамах гораду ўлёткі з заклікам да бацькоў не купляць ім чакалядак, а лепш аддаць тая гроши Антону на новае сэрца. Інтэрнэт-карystальнікі стварылі сайт, прысьвечаны Антону [new\\_heart.at.tut.by](#). Блогеры распаўсюдзілі інфарма-



Аnton Дабрасельскі

ла выкарыстоўвае інтэрнэт як інструмент стварэння віртуальных супольнасцяў. Алеся Лагвенец, які з дапамогай свайго блогу [lahviniec.livejournal.com](#), мэйл-рассылак і ўдзела ў спэцыяльна створаным кам'юніці свайго раёну [community.livejournal.com/suharevo](#) стасуецца з выбаршчыкамі. Маюць свой блог палітык Алеся

Mihalevic

[michalevic.livejournal.com](#), а таксама малады палітык Франак Вячорка [franak.livejournal.com](#), да якога, праўда, інтэрнэт-супольнасць ставіцца ня надта сур'ёзна.

Аднак найбольш паспяховымі ў беларускім зъявіўляюцца ініцыятывы, якія зъявіўляюць пра сябе падчас вырашэння нейкай канкрэтнай сацыяльнай праблемы.

Нядайна скончылася акцыя па зборы грошей для хворага 14-гадовага хлопчыка з Гомелю, ініцыятарапаў якой нават цяжка вызначыць. Антон Дабрасельскі меў патрэбу ў перасадцы сэрца. Бацькі і родныя

цыю ў сваіх дзёньніках і суполках. Празь іх інфармацыя дайшла да беларусаў зь іншых гарадоў краіны і з дыяспараў, а таксама да замежнікаў. За некалькі месяцаў актывістам кампаніі ўдалося сабраць 480 тысячаў даляраў. Цяпер хлопчык лечыцца ў італьянскім Турыне.

У беларускім жывым журнале *Рэгія* праходзяць дабрачынныя акцыі, скіраваныя на дапамогу дзеткам-сіротам. Асаблівую ўвагу звязртаюць на збор кніжак, разывіцьцёвых гульняў, караоке і г.д. на беларускай мове. Кожны раз ініцыятарамі зъявіўляюцца розныя юзэры, і ў акцыях ахвотна бяруць удзел беларускія блогеры і актыўісты, незалежна ад іх палітычных поглядаў.

Вялікі рэзананс атрымала акцыя па выратаванні Лошыцкага парку ў Менску. Адной з ініцыятарак была мастачка Ніка Сандрас [muha-elka.livejournal.com](#). У Парку праводзіліся пленэры з мастакамі

і музыкамі, людзі прыходзілі зь дзецимі на шпацыры, праводзіліся рыцарскія фэсты, рабіліся фотас-праваздачы ў беларускія кам’юніцы, падпісваліся паперы ў абарону парку. Дзякуючы състэмнай працы актыўістаў кампаніі да проблемы звязрнуліся блогеры, якіх цікавіў лёс старога парку. Улады, у сваю чаргу, прытартмазілі працэс зыншчэння парку і паабязцілі “толькі рэканструкцыю”.

На жаль, шмат цікавых праектаў за апошні час загінула. Так, напрыклад, сканаўствораны групай маладых блогераў і праграмістаў рэйтынгавы рэурс 101blog.net, які аўтаматычна аналізуваў калія 11.000 найбольш папулярных беларускіх інтэрнэт-дзёньнікаў. Сайт дазваляў сачыць за найбольш папулярнымі навінамі, людзімі і аўтакараніннямі ў шырокай беларускай супольнасці аўтараў сеткавых дзёньнікаў і быў адзіным сайтом такой скіраванасці. Спыніў сваю працу і арыгінальны калектывуны беларускамоўны блог pozirk.org.

У адрозненіне ад кароткатэрміновых акцыяў, якія паўстаюць на голым энтузіязме і прыносяць вынікі, больш доўгатэрміновыя праекты, на жаль, часта спыняюць сваё існаванье менавіта праз фінансавыя праблемы. Тыя праекты, якія атрымліваюць грашовую падтрымку, бывае, таксама зьнікаюць праз дрэнную арганізацыю і кіраваныне. У якасці прыкладу можна назваць сайт ініцыятывы “Трэці шлях” 3dway.org, які працяглы час быў даволі папулярны дыскусійнай пляцоўкай. Найбольш вядомым дадзеным рэурсам стаў трэці гады таму дзякуючы гісторыі з сатырычнымі мультфільмамі. За апошні год унутраныя канфлікты і абы-які мэнеджмент прывялі да таго, што некалі вельмі перспэктыўны праект згубіў вагу. У самой ініцыятыве “Трэці шлях” паводле самых пазытыўных падлікаў засталося на больш за 5-10 адсоткаў ад усіх актыўістаў.

Прыцягальнімі для моладзі застаюцца інфармацыйныя праекты, зробленыя такім ж, як яны самі, маладзёнамі. Бяспрэчным лідэрам у скіраваным на студэнцства сэгмэнце байнэту зьяўляецца

generation.by, які стабільна працуе, прафесійна напаўняе сайт і дынамічна разьвіваецца. Калі прыціскаюцца правы студэнтаў, рэсурс становіцца адным з рухавікоў кампаніі салідарнасці. Напрыклад, у выпадку адлічаных з палітычных матываў Таяцны Хомы і Зымітра Жалезнічэнкі.

Пэрспэктыўнымі можна называць і больш маладыя рэсурсы маладзевай скіраванасці. Напрыклад, moladz.org – беларускамоўны сайт з навінамі, інфармацыйай для актыўістаў, парадамі па

зьяўляеца ініцыятыва zabej.info Рэдакцыя сайта – гэта аматары дваравога футболу. Яны ня толькі выдаюць якасны бюлетэнь у PDF-фармаце пра футбол, але і зъмішчаюць арыгінальныя артыкулы пра зацікаўленасці сучаснай моладзі, у розных гарадах краіны арганізуяць незалежныя вулічныя чэмпіянаты.

Інтэрнэт па-ранейшаму зъяўляеца месцам самавыяўлення для маладых беларусаў. І хачы, думаю, улады ўстане ўнесці значныя сумы ў разьвіццё прайадных

## *Манітор для беларуса ці беларускі сёняня і вакно ў съвет са сваёй даволі зачыненай краіны, і спосаб камунікацыі з аднадумцамі*

“пікап” для хлопцаў. Паўгадовы прастой перажыў сайт руху “Ініцыятыва” iniciative.org. Прычынай спыненія быў жорсткі прэсінг актыўістаў пасля акцыі пратэстаў прадпрымальнікаў на пачатку гэтага году. Цяпер сайт, як і сам рух, зноў актыўізуваў сваю працу. Адной з цікавых апошніх падзеі “Ініцыятывы” можна назваць акцыю супраць зруйнавання “съянны Цоя” (стыхійны помнік савецкаму андэграўнд-артысту). Вынікам пратэстаў у выглядзе графіці і інфармацыйнай кампаніі сталася раашэнне ўладаў аб пераносе абелекту на некаторую адлегласць у бок Сьвіслачы.

Сярод пакуль яшчэ адзінковых рэгіянальных інфармацыйных ўэб-вузлоў, якія збольшага зъяўляюцца або апазыцыйнымі сайтамі, або стандартнымі рэурсамі навінаў, якія кампілюць агульна-нацыянальныя навіны зь невялікім дадаткам мясцовых, можна вызначыць таксама нядаўна створаны, але цікавы сваёй задумай рэурс ibelarus.net. Сайт створаны, каб аўяднаць непрафесійных журналістаў і даць ім магчымасць данесці да шырокай аудыторыі рэгіянальныя падзеі.

Яскравай і самабытнай зъявай беларускай інтэрнэт-прасторы, адначасова зауважнай і ў “рэале”,

інтэрнэт-рэурсаў і вырашэніе сваіх задачаў, пакуль што, праз адсутнасць ідэйных блогераў, журналістаў і інтэрнэт-спэцыялістаў, атрымліваеца гэта блага.

Сёняня актыўіст у Беларусі працуе ў складаных умовах. Калі параўнаць з гэтым амаль ідэйная магчымасць ў байнэце для рэалізацыі кампаній, то робяцца зразумелым адносны посьпехі электронных актыўістаў. Праз кампактнасць і адносную аднароднасць беларускіх інтэрнэт-карэстальнікаў інфармацыя тут распаўсюджваецца вельмі хутка і мае вялікі розгалас. Асаблівасцю беларускага грамадзкага актыўізму можна назваць з большага стрыманага стаўлення да палітычных акцый. Што да сацыяльных ініцыятываў – на іх рэагуюць беларускія інтэрнаўты куды больш ахвотна. Паступова факусаваны на сталічным жыцці разам з інтэрнэтам пачынае пашырацца на рэгіёны, што, напэўна, будзе мець вялікае значэнне для разьвіцця актыўізму па ўсёй краіне. Не ўпадаючы ў надта эйфарычнае ўспрыманьне віртуальнай рэчаіснасці ў Беларусі, усё-такі трэба прызнаць менавіта інтэрнэт-прастору найбольш перспэктыўнай стартавай пляцоўкай для разьвіцця грамадзянскай супольнасці

# Малады фронт учора і сёньня

**Аўтар артыкулу, былы сябар Маладога фронту, узгадвае гісторыю ўздыму, канфліктаў, клерыкалізацыі і інвалюцыі арганізацыі. Ра- зам з тым, Уладзімер Лабковіч верыць, што, нягледзячы на ўсе проблемы ўнутры МФ, працягам гэтага матэрыялу мусіць быць тэма “Малады фронт заўтра”.**

## АКТЫВІЗАЦЫЯ МФ

Ідэя стварэння моладзевай арганізацыі пры Парты БНФ узьнікла напярэдадні прэзыдэнцкай кампаніі ў 1993 годзе. Праўда, для рэалізацыі задумы на той момант не хапала толькі моладзі. Справа ў тым, што моладзевыя суполкі, якія ў 1988 годзе стварылі Беларускі народны фронт, у пачатку 1990-х ужо перараслы ў старэйшы партыйны актыў ці самарэалізоўваліся ў творчасці і бізнесу. Менавіта таму першая група моладзевай фракцыі Беларускага народнага фронту ўтварылася з часткі моладзі, якая ўваходзіла ў Задзіночанье беларускіх студэнтаў. Гэтая група, нягледзячы на інтэлектуальны патэнцыял, не валодала арганізацыйным досьведам і ня ведала, чым прывабіць моладзь.

Аднак партыйная моладзь і старэйшыя функцыянэры не былі падрыхтаваныя да ўтварэння масавай моладзевай арганізацыі, пакуль на сядзібу БНФ не завітаў студэнт геафаку БДУ Павал Севярынец.

Павал Севярынец, адразу пасля акцыяў пратэсту ў сувязі з рэфэрэндумам 1996 году, увёў сталыя паседжаныя менскай фронтаўскай моладзі, якія адбываліся шточацьвер на сядзібе БНФ. Падчас гэтых паседжаньняў Павал Севярынец быў абраны кіраўніком руху, а таксама быў сфармаваны першы фармат кіраўніцтва Маладога фронту, у склад якога ўвайшлі Павал Севярынец, Яўген Скочка, Андрэй Пятроў. На той момант афіцыйна новаствораная арганізацыя называлася Моладзевая фракцыя БНФ (скарочана МФ БНФ).

Улетку 1997г. паўстала ідэя правядзення першага ўстаноўчага зыезду (Сойму) Маладога фронту. Аргкамітэт Сойму ўзначаліў Павал Севярынец. Сюды ўваходзіла менскае кіраўніцтва моладзі і прадстаўнікі рэгіянальных моладзевых арганізацыяў. На той момант Малады фронт задумваўся як канфедэрацыя моладзевых рэгіянальных арганізацыяў, якая складалася зь менскай (моладзевая фракцыя БНФ на чале з Паўлам Севярынцам), магілёўскай (моладзевая арганізацыя Алеся Асіпцова) і заходній (гарадзенская арганізацыя на чале з Сержуком Паўленкам) частак.

У верасьні 1997 году ў Менску адбыўся першы Сойм Маладога фронту. На ім выявіліся першыя абрысы ўнутранага канфлікту ў арганізацыі. Канфлікт быў выкліканы нежаданьнем пэўнай групы менскай моладзі пагаджацца з падыходамі Паўла Севярынца. Без апошняга, нягледзячы на вонкавую дэмакратычнасць і празрыстасць кіраўніцтва, не магло быць прынятае ніводнае рашэнне. Канфлікт пачаў разрастасцца і паглынаць амаль усіх сябраў арганізацыі. Яго кульмінацыя адбылася зімой 1998 году, калі ў супрацьстаянні былі ўцягнутыя кіраўнікі старэйшага БНФ. Малады фронт стаў арэнай унутрыпартыйнага змагання Вячаслава Сіўчыка зь Ляўонам Баршчэўскім і Юрам Хадыкам. Паступова Павал Севярынец цалкам выціснуў з кіраўніцтва апазыцыю. У выніку канфлікту арганізацыю пакінулі Віталь Рымашэўскі, Валянцін Стэфановіч і інш.



У 1997-1999 гадах Малады фронт зьяўляўся вялікай арганізацыяй. Да прыкладу, колькасны склад МФ перавышаў актыў БНФ. Можна сказаць, тады існавала пэўная мода на рух. Звычайна сябрамі Маладога фронту зьяўляліся студэнты 2-4 курсаў ВНУ. То бок гэта была збольшага студэнцкая арганізацыя. Аднак Павал Севярынец вырашыў арганізацыю пераформатаваць.

## МАЛАДЫ ФРОНТ: ПЕРАЗАГРУЗКА

Увесень 1998 году Павал Севярынец прапанаваў новую канцэпцыю дзейнасці Маладога фронту. Яна палягала на пераутварэнні палітычнай дзейнасці ў агітацыю з выкарыстаннем элемэнтаў шоў і віктарынаў. Дадзеная канцэпцыя атрымала назыву “Шоў Беларушчыны”. У межах рэалізацыі канцэпцыі шматлікія агітацыйныя групы пад выглядам моладзевых краязнаўчых суполак ці моладзі Таварыства беларускай мовы ладзілі ў школах віктарыны, дыскатэкі і іншыя культурніцкія акцыі. У выніку падобнай стратэгіі студэнтам становілася нецікава ўдзельнічаць у дзейнасці арганізацыі. Затое ў МФ у вялікай колькасці з'явілася моладзь старэйшых клясаў школы. Вось гэтая ўзроставая група пачала дамінаваць у Маладым фронце.

У канцы 1999 г. – на пачатку 2000 г. у арганізацыі пачалі зьяўляцца моладзевыя актыўісты розных харызматычных пратэстанцкіх плыніяў. Новыя сябры (дзякуючы ўплыву на Паўла Севярынца і значную частку кіраўні-

тва, якая складалася з асобаў, што прыйшлі на хвалі “Шоў Беларушчыны” атрымалі кантроль над арганізацыяй. Малады фронт пачаў клерыкалізавацца. Выступы кіраўніка арганізацыі і яго атачэння пачалі нападаўніцца рэлігійнай прапагандай. Агульныя паседжаныні МФ становіліся ўсё больш падобнымі да сходаў пратэстантаў-харызматоў.

Менавіта тады ў Маладым фронце і разгарэўся новы, можа быць, самы моцны канфлікт. У арганізацыі сфармавалася група з кіраўніцтва арганізацыі, якая прыйшла да высновы, што новая стратэгія арганізацыі видзе яе ў тупік, таму неабходная змена стратэгіі і кіраўніка.

Аляксей Янукевіч і Ўладзімер Лабковіч падрыхтавалі новую канцепцыю арганізацыі, якая была выкладзеная ў двух дакументах: “Арганізацыя прафесіянал” і “Нашая стратэгія”. Апазыцыя ў арганізацыі атрымала падтрымку ў старэйшых сябраў Маладога фронту, якія стаялі ля вытокаў яе стварэння. Трэба адзначыць, што гэтая група фактычна ня мела ніякай падтрымкі ў рэгіянальных структурах арганізацыі.

1 ліпеня 2000 г. на III Сойме Маладога фронту на пасаду старшыні ад апазыцыі быў вылучаны Аляксей Шыдлоўскі. Вынікі галасавання засвідчылі, што апазыцыя ў Маладым фронце праіграла. Пасля паразы на Сойме з арганізацыі выйшлі Аляксей Янукевіч, Андрэй Пястроў, Аляксей Шыдлоўскі, Уладзімер Лабковіч. Затым шэрагі арганізацыі пакінулі практична ўсе, хто стаяў у 1996 г. ля стырна арганізацыі.

Чарговай спрабай прапанаваць альтэрнатыву Паўлу Севярынцу стаўся IV Сойм Маладога фронту, які адбыўся ўлетку 2001 году. Тады як альтэрнатыва дзейнаму кіраўніку руху выступіў актывіст з Горадні Вадзім Саранчукоў. Фактычна спробу змены Паўла Севярынца ажыццяўлялі старэйшыя сябры арганізацыі з рэгіёнаў. А таксама тыя, хто яшчэ год таму ращауча не падтрымліваў менскую апазыцыю. Гэты зъезд быў даволі драматычным. Спачатку большасць галасоў набраў плян арганізацыі, які распрацоўваўся ўжо быўшымі маладафронтайцамі Аляк-

сеем Янукевічам і Ўладзімерам Лабковічам. Аднак пры выбары старшыні МФ зь невялікім адрывам перамог Павал Севярынец. Тады шэрагі арганізацыі пакінулі практична ўсе актывісты першай хвалі Маладога фронту: Аляксей Чарняеў, Алёна Валынец, Вадзім Саранчукоў і іншыя. Малады фронт зъмяніўся цалкам, і яго ўжо не маглі пазнаць тыя, хто ўвосень 1997 г. удзельнічаў у I устаноўчым Сойме арганізацыі.

### **БЕЗ АКТЫВІСТАЎ ПЕРШАЙ ХВАЛІ: ДЭФРАГМЕНТАЦІЯ**

З 2001 да 2004 году Малады фронт, хаця фармальна і захоўваў статус маладзёжкі БНФ, паслядоўна дыстацыянуваўся ад партыйнага кіраўніцтва. Гэта было звязана з тым, што распачалася працэдура выключэння з партыі Вячаслава Сіўчыка, які зъяўляўся адным з асноўных лабісташ кандыдатуры Паўла Севярынца. У сваю чаргу, Павал Севярынец (разумеючы, што яго ўзрост не адпавядзе арганізацыі) прыйшоў да высновы, што яму неабходна стаць самастойнай палітычнай адзінкай, а ня быць прывязаным да агульнапартыйнай лініі.

Чарговы скандал разгарэўся ў 2004 г., калі насуперак старэйшаму БНФ, Малады фронт сфармаваў самастойны съпіс кандыдатаў у депутаты ў Палату прадстаўнікоў. У выніку канфлікту Павал Севярынец выйшаў з БНФ і абвясціў Малады фронт незалежным ад матчынай партыі. Апроч таго, кіраўнік арганізацыі заявіў аб дзялчэнні да Эўрапейскай кааліцыі Міколы Статкевіча, якая пазыцыянавалася як супрацьпастаўленне кааліцыі “Пяцёрка+”, куды ўваходзіў і БНФ.

У 2004 годзе Малады фронт ужо не зъяўляў той сілы, якая была напрыканцы 1990-х гадоў. Вялікая колькасць рэгіянальных структур утвараў спыніла сваё існаваньне, рэгіянальныя паседжанні, якія раней адбываліся штоchaцьвер, страцілі масавасць і зблышшага адбываліся па традыцыі. Клерыкалізм лідэраў арганізацыі відавочна адштурхоўваў вялікую колькасць моладзі.

Адчуваньне крызысу вымушала

правесці чарговы Сойм Маладога фронту. На ім Павал Севярынец, разумеючы немагчымасць далейшага кіравання арганізацыі, вырашыў фармальна перадаць стырно свайму пераемніку – Зымітру Дашкевічу. Новы лідэр ня меў ні адукцыі, ні харызмы Севярынца, затое быў гатовы трymаць курс на далейшую эвангелізацыю арганізацыі. Прыхільнікі першай хвалі актывістаў паспрабавалі зъмяніць становішча, вылучыўшы ў кандыдаты на старшыню берасцейца Сержука Бахуна. Павал Севярынец (які баяўся вяртання былых актывістаў, а сам арганізацыяй кіраваць болей ня мог) дамогся пагаднення паміж Бахуном і Дашкевічам. Цалкам натуральна, што Зыміцер Дашкевіч, жывучы ў Менску і эксплюатуючы падтрымку Паўла Севяринца, даволі хутка абышоў старэйшага Сержука Бахуна. Фактычна, кіраўніком Маладога фронту стаў Зыміцер Дашкевіч. А Павал Севяринец сышоў у “дарослу палітыку”.

### **БЕЗ СЕВЯРЫНЦА: НОВАЯ ЗАГРУЗКА**

З 2005 году і да сёньня сябры Маладога фронту знаходзяцца пад рэпрэсіямі ўлады. Няма ніводнай арганізацыі ў Беларусі, якая магла бы хадзіць пары нацца з колькасцю рэпрэсаваных. То, што арганізацыя дагэтуль існуе і дзейнічае, выклікае павагу.

Масавыя рэпрэсіі вымусілі пегагледзець структуру арганізацыі. Так, МФ стаў максымальна дэцэнтралізаваным, дзе рэгіянальныя аддзяленні фактычна дзейнічаюць паасобку ці ўвогуле спынілі сваё існаваньне.

Сёньняшні Малады фронт нельга парынаць нават з Маладым фронтом пяцігадовай даўніны. Але падобнае можна сказаць і ў дачыненіні да любой іншай арганізацыі ў Беларусі. Супрацьстаянне па-ранейшаму вабіць моладзь. І нягледзячы на некаторыя ідеялагічныя забабоны лідэраў МФ, энэргія, закладзеная ў арганізацыю, дазваляе з упэўненасцю казаць, што працягам гэтаі тэмам мусіць быць артыкул “Малады фронт заўтра”.

**Уладзімер Лабковіч**



**Багдан Арлоў.** Адзін са стваральнікаў сайту онлайнавых трансляцыяў футбольных матчаў [www.match.by](http://www.match.by):

“Сайт стваралі ўдвух зь сябрам і калегам па працы. Першыя паўгоду рабілі ўсё самастойна.

Спачатку на матчах, калі нас бачылі з ноутбукамі, прымалі за замежнікаў. Цяпер маем некалькі дзясяткаў валянтэраў. Раней ніхто футбольных онлайнавых трансляцыяў на прасторах Беларусі не рабіў. Мы вырашылі сканцэнтрацца на матчах беларускага футболу, паколькі ні згодныя з пазыцыяй, што ўсё сваё – кепкае, а чужое – добрае.

Наколькі запатрабаваныя онлайнавыя трансляцыі? Цяжка сказать. Беларускі футбол – справа загадкавая. Зайдзіце на наш сайт і спытайце ў наведнікаў. Я тут асаба суб'ектыўная. Што да таго, ці зьяўляемся мы структурай грамадзянскай супольнасьці, то на гэтае пытанье нельга даць адназначны адказ. З аднаго боку, нашая ініцыятыва на дадзеным этапе зьяўляецца некамэрцыйнай. А з другога, цяжка ўявіць, што ў нас ёсьць сапраўдная грамадзянская супольнасьць. Мы ў ёй папросту не жывем. Ці ў нас яна толькі фармуеца”.

*Фота naviny.by*

# Ня проста гарпастум

(лац. Наргастум/harpustum – антычная гульня ў мяч)

На першы погляд, каляфутбольныя ініцыятывы мала маюць агульнага са структурамі грамадзянскай супольнасьці. Асабліва, калі згадаць агрэсіўных фанатаў, якія б'юцца паміж сабой пасля матчаў. Далучаць моладзь (ды ня толькі) да грамадзкай дзейнасьці праз арганізацыю футбольных матчаў спрабавалі і спрабуюць разнастайныя НДА і палітычныя партыі (да прыкладу, футбольныя матчы, прысьвеваныя абвяшчэнню БНР). Аднак апошнім часам сталі зьяўляцца ініцыятывы, якія дыстанцуецца ад палітычных кампаніяў. Звычайна іх ініцыятарамі выступаюць аматары футболу, якія ня проста хочуць балець за ўлюбёныя каманды, але і актыўізуюць іншых людзей да супольнай дзейнасьці. Такім чынам, мы маем справу з калектыўнай самаарганізацыяй, што зьяўляеца харктарыстыкай грамадзянскай супольнасьці.

## Яўген Крупка

**Y** сё ж такі пашэнціла бела рускім футбалістам зь іхнымі адданымі заўзятарамі, бо айчынны гарпастум – зьява вельмі супярэчлівая. Хоць узровень клубнага нажнога мяча ўжо на першое дзесяцігодзінье пакідае жадаць лепшага, а нацыянальная зборная штогод традыцыйна замыкае кожную турнірную табліцу, народ усё роўна ўпарты цягнецца на стадыёны. Даць рацыянальнае тлумачэнне заўзятарской веры беларусаў у свае ўлюбёныя каманды вельмі цяжка. Што да эмацыйнага боку мэдаля – усё больш-менш зразумела: народ прагне цуду...

Зрэшты, дзеля справядлівасці варта прызнаць, што доўгачаканы ў часам здарaeцца. Напрыклад, адна з самых рэзанансных у свой час гульняў нацыянальнай зборнай супраць Галіянды ў 1995 годзе. Тады беларусы на сталічным стадыёне “Дына-ма” перамаглі сваіх супернікаў з лікам 1:0. Браму галіяндаў распячатаў футbalіст з фрызурай са старэлага Джымі Гэндрыкса Сяргей Герасімец... А пасля было шмат



выдатных гульняў з сусветнымі сярэднячкамі, грандамі і лузэрамі. Аднак ніводнага разу беларусы ня трапілі ў топ-турнір.

Часта бывае так, што менавіта заўзятарамі бывае сорамна за гульню сваёй каманды. Прайграі з ганебным лікам і ўсё такое. А багнальная ісціна, што, маўляў, мяч круглы, ужо даўно нікога не цікавіць. Адвартная ілюстрацыя – калі спартоўцы пазбягаюць асцыяцыяў з сябрамі сваіх фанклубаў. Вось, напрыклад, ангельскім футбалістам часта бывае сорамна за выкіданы сваіх суайчыннікаў. Да нядаўняга часу слова «злучэнне “ангельскі фан” выклікала нэрвовы цік у праваахоўнікаў усіх ўсходніх краін. Дайшло да таго, што ў Скотлэнд-Ярдзе вырашылі стварыць адмысловы дэпартамэнт футбольнай паліцыі, які б займаўся найбольш ак-

тыўнымі заўзятарамі. Цяпер са-  
мая гарачыя галовы з туманнага  
Альбёну назіраюць за сваімі кум-  
ірамі па тэлевізары.

Беларускія аматары футболу ве-  
раць у свае каманды. І, здаецца,  
апошня посьпехі барысаўскага  
клубу БАТЭ съведчаць пра тое,  
што жаданьні часам могуць матэ-  
рыялізоўвацца. Выход БАТЭ ў гру-  
павую стадью Лігі чэмпіёнаў  
е́сьць таму ілюстрацыяй.

Адныя з найбольш заўважных  
пэрсанажаў, што суправаджаюць  
белзборную на матчах, – заўзя-  
тарская група Б-12. Энтузіясты ня  
проста актыўна балеюць за нацы-  
янальную каманду ды ствараюць  
адмысловыя чытанкі. Яны робяць  
гэта супольна. Арганізатараў ка-  
лектыўнай падтрымкі беларускіх  
футбалістau шукаць ня варта. Ся-  
роўства ў групе Б-12 ніяк не  
фіксуецца, членскія ўнёскі пла-  
ціць ня трэба. Паплечнікі пляну-  
юць свае вылазкі ў інтэрнэце на  
адмысловай бачыне. За фан-гру-  
пай Б-12 ніколі не заўважаліся  
бойкі, п'янкі і хуліганства. Аматары  
бяруць з сабой на гульні добры  
настрой, саколкі, бубны і на-  
цыянальныя сцягі. Чытанкі, да-  
рэчы, выкрыкваюцца па-беларус-  
ку. На апошнія гульні зборнай  
Беларусі па футболе з камандай  
Англіі сябры Б-12 замест забароненых  
б-ч-б палотнішчаў эфект-  
на трымалі ў руках плякаты з гер-  
бамі беларускіх гарадоў. Вось та-  
кая футбольная партызанка ат-  
рымліваеца.

Яшчэ адзін каляфутбольны пра-  
ект, які заслугоўвае ўвагі, – спра-  
ва чалавека-парахода Багдана Ар-  
лова [www.match.by](http://www.match.by). На гэтай ста-  
ронцы ахвочыя могуць убачыць  
жывую онлайнавую трансляцыю  
футбольных матчаў з разнастай-  
ных краінаў. Калі хуткасць  
інтэрнэту і трафік дазваляюць  
аматарам футболу назіраць за  
ўсімі пэрыпэтыйямі гульняй –  
можна зазірнуць на згаданую ба-  
чыну. Хлопцы з [www.match.by](http://www.match.by) са  
сваімі ноўтбукамі, як правіла,  
присутнічаюць на самых заўваж-  
ных матчах з удзелам беларускіх і  
ня толькі дружынаў.

У Беларусі існуе алтэрнатыўны  
футбольны чэмпіянат дваравых  
камандаў. Падрабязнасці ўдзелу ў

“антыскураным мячы” можна да-  
ведацца на старонцы з правака-  
тыўным адресам <http://zabej.info>.  
Што цікава, нягледзячы на суворы  
назоў, кантэнт сайту съведчыць  
пра выключны пацыфізм яго ства-  
ральнікаў. Праўда, часам ініцыя-  
тары аматарскага футболу дэман-  
струюць свой баявы дух ня толькі  
на футбольным полі. Ня так даў-  
но ў сеціве разгарэўся лякальны  
скандал праз прынцыповасць  
сябраў [zabej.info](http://zabej.info). Пасля аднаго з  
турніраў, праведзеных зь лёгкай  
рукі МФ, ініцыятары [zabej.info](http://zabej.info)  
крытычна ацанілі арганізаторскія  
здольнасці заснавальнікаў спа-  
борніцтваў. Як паведамі “Асамблей”  
адзін з арганізатораў футбо-  
льных турніраў Mixась Войчак,  
“панты мусяць адпавядадзь магчы-  
масцям. Калі ня так, то гэта трэба  
выносіць на публічнае абмерка-  
ванье”. Падобная пазыцыя была  
агучаная аднаму незалежнаму  
радыё, якое вяшчае з-за межаў Бе-  
ларусі. Па выхадзе сюжету ў этэр  
крытычныя выказванні забейцаў  
цудоўным чынам былі парэзаныя.  
У выніку слухачы пачулі прычасану  
вэрсію акалічнасцяў правядзен-  
нення турніру. Актыўісты ама-  
тарскага спорту [zabej.info](http://zabej.info) ня  
толькі папулярызуюць моладзеўы  
футбол у краіне, але і намагаюцца  
асвятляць свае ініцыятывы на  
сваёй старонцы і ў ЖЖ.  
Фэміністкі могуць спасть спакой-  
на: энтузіясты [zabej.info](http://zabej.info) займаюцца  
арганізацыяй і жаночага футбо-  
льнага турніру. На афіцыйнай  
старонцы пра прапагандыстаў гульні ў  
мяч можна спампаваць аўдыё і  
відэа з выпускамі каляспартовых  
навінаў. А ўсяго за нядоўгі час  
існаванні ініцыятывы было пра-  
ведзена каля 1.500 матчаў.

Усе пералічаныя каляфутбольны  
ініцыятывы падпадаюць пад  
клясычнае азначэнне суб’ектаў  
грамадзянскае супольнасці. Для  
дасягнення сваіх мэтаў падобным  
аб’яднанням не патрэбныя ні  
юрыдычныя адрас, ні наяўнасць  
гербавай пячаткі. Любая нізавая  
актыўнасць, што грунтуюцца на  
супольным інтарэсе, асабліва каштоўная ў грамадстве, якое часта ня  
хоча думаць пра гэтыя самы суполь-  
ны інтарэс. А перамогі беларусаў  
усё ж будуць.



**Міхась Войчак. Арганізатор  
футбольных турніраў у межах  
ініцыятывы <http://zabej.info>:**

“Мы вырашылі стварыць нашу  
ініцыятыву, паколькі ня ведалі,  
куды падзець сваю энэргію. А па-  
колькі з выбарам формай было  
складана, а мы ўсе зьяўляемся  
аматарамі футболу, то абралі фут-  
больную ініцыятыву. Чым мы ад-  
розніваемся ад іншых ініцыяты-  
ваў па арганізацыі нефармальных  
футбольных матчаў? Тыя арганіза-  
цыі, якія Вы назвалі (МФ, сацыял-  
дэмакраты – **заў. аўт.**), – гэта  
палітычныя арганізацыі, якія ар-  
ганізуюць матчи з пэўнай  
палітычнай мэтай ці пад якую-не-  
будзь дату. У зладжаных падоб-  
ных аўяднаннях турнірах звы-  
чайна ўдзельнічаюць сябры арга-  
нізацыі. Гэтыя мерапрыемствы  
часцей за ўсё зьяўляюцца нема-  
савымі і ўнутранымі. Нашая ж  
мэта – гэта пакрыццё футболь-  
най сеткай усёй краіны. Спачатку  
развівіцё футbolу ў адным дво-  
ры, пасля ў іншым, пасля ў гор-  
адзе – і так на ўсю краіну. Хочацца  
ўцягнуць у дваравы футбол як  
мага болей людзей, развіціе не-  
фермальных спортаў. Нам прыемна  
рабіць штосьці стваральнае і пра-  
цацаць зь людзьмі. У нашых турні-  
рах удзельнічае вельмі шмат не-  
знаёмых асобаў. За тры сезоны мы  
правялі каля 1.500 матчаў. Было  
б вельмі добра мець свой уласны  
стадыён. Цяпер мы гуляем на  
дваравых стадыёнах. Зь міліцыяй  
праблемаў няма. Адзінае, часам  
супрацоўнікі органаў пытаюць, ці  
не ад якіх-небудзь палітычных  
партыяў мы ладзім гульню?”

# Кантроль, неакрэсьленасьць, рызыка

*Моладзевыя хрысціянскія  
ініцыятывы ў Беларусі*

Калі сектар рэлігійных моладзевых ініцыятываў, у пэўным сэнсе, досыць разывіты ў межах рэлігійных арганізацый, то сектар хрысціянскіх грамадзкіх моладзевых арганізацый практична пусты. Па-сутнасьці, можна паразаць моладзевыя рэлігійныя арганізацыі з царкоўным БРСМ-ам, які ствараеца "зьверху" і арганізуе моладзі для пэўнай дзейнасьці.

Натальля Васілевіч

Сучасныя моладзевые ініцыятывы і арганізацыі ў Беларусі – гэта асаблівівід няўрадавых арганізацый. Часцей за ўсё такія арганізацыі ствараюцца ў межах рэлігійных абшчынаў і аб'яднанняў і функцыянуюць у кантэксьце ажыццяўлення рэлігійнай арганізацыі місіянэрскай, выхаваўчай, адукатыўнай і іншай дзейнасьці ў дачыненьні да моладзі, якая належыць ці патэнцыйна можа належаць да той ці іншай рэлігійнай арганізацыі.

Па-сутнасьці, такія арганізацыі зьяўлююцца формай працы з моладзьдзю. Яны ствараюцца і апякаюцца съвятарамі ці спэцыяльна прызначанымі служкамі. Часта кіраўнічыя пасады займаюць іх дзеци ці дзеци царкоўных актыўистаў. Такія арганізацыі нават могуць ня мець спэцыяльнага статусу, статуту дзейнасьці, не рэгіструюцца ў якасці арганізацый ці ініцыятываў. Ды і дзейны закон "Аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях" прапануе дакладна вызначаны пераклік формаў аб'яднанняў і асацыяцый з мэтай ажыццяўлення рэлігійнай дзейнасьці: рэлігійныя абшчыны, рэлігійныя аб'яднанні (аб'яд-

наныні абшчынаў), манастыры і манаскія абшчыны, рэлігійныя брацтвы і сястрынствы, рэлігійныя місіі і духоўныя навучальныя ўстановы. Ніякіх клубаў, моладзевых цэнтраў, аб'яднанняў моладзі і г.д. не прадугледжана.

Адзінай арганізацыйнай формай, якая выкарыстоўваецца пераважна праваслаўнымі, зьяўляеца форма брацтва, у прыватнасьці, моладзевага брацтва. Такія брацтвы моладзі ствараюцца пры розных праваслаўных прыходах, што вызначана статутам Беларускай праваслаўнай царквы. Але, паводле закону "Аб свабодзе сумлення", ствараць брацтва мае права толькі рэлігійнае аб'яднанне. Тому абсолютная большасць моладзевых прыходзкіх ініцыятываў і арганізацый існуе па-за прававым полем. Рэлігійныя, канфесійныя, прыходзкія моладзевые клубы, цэнтры юрдычна не зьяўлююцца арганізацыямі і дзейнічаюць у форме сустрэчаў, гутараў, моладзевых служэнняў і г.д., ці зарэгістраваны ў якасці брацтваў альбо аддзелаў рэлігійных аб'яднанняў па працы з моладзьдзю. Усе вышэй пералічаныя арганізацыі маюць канфесійныя характеристары, існуюць у межах аднаго рэлігійнага аб'яднання, адной канфесіі, і

ва ўсёй сваёй дзейнасьці падпарадкоўваюцца і справаздачныя кіраўніцтву канфесіі. Таму мае сэнс разгледзець асаблівасці дзейнасьці розных арганізацый у межах розных хрысціянскіх канфесій.

## МОЛАДЗЕВЫЯ ІНІЦЫЯТЫВЫ І АРГАНІЗАЦІІ БЕЛАРУСКАЙ ПРАВАСЛАЎНАЙ ЦАРКВЫ

Адзначу некаторыя найбуйнейшыя і найбольш актыўныя арганізацыі Беларускай праваслаўнае царквы (дзейныя, так і тыя, што спынілі сваю дзейнасьць у апошнія гады). Пра дзейнасьць незарэгістраваных і неафіляваных з прыходам ці япархіяльнымі структурамі арганізацый дакладнай інфармацыі давацца ня будзе ў сувязі з магчымасцю іх пераследу, як гэта адбылося ў 2006 г. у выпадку з гомельскім брацтвам. Тады лідэр дадзенай рэлігійнай группы С. Несцяровіч быў прыцягнуты да адміністратыўнай адказнасьці за незаконную рэлігійную дзейнасьць.

1. Свята-Нікольская брацтва праваслаўнай моладзі пры Свята-Петра-Паўлаўскім саборы Менску (іншая назва – брацтва Студэнтаў-мэдыкаў). Асноўнай дзейнасьцю брацтва зьяўляецца слу-

жэньне акафіста сьвіц. Мікалаю Цудатворцу, гутаркі і сустрэчы сябраў брацтва, дапамога ў прыходзе, арганізацыя сустрэчаў праваслаўнай моладзі, дапамога ў нядзельнай школе і ў праваслаўным дзіцячым лягеры, паломніцтвы.

2. Моладзеава брацтва Сьвішчмч. Уладзімера (Хіраска) пры храме Іконы Божай Маці “Усіх тужлівых Радасьць”. Займаецца супольнымі малітвамі, сустрэчамі, дапамогай у прыходзе, сацыяльнай дзейнасцю, арганізацый сустрэчаў праваслаўнай моладзі, паломніцтвамі.

3. Брацтва Св. дабр. кн. Канстанціна Астроскага (моладзеава філія брацтва Трох віленскіх пакутнікаў) пры Свята-Петра-Паўлаўскім саборы Менску. Першапачатковая брацтва існавала пры Свята-Петра-Паўлаўскім саборы і дзейнічала разам з брацтвам Трох віленскіх пакутнікаў – дапамагала правядзеньню богаслужэння на беларускай мове, займалася выдаўніцкай дзейнасцю, ладзіла сустрэчы са сьвятаром, арганізоўвала катэхізацыйную і асьветніцкую, а таксама ў невялікім маштабе сацыяльную дзейнасць. Апроч таго, брацтва актыўна супрацоўнічала з міжнароднымі студэнцкімі хрысьціянскімі арганізацыямі, а таксама сусьеветным брацтвам праваслаўнай моладзі “Сіндэсмас”. Праз сваю актыўнасць у дадзеных сферах, а таксама праз надзвычайную самастойнасць, брацтва Дабр. кн. Канстанціна Астроскага было пазбаўленае дабраславенія на дзейнасць пры Свята-Петра-Паўлаўскім саборы ў 2000-2001 гг. Досьць вялікая група з брацтва з таго часу заходзіць сабе “прытулак” праз розных прыходах. Напрыклад, да апошняга часу брацтва праводзіла місіянэрскія, адукатыўныя і катэхізычныя гутаркі на беларускай мове пры Свята-Ўваскрасенскім прыходзе Менску.

4. Моладзеава група брацтва Святых пакутнікаў Антонія, Яна і Яўстафія Віленскіх пры Свята-Петра-Паўлаўскім саборы Менску. Яна была ўтвораная замест брацтва Канстанціна Астроскага. Працягвае яго дзейнасць па дапамозе брацтву Святых віленскіх пакутнікаў, прыходу, праводзіць гутаркі і сустрэчы са сьвятаром,



ладзіць паломніцтвы, удзельнічае ў міжнародных праваслаўных і міжхрысьціянскіх сустрэчах і ў беларускамоўных богаслужэннях Петра-Паўлаўскага сабору, ажыццяўляе творчыя праекты на беларускай мове, у невялікай ступені займаецца сацыяльнай дзейнасцю. Праз сваю пазыцыю паводле розных пытаньняў царкоўнага жыцця і нежаданнія падпрадкоўвашца жорсткай дысцыпліне моладзеава група была пазбаўленая дабраславенія на дзейнасць пры Свята-Петра-Паўлаўскім саборы ў 2005 г. і з таго часу існуе нефармальна.

5. Моладзеава брацтва Св. прав. Яна Кранштацкага пры Свята-Ўспенскім храме Віцебску, а таксама Віцебскі эпархіяльны аддзел па спраўах моладзі. Апроч традыцыйных сустрэчаў са сьвятаром, брацтва займаецца распаўсядам беларускамоўнага богаслужэння, праводзіць штогадовы фэстываль “Неба славінаў”, а таксама хросны ход, прысьвечаны единасці славянскіх народоў “Агульны шлях – Адзігітрыя”, займаецца інтэрнэт-старонкай [carkva.info](http://carkva.info).

6. Брацтва Св. дабр. кн. Даўмента Пскоўскага Ліды. Займаецца сустрэчамі са сьвятаром, сацыяльнай дзейнасцю, дапамогай у дзіцячым летніку, распаўсядам беларускамоўнага богаслужэння. Напрыклад, правядзеньне ў ліпені 2008 г. разам з сусьеветным брацтвам “Сіндэсмас” летніка-кансультацыі на тэму “Беларуская мова і праваслаўная царква”.

Апроч брацтваў, у праваслаўнай царкве атрымалі шырокі распаўсяд таксама і вайскова-патрыятычныя, спартова-патрыятычныя, казацкія арганізацыі, скаўцкія дружыны. У большасці выпадкаў гэтыя арганізацыі з'ўляюцца не моладзеевымі, а падлетьовымі, створанымі для спартовага, духоўнага, патрыятычнага, часта ў духу ідэалёгіі беларускай дзяржавы ці панславізму, выхавання моладзі.

Як мы можам бачыць, усе праваслаўныя рэлігійныя арганізацыі моладзі падпрадкоўваючы рэлігійнай арганізацыі, а пры парушэнні дысцыпліны іх дзейнасць у межах дадзенай рэлігійнай арганізацыі перапыняецца. Такія арга-

нізацыі не зьяўляюца самакіраванымі, кіраўніцтва не выбіраецца, а, пераважна, прызначаецца на пасаду.

У сувязі з гэтым, цікава каротка прасачыць гісторыю Аб'яднання праваслаўнай моладзі Беларусі (цяпер Аб'яднання моладзі Беларускай праваслаўнай царквы – структурнага падраздзялення Беларускага экзархату). Аб'яднанне моладзі было ўтворанае ў 2002 г. Як адзначаецца ў тагачасным статуте незарэгістраванай арганізацыі, “ініцыятырамі стварэння Аб'яднання праваслаўнай моладзі Беларусі зьяўляюцца моладзеўская арганізацыя Беларускага экзархату”, а “вышэйшым кіраўнічым органам Аб'яднання зьяўляеца Зьезд праваслаўнай моладзі БПЦ”. Старшынём Аб'яднання быў прызначаны эп. Арцемі, а адказны сакратар і Рада былі абраныя праваслаўнай моладзьдзю. Прыняцце новай рэдакцыі закону “Аб свабодзе сумлення” і больш жорсткая рэгламэнтацыя рэлігійнай дзейнасці прывялі да таго, што дзейнасць аб'яднання ў такім выглядзе стала немагчымай і пры ажыццяўленыні дзейнасці сябры аўтадынання сустракалі перашкоды з боку праваахоўных органаў. Больш за тое, ужо ў 2003 г. на зъездзе праваслаўнай моладзі Беларусі новы адказны сакратар быў не абраны, як прадугледжваў статут, а насуперак волі зъезду прызначаны царкоўным кіраўніцтвам. Рэгістрацыя статуту і аўтадынання была немагчымай, бо закон не прадугледжаў такога кшталту арганізацыі прынцыпе. Было вырашана арганізацыю акрэсліць як структурнае падраздзяленне Беларускага экзархату і прыняць ужо не статут, але палажэнне аб Аб'яднанні моладзі БПЦ, заднім чыслом утваруўшы яго ў студзені 2002 г.

Аб'яднанне моладзі з 2002 г. праводзіла шэраг мерапрыемстваў, такія як паломніцтвы, тэматычныя сэмінары, зылёты праваслаўнай моладзі. Але ўжо пачынаючы з 2005 г. актыўнасць дадзенай арганізацыі пачынае значна спадаць, а пасля адкрытага прызначэння новага адказнага сакратара ў 2008 г. наагул сыходзіць у

нябыт, саступаючы месца больш свабодным ініцыятывам.

### **СВАБОДНЫЯ ІНТЕРНЕТ-ІНІЦЫЯТЫВЫ**

Сярод такіх ініцыятываў галоўную ролю выконвае інтэрнэт-форум праваслаўнай моладзі “Беседка” <http://besedka.info>, які першапачатковая ствараўся згаданым вышэй Свята-Нікольскім брацтвам пры Петра-Паўлаўскім саборы, стаўшы пляцоўкай абмеркаванья для Аб'яднання моладзі. Аднак з 2007 г. “Беседка” зажыла сваім жыццём, арганізуячы міжпрыходзкія сустрэчы праваслаўнай

ініцыятывы, звязаныя з дзейнасцю міжнародных альбо замежных праваслаўных арганізацыяў, сярод найбольш значных адзначым наступныя: сусветнае брацтва праваслаўнай моладзі “Сіндэсмас”, расейска-ўкраінска-беларускі фэстываль “Брат’я”, Праабражэнская садружнасць праваслаўных брацтваў (цэнтар у Расеі) і звязаны зь ёй Свята-Філарэтаўскі інстытут (Масква), што гадавы летнік праваслаўнай моладзі на Кіпры, сустрэчы ў абшчыне Тээз (Францыя).

Праваслаўнай арганізацыі, якая мае асаблівы статус сярод

*Калі сэктар моладзевых рэлігійных ініцыятываў, у пэўным сэнсе, досыць раззвіты ў межах дзейнасці рэлігійных арганізацый, то сэктар хрысьціянскіх грамадзкіх моладзевых арганізацый практична пусты*

моладзі, нефармальная сустрэчы, а ў лістападзе 2008 г. – зылёт праваслаўнай моладзі “Единство”. Ёсьць таксама і іншыя нефармальныя праваслаўныя ініцыятывы, галоўным чынам інтэрнэт-ресурсы. Апроч форуму “Беседка”, трэба згадаць партал праваслаўнай моладзі “Дубус” <http://dubus.by>, беларускамоўны сайт “Светач” <http://svetach.org>, дзе разъмяшчаецца інфармацыя пра гісторыю царквы на Беларусі, навіны хрысьціянскага жыцця. Абнаўленыне дадзенага рэсурсу нерэгулярнае. Таксама існуе папулярны хрысьціянскі сайт “Царква” <http://churchby.info>, які дае навіны па хрысьціянскім жыцці ў Беларусі і сьвеце, ажыццяўляе маніторынг рэлігійнай сітуацыі ў Беларусі, змяшчае багаслоўскія, гістарычныя і аналітычныя матэрыялы.

### **СУВЯЗЬ З МІЖНАРОДНАЙ ПРАВАСЛАЎНАЙ СУПОЛНЯСЦЮ**

Апроч вышэйназваных арганізацый можна вылучыць таксама і

праваслаўных моладзевых ініцыятываў, быў і ліквідаваны ў 2006 г. Саюз праваслаўнай моладзі Беларусі ў гонар сьв. Георгія Пабеданосца. Дадзеная арганізацыя была зарэгістраваная Мін'юстам і, паводле свайго статуту, зьяўлялася грамадzkай арганізацыяй, а не рэлігійнай, і не была звязаная зь Беларускай праваслаўнай царквой. Дадзеная арганізацыя спрычынілася да выдання зарэгістраванага ў Расеі часопіса “Теократія”, а таксама ў замоўчаным удзеле ў грамадzk-палітычнай дзейнасці, напрыклад, у вылучэнні назіральнікаў на выбары. Фармальны прычынай ліквідацыі арганізацыі стала адсутнасць юрыдычнага адресу, але, хутчэй, яна было звязанае са справай “Партнэрства”. Справа ўтым, што адвінаваны ў кіраўніцтве незарэгістраванай арганізацыі “Партнэрства” Мікалай Астрэйка ўзначальваў таксама і Саюз.

### **КАТАЛІЦКІЯ МОЛАДЗЕВЫЯ АРГАНІЗАЦІИ**

Асноўная форма дзейнасці каталіцкіх аб'яднаньня ю мала чым адрозніваецца ад моладзевых арганізацыяў Беларускай праваслаўнай царквы. Гэта значыць, такія арганізацыі зьяўляюцца парафіяльнымі ці дыяцэзіяльнымі, узначальваюцца адказным за моладзевую дзейнасць. Iх асноўнымі кірункамі актыўнасці зьяўляюцца сустрэчы са святарамі ці манахамі, рэкалекцыі, спэцыяльныя малітоўныя сустрэчы, удзел у паломніцтвах, у міжнародных сустрэчах моладзі і г.д. Як і ў большасці праваслаўных брацтваў і цэнтраў, моладзевыя групы закліканыя праз сустрэчы забясьпечваць сацыялізацыю моладзі ў царкве, ашаркаўленыне моладзі, магчымасць знайсці сяброў. Нярэдка такія арганізацыі займаюцца і справамі міласэрнасці.

Як і ў праваслаўнай царкве, дзейнасць большасці каталіцкіх моладзевых аб'яднаньня і ініцыятываў жорстка падпрадкаваная царкоўнай герархіі, прынамсі, такое падпрадкаванье падтрабуецца. Для ілюстрацыі дадзенага падзеяньня разгледзім дзейнасць Згуртаваньня маладых каталікоў (далей ЗМК), а таксама інтэрнэт-форуму ЗМК. Згуртаванье маладых каталікоў было зарэгістраванае як грамадзкая, а не рэлігійная арганізацыя і праводзіла вялікую колькасць незалежных мерапрыемстваў. Напрыклад, выдала дыск “Беларускія калыханкі”, праводзіла сустрэчы каталіцкай моладзі і нават хрысьціянская дыскатэki. На інтэрнэт-форуме дадзенай арганізацыі абміркоўваліся розныя тэмы, звязаныя як з багаслоўем Рыма-каталіцкага касцёлу і Беларускай грэка-каталіцкай царквы, так і з іх грамадзкім жыццём і пастарскай практыкай.

У выніку дзейнасці арганізацыі, а таксама “ў сувязі з tym, што ў апошні час актыўізировалася дзейнасць асобаў, якія называюць сябе моладзевай каталіцкай арганізацыяй”, была прынятая пастанова Канфэрэнцыі каталіцкіх біскупай Беларусі. Апошняя заклікала “ўсіх удзельнікаў неафіцыйных арганізацый і груп, якія называюць альбо лічаць сябе каталіцкімі, спыніць несанкцыяна-



**Вядомы палітвязень  
Мікалай Астрэйка быў кірауніком  
«Саюзу Праваслаўнай моладзі»**

ваную дзейнасць, бо яна падрывае дысыпліну ў мясцовым касцёле ў Беларусі і наносіць шкоду яго адзінству”. Больш за тое, ККБ нагадала “пра неправамоцнасць у адпаведнасці з Кодэксам Кананічнага права і з агульнапрынятымі нормамі міжнароднага права выкарыстання назвы “каталіцкі” без дазволу кампэтэнтных касцёльных уладаў і лічыць неадпаведным маральнym прынцыпам выкарыстоўваць слова “каталік, каталіцкі” ў назвах груп, не зацверджаных тымі ж уладамі”. Таксама было рэкамэндавана “пробашчам давесці да ведама аниматораў парафіяльных моладзевых груп і ўсіх асобаў, адказных за працу з моладзізю, пра недапушчальнасць у межах іх дзейнасці любых контактаў з прадстаўнікамі несанкцыянованых арганізацыяў і рухаў рэлігійнага, грамадзкага або палітычнага кірункаў”. Тым ня менш, ініцыятывы, якія ня мелі афіцыйнага дазволу герархіі, працягваюць існаваць, сярод іх можна адзначыць, напрыклад, ініцыятыву за вяртанье касцёла Св. Язэпа, а таксама шэраг нефармальных аб'яднаньня каталіцкай моладзі.

## МОЛАДЗЕВЫЯ ІНІЦЫЯТЫВЫ ПРАТЭСТАНТАЎ

Што тычыцца пратэстанцкіх арганізацыяў у Беларусі, то праз

хісткае становішча падобных рэлігійных арганізацыяў цяжкай зьяўляеца і дзейнасць моладзі ў іх межах. Моладзевае служэнье прызывае да місіянэрскай, выхаваўчай і адукацыйнай дзейнасці, а таксама дапамогі царкве ў правядзеніі служэнья, працы зъ дзецьмі, сацыяльнай дзейнасці. Часта моладзь у пратэстанцкіх цэрквях мае дадатковое моладзевае багаслужэнне. Мноства пратэстанцкіх моладзевых аб'яднаньня — гэта музычныя гурты і праекты. Ёсць і спэцыялізаваныя арганізацыі, такія як Campus Crusade, што праводзяць місіянэрскую і духоўную летнікі, эвангелізацыю праз ангельскую мову.

Сярод пасыповых незалежных пратэстанцкіх моладзевых ініцыятываў адзначым студэнцкі творчы хрысьціянскі рух CREDO, а таксама ўб-сайт “Іди на свет” <http://idinasvet.com>. Рух CREDO, створаны ініцыятыўнымі маладымі хрысьціянамі-студэнтамі, пераважна пратэстантамі, з розных дэнамінацый — баптысцкай, пяцідзясятніцкай, поўнаэвангельскай. Ён не звязаны з канкрэтнай структурай рэлігійнага аб'яднаньня, хоць пастаянна вядуща кансультациі з рознымі пастарамі і старшынямі рэлігійных аб'яднаньняў. Рух аб'ядноўвае значную колькасць студэнтаў-хрысьціян, праводзіць сустрэчы, тэматычныя клубы, дыскусійныя спатканыя, місіянэрскія творчыя акцыі, у прыватнасці, м'зыклы, а таксама займаеца валянтарскай дзейнасцю.

Уб-сайт “Іди на свет”, хоць і ствараўся як сайт моладзі менскай царквы хрысьціянаў веры эвангельской “Дабравешчаныне”, аднак у ім, як на партале, прымаюць удзел нашмат больш шырокія колы хрысьціянскай моладзі. Сайт зьяўляеца адным з самых наведвальних сярод рэлігійных беларускіх сайтаў, удзельнікі сайта размешчаюць розныя артыкулы на актуальныя тэмы, а таксама абмяркоўваюць іх на форуме.

## ХРЫСЦІЯНСТВА І ПАЛІТЫКА

Яшчэ адным відам хрысьціянскіх ініцыятываў зьяўляюцца міжканфесійныя моладзевые

ініцыятывы і арганізацыі. Яны часта могуць і не зьяўляца спэцыфічна моладзевымі. Сюды адносіцца ініцыятыва “За свабоднае веравызнаннне”, кампанія за збор подпісаў за змены рэлігійнага заканадаўства Беларусі, у якой хрысьціянская моладзь розных канфесій прыняла актыўны ўдзел. Міжканфесійная моладзевая ініцыятыва зьяўляюцца альбо фармалізаванымі (напрыклад, міжканфесійная моладзевая група

імшы ў Будславе ў 2008 г.

### **СВАБОДА СУМЛЕНЬНЯ Ў ВІРТУАЛЬНАЙ СФЭРЫ**

Трэба адзначыць, што ў сферы хрысьціянскіх моладзевых арганізацый назіраюцца тэндэнцыі, харацтэрныя і для беларускага “трэцяга сектару”. Перш за ёсё, гэта ціск незалежных ініцыятываў з боку дзяржавы. Толькі ў нашым выпадку сюды дадаецца яшчэ і жорсткі контроль з боку рэлігій-

## ***Як і ў праваслаўнай царкве, дзейнасць большасці каталіцкіх моладзевых аб'яднаньняў падпарадкована царкоўнай герархii, прынамсі, такое падпарадкованьне патрабуеца***

пры Міжнародным адукацыйным цэнтрам ў Менску, пра дзейнасць якой практична няма ніякай інфармацыі), альбо могуць быць цалкам нефармальнымі сустрэчамі.

Асобнае месца сярод хрысьціянскіх арганізацый і ініцыятываў займаюць палітычныя арганізацыі, што пастулююць сваю сувязь з хрысьціянствам. На дадзены момант у Беларусі такіх арганізацый дзеянічае дзівзе – гэта Малады фронт і Беларуская хрысьціянская дэмакратыя. Яны створаныя моладымі палітыкамі-хрысьціянамі розных канфесій для прасоўвання хрысьціянскіх каштоўнасцяў у палітыку, а таксама звязаныя з шэрагам кампаній: правабарончых, праекту “Пакаяння”, супраць акультызму, супраць спаронаў. БХД праводзіць канфэрэнцыі, выдае дыскі хрысьціянскай музыкі, праводзіць сустрэчы і заняткі па гісторыі хрысьціянства на Беларусі, па беларускай мове і інш. Часам акцыі Маладога фронту і БХД носяць кур’ёзныя характеристар. Да прыкладу, акцыя абмену папяровых сардечак з цытатамі з Бібліі на прэзэрватывы, якую ладзіў у межах съяткаваньня дня сьв. Валянціна Малады фронт у 2002 г., ці ўз্যніцце бел-чырвона-белых сцягоў на съяточнай

ных арганізацый, які ў шэрагу выпадкаў зразумелы і апраўданы. Аднак дадзены контроль прыводзіць да амаль поўнай адсутнасці моцных незалежных моладзевых хрысьціянскіх ініцыятываў і арганізацый, падобных на тыя, што існуюць у краінах Заходняй Эўропы, т.зв. студэнцкіх хрысьціянскіх арганізацый.

Па-другое, неакрэсленасць праўнага становіща хрысьціянскіх моладзевых арганізацый: ці яны зьяўляюцца пераважна рэлігійнымі, ці грамадzkімі арганізацыямі. І калі сэктар моладзевых рэлігійных ініцыятываў, у пэўным сэнсе, досыць разывіты ў межах дзейнасці рэлігійных арганізацый, то сэктар хрысьціянскіх грамадzkіх моладзевых арганізацый практична пусты. Па-сутнасці, можна парадунць моладзевыя рэлігійныя арганізацыі з царкоўным БРСМ-ам, які ствараеца “зьверху” і арганізуе моладзь для пэўнай дзейнасці.

Па-трэцяе, вышэйназваныя прычыны вымушаюць шэраг незалежных хрысьціянскіх ініцыятываў дзеянічаць нефармальна, а гэта значыць – рызыкаваць. Гэта вымушае хрысьціянскую моладзь шукаць магчымасці самавыяўлення ў інтэрнэце, блогах, а таксама ў інтэрнэт-суполках.

### **Адукацыйны гід**

Цэнтральнаэўрапейскі ўніверсітэт (ЦЭУ) – шматнацыянальны ўніверсітэт. Большаясць студэнтаў зьяўляюцца грамадзянамі цэнтральнаэўрапейскіх краінаў і краінаў былога Савецкага Саюзу. Сайт

ЦЭУ: <http://www.ceu.hu/home/>  
Эўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт (ЭГУ). З 2005 году дзеянічае ў Вільні і прапаноўвае праграмы бакаліёрскай і магістарскай падрыхтоўкі для студэнтаў з Беларусі. Сайт ўніверсітету:

<http://ehu.lt/>

Studium Europey Wschodniej пры Варшаўскім ўніверсітэце быў арганізаваны пры Інстытуце арыенталістыкі ў 1990 годзе. Займаеца навуковай дзейнасцю, звязанай з краінамі былога камуністычнага блёку. Інфармацыя:

<http://www.studium.uw.edu.pl/?id=main>  
Эрасмус Мандус – новая эўрапейская адукацыйная прапанова ЭЗ Беларусі.

Дадзеная праграма цяпер дасяжная ня толькі для кандыдатаў з краінаў ЭЗ, але і з Украіны, Малдовы і Беларусі. Асьпіранты і навукоўцы маюць магчымасць атрымаць стылізацию для дасьледаванняў у краінах Эўрапейскага Звязу. Дадатковая інфармацыя:

[http://www.delukr.ec.europa.eu/erasmus\\_mundus.html](http://www.delukr.ec.europa.eu/erasmus_mundus.html)

[http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html)

Нямецкая служба акадэмічных абменаў DAAD – адна з найбольш упłyўовых у сусвете пасярэдніцкіх арганізацый у гэтай сферы.

Інфармацыя:

<http://www.daad-ic-minsk.by/>  
<http://www.daad.de/deutschland/index.en.html>

Вышэградскі фонд. Пропаноўвае стылізациі для грамадзянаў краінаў В4, а таксама Беларусі, Харватіі, Малдовы, Украіны, Сэрбіі і РФ. Сайт: <http://www.visegradfund.org/scholarships.html>

Фонд Сораса пропаноўвае гранты, у тым ліку грамадзянам Цэнтральнай і Ёсходняй Эўропы, краінаў былога Савецкага Саюзу

і Манголіі. Інфармацыя: <http://www.soros.org/grants>

Акадэмічны праект Ўэбфоліо пропаноўвае інфармацыю пра стылізанды, летнія школы і канфэрэнцыі. Дадатковая інфармацыя: <http://www.afpwebfolio.org/>

Інфармацыя падрыхтаваная пры дапамозе сайту <http://edu.euro26.by/>

# Замежная адукацыя *i айчынная вучоба*

**Кацярына Пшыбыльска,  
магістар культурызнаўства  
пры універсітэце Ланкастэр**

“Існуе шмат эўрапейскіх і амэрыканскіх праграмаў для беларускай моладзі. Беларусам створаныя ўсе ўмовы, каб плённа вучыцца і развязвацца на глебе міжнароднай адукацыі. У залежнасці ад выбранага кірунку ўніверсітэты могуць прапанаваць разнастайныя праграмы і курсы, а таксама стажыроўкі, працу і від на жыхарства...”

Гэта была цытата з майго яшчэ ненадрукаванага артыкула аб адукацыйных магчымасцях для беларусаў за мяжой. Ненадрукаванага, бо ненапісанага. Які год зъбіраюся засесьці за напісаны шэдэўра даведнікавага мастацтва па гэтых пытаннях і кожны раз кідаю гэту спрабу. Няма натхнення і жадання апісваць “адукацыйныя праграмы для беларусаў за мяжой”. Перш- наперш, няма жадання вылаўліваць з усяго абшару адукацыйных магчымасцяў адмысловыя праграмы менавіта для беларусаў. Навошта падзяляць усе праграмы на “для нас” і “не для нас”? Беларусы на роўні зь іншымі могуць падаваць заяўкі ў большасць універсітэтаў і на вялікую колькасць стыпэндыяў, бо звычайна адміністрацыя міжнародных праграмаў не падзяляе моладзь на беларускую і небеларускую.

Часта, калі даведваюцца, што працуеш у галіне міжнароднай адукацыі, то чакаюць ад цябе пераліку адпаведных праграмаў, дапамогі ў абраныні лепшай і ў напісаныні матывацыйнага ліста з тлумачэннем, куды яго дасылаць. Але гэта ў нашых школах кожнага пацягнуць на прафарыента-

цию, а пасля дадуць сыпіс універсаў, куды “варты” пайсыці. А пасля клясная кіраунічка / намесніца дырэктара скіруе цябе да прыёмнай камісіі, дзе табе дадуць даведку, пакажуць схему, растлумачыць, што, як, дзе, куды і калі.

На ўзоруні міжнароднай адукацыі кніжак і схемаў не існуе. Інфармацыю трэба шукаць і зъбіраць самому, сыходзячы з патрэбай. І ніякіх там няма клясных кіраунічак. Гэта патрабуе самастойнасці, цярплівасці, адвагі і веры ў свае сілы. Некалі майго знаёмага доктара гістарычных науک выкінулі з працы ў адной з амэрыканскіх кавярняў, калі даведаліся пра яго акадэмічны дасягненны. Каб не займаў не сваё месца. Я тады абуралася, а цяпер разумею. Бо ня варты гэта чалавека выбітных здольнасцяў — хавацца і пазъбягаць спаборніцтва зь сябе падобнымі.

Пасля школы трэба ісьці ва ўніверсітэт альбо на працу. Хаця самы распаўсюджаны варыянт сярод беларускай моладзі — гэта, канечніе, сказаць: “А я гэтых амэрыканцаў / немцаў / палякаў не люблю, ды і ўвогуле я ўсё роўна не прайду, гэта ўсё так далёка і страшна”. Лепш мы пасядзім дома, са сваім нецікавым, неактуальным, незразумелым статусам маладога спэцыяліста. Альбо будзем кіравацца нейкімі эфэмэрнымі катэгорыямі “вось скончу ўнівер і паспрабую”, а пасля “вось адпрацую па размеркаваныні і падам заяўку”, пасля “ну вось накаплю на комп і паеду” і так далей. Але ж жыцьцё адбываецца цяпер, і няма часу чакаць, пакуль скончыцца ўніверсітэт, размеркаваныне ці праца на новы кампютар.

А час марнуецца. Шкада. Бо ўсё магчыма. Ніхто ня кажа, што трапіць на міжнародную праграму проста. Але ніхто не забараняе спрабаваць. Трэба знайсці ў сабе сілы скіравацца на дасягненне мэты, а не шкадаваць сябе словамі “оў, мяне, канечнэ, ня возьмуць”. Варта пагадзіцца на тое, што трэба будзе вучыцца, зъмняцца, дастасоўвацца і цяжка працаўваць. Што трэба будзе адказваць на выклікі.

Вучоба за мяжой — гэта досьвед, які дазваляе зразумець, што жыцьцё можа быць іншым. Адзін з найважнейшых плюсаў адукацыі за мяжой — яна робіць вольным. Вучоба за мяжой вучыць самастойнасці. Ніхто ня будзе бегаць за табой, калі ты не наведваеш заняткі. Адсутнасць на занятках будзе, зрэшты, съведчыць толькі пра тваю недальнабачнасць, бо толькі там можна разабрацца з усім тым матэрыялам, які ня проста пазначаны ў праграме, а якім сапрауды трэба авалодаць. І не ад сэсіі да сэсіі, а паслядоўна і сыстэматычна. Калі адсутнічае час для здачы працаў на працягу ўсяго курсу, ніякі, нават самы бліскучы адказ на іспыце, не выратуе. З асабістага досьведу магу сказаць: першыя тыдні як у сярэдніх, так і ў вышэйшых замежных навучальных установах заўсёды выклікаюць шок — а дзе арганізацыйныя спатканыні, дзе аbstestki, дзе стараста, дзе куратар, каб сказаць мне, куды трэба ісьці і што рабіць. У замежных універсітэтах, нават калі адліцаць, не заўсёды папярэдзяць: ведаць пра акалічнасці вучобы твая праблема і твая адказнасць.

І яшчэ, вучоба за мяжой, у тым ліку самы яе нефармальны варыянт, вучыць разылічваць на сябе, а не на дзяржаву, маму, авось, ці калектыв, які дапаможа. Калі не напішаш працы, выкладчык не “зразумее” і не “пачакае”; калі сам не пачнеш працаўваць, ніхто табе працы не дасыць і па размеркаваныннях цягніць на будзе. Вось і вучысься ўсяго дасягніць сам і пачынаеш разумець, што ўсё можна і што гэта — толькі пачатак, бо наперадзе яшчэ мастэрс, а пасля яшчэ шмат-шмат фэлоўшыпаў, стажыровак, а можа, і доктарская.

# Пакаленъне Y

Яны ходзяць у аднолькавыя школы і вучаца па ўніфікованых праграмах. Яны здаюць цэнтралізаваныя тэсты па гісторіі Беларусі, у якіх няма “неправільных” імёнаў і зададзеныя адназначная адказы на пытаньні пра развіцьцё краіны на сучасным этапе. Ва ўніверситетах іх чакае БРСМ і курс па дзяржаўнай ідэалёгіі, а пасля заканчэння – прымусовае разъмеркованье. Паводле задумы, новае пакаленъне беларусаў павіннае было бы аднолькава думаць, з удзячнасцю прымата тое, што яму даецца дзяржавай, і ўсяляк пазъбягаць уласнай ініцыятывы. Але замест шэрэй масы, маладыя і настомныя ўтвараюць рознакаляровую супольнасць: ім падабаецца віратка ад сусветна вядомых брэндаў, заходні лайфстайл і новыя тэхналёгіі. Маладыя беларусы даволі шчыльна інтэграваныя ў сусветную моладзвевую культуру з дапамогай інтэрнэту і зынітаваныя паміж сабой праз віртуальныя сацыяльныя сеткі.

**Ірына Віданава**

## СВАБОДНЫЯ И НЯЗГОДНЫЯ

**A**пошнім часам новае пакаленъне знаходзіцца ў цэнтры ўагі ўладаў, палітыкаў, аналітыкаў і шырокай грамадзкасці, але і сённяня роля маладзі ўмагчымых дэмакратычных пераменах ацэньваецца вельмі супяречліва. Моладзь пераважна прытрымліваецца празаходняй, прайрапейскай арыентацыі, яна больш мабільная, прасыцей адаптуецца і лягчэй успрымае новыя ідэі, праточванню якіх, безумоўна, спрыяюць высокія тэхналёгіі, папулярныя сярод беларускіх маладзёнаў ня ў меншай ступені, чым сярод іх замежных аднагодак.

Уздым моладзевага актыўізму і зьяўленъне даволі вялікай колькасці новых твараў падчас сакавіцкіх падзеяў 2006 г. надалі аптымізму некаторым аналітыкам. Адной з асноўных падставаў для аптымізму была арыентацыя маладзі на вынік, а не на працэс барацьбы, што характарызуе традыцыйную апазыцыю. Аднак, паводле меркаваньня іншых, татальная ідэалізацыя і беспрэцэдэнтная хвала рэпрэсіям супраць маладзевых актыўістаў вядуць да фарманьня апалітычнага і абыякавага пакаленъне маладых прыстасаванцаў, прыхільнікаў Лукашэнкі.

Але і спадзяваньні першых, і страхі другіх ня спраўдзіліся ў по-

ўный ступені. Моладзевы дэмакратычны рух так і не стаў масавым, а некаторыя ініцыятывы, што паўсталі ў 2006 годзе, увогуле зыніклі. У той жа час, шэраг маладзевых груп на нацыянальным і лякальным узроўні систэматычна праводзілі хай сабе і нешмат-колькасныя, але яскравыя акцыі, якія прыцягвалі ўвагу грамадзкасці ды падштурхоўвалі да больш актыўнага дзеяння іншых суб'ектаў апазыцыі. Некаторыя моладзевые актыўісты сталі грамадzkімі лідэрамі ў маштабах сваіх рэгіёнаў ды ўсёй краіны. Перабольшваньнем выглядае і пераацэнка ўплыву ідэалёгіі ды рэпресіўных мэханізмаў на съядомасць маладзевых элітаў. На пытаньне пра матывацію свайго ўдзелу ў сакавіцкіх падзеях рэспандэнты сэрыі фокус-группаў (моладзь, якая далучылася да акцыяў пратэсту супраць афіцыйных уладаў, але не належыла да традыцыйных палітычных партыяў ці грамадzkіх рухаў), праведзеных у жніўні-верасні 2006 году сацыялягічнай лябараторыяй NOVAK, называлі абмежаваньне свабоды ў дробязях на побытавым узроўні, стомленасць ад хлускі афіцыйнай прааганды і зынявагі дэмакратычнай апазыцыі дзяржаўнымі СМИ, хвяляваньне за асабістую будучыню і будучыню краіны, а таксама стан беларускай культуры.

Свабода застаецца важнай каштоўнасцю і для шэраговых малад-



зёнаў, як паказалі вынікі сэрыі фокус-группаў, праведзеных улетку 2008 г. Самаму малодшаму падсуднаму ў “Справе 14-ці”, які быў асуджаны за ўдзел у дэмантрацыі прадпрымальнікаў, было ўсяго трох гадоў, калі Лукашэнка прыйшоў да ўлады. Пры ўсёй ідэалізацыі і пры ўсіх спробах усталяваць татальны кантроль, цалкам авалодаваць розумамі маладых людзей гэты систэмэ так і не ўдалося.

## НЕНАДЗЕЙНЫЯ И ЛЯЯЛЬНЫЯ

Улада не давярае сваёй маладзі, а таму дзейнічае праверанымі спосабамі – спрабуе падкупіць і запужаць. І калі камусыці дзяржаўны пернік падасца нясмачным, то ў запасе заўжды знойдзеца бізун, каб упарядкаваць думкі тых, хто сумняеца, і супакоіць найбольш актыўных. У 2007 г. былі заведзенныя судовыя справы супраць 96-ці выпускнікоў дзяржаўных ВНУ, якія адмовіліся працаваць па разъмеркованыні. Толькі ў мінулым годзе больш за 20 беларускіх студэнтаў былі вымушаныя працягнуць адукацию за мяжой з-за проблемаў з навучаньнем у Беларусі, выкліканых іх грамадzkай дзейнасцю. Агулам, больш за 300 беларускіх студэнтаў, выключаных па палітычных матывах у 2006-2008 гг., цяпер навучаюцца ў Эўропе. Новыя правілы прыёму на шэраг спэцыяльнасцяў, якія прадугледжваюць вуснае сумоўе для абитурыентаў з адмысловай камісіяй і ўключаюць шэраг пытаньняў

па дзяржаўнай ідэалёгіі, дазваляюць адсекчы нядобранадзейных яшчэ перад тым, як яны стануць студэнтамі. Зрэшты, да рэпрэсіўнага мэханізму было падключанае і войска, куды цяпер актыўна прызываюць хлопцаў-актыўістаў, папярэдне пазбавіўшы іх студэнцага статусу, як гэта здарылася са Зымітром Жалезнічэнкам, які, праўда, і ў арміі працягвае змагацца за свае права і ідэалы.

Аднак пераважная частка моладзі заключае зь дзяржавай прапанаваны сацыяльны контракт і пазбягае наўпроставага супрацьстаянья з систэмай. Сацыяльны контракт прадугледжвае ўстойлівия ў часе адносіны паміж уладай (дзяржавай) і асноўнымі сацыяльнымі групамі, а таксама пэўныя мэханізмы прымусу і згоды на выкананыне паставленых умоваў. Істотным элемэнтам у тэорыі сацыяльнага контракту зьяўляецца магчымасць “выйсьця”, пад якім разумеецца нейкая пазытыўная альтэрнатывы, а таксама наяўнасць “голосу” (права на пратэст) у тых, хто пагадзіўся на контракт. Важная роля пасярэднікаў у абмене сыгналамі паміж бакамі, што заключаюць сацыяльны контракт, належыць СМИ.

Згодна з аналізам звесту газеты “СБ”, што зьяўляеца рупарам прапаганды, за перыяд з 1 ліпеня 2007 г. да 30 чэрвеня 2008 г., праведзенага сацыёлягам Надзеяй Яфімавай, моладзь уваходзіць у пяцёрку прыярытэтных сацыяльных груп. У абмен на ляйтнасць, улады прапануюць моладзі разнастайныя праекты, скіраваныя ў першую чаргу на працаўладкаваныне і забесьпячэнье кар'ернага росту. У 87.2 % выпадкаў узаемадзеяньне паміж уладамі і моладзьдзю ініцыяеца зверху і зъдзяйсняеца ў рамках такіх тэмаў, як “навука, высокія тэхнолёгіі” (32.1%), “адукацыя” (21.4%), “працаўладкаваныне, занятасць” (14.3%), “сельскагаспадарчая вытворчасць” (10.7%) і “сацыяльная сфера” (7.1%). Так, напрыклад, стварэныне Парку высокіх тэхнолёгій падаеца як праект, што

адчыняе беспрэцэдэнтныя магчымасці для самарэалізацыі, прафесійнага росту і высокіх заробкаў. Адзін з праектаў увогуле больш падобны да рэаліці-шоў, чым да праграмы дзяржаўнай падтрымкі. Летась 10 выпускнікоў БАТУ былі накіраваны ў вёскі ў якасці кіраўнікоў гаспадараў. Ім былі забясьпечаны ўсе неабходныя ўмовы: уласны дом, машина, пасада, высокі заробак... Іх задачай было ўмацавацца “на месцы” і забясьпечыць “высокія паказынікі” ў працы давераных ім сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Праўда, ніводны з валанцёраў не пратрымаўся ў гэтым раі нават і году, кінуўшы на волю лёсу сваю і дзяржаўную гаспадарку.

### ПРАГМАТИЧНЫЙ ІДЭАЛІСТЫ

Гэта яскравы прыклад таго, што моладзь ня супраць скарыстацца сацыяльным контрактам, але гатовая хутчэй за іншыя сацыяльныя групы разарваць яго ў аднабаковым парадку. Нават паводле матэрыялаў, апублікованых у “СБ”, больш за 21 % моладзі шукаюць “выйсьця” з дзяржаўных праектаў, а яшчэ 21 % ня вызначыліся са сваімі стаўленынямі да таго, што ім прапануюць улады. Як паказалі вынікі фокус-груп, маладыя людзі неадназначна ўспрымаюць сацыяльны контракт, які, на іх думку, ня столькі стымулюе, колькі абмяжоўвае ўласную ініцыятыву. Тым больш, станоўчай альтэрнатывы сацыяльнаму контракту беларускай систэмай не прадугледжваецца, а таму моладзь шукае выйсьця па-за сферамі дзяржаўнага ўплыву.

Прагматычны падыход да жыцця – гэта адна з асноўных характеристык Generation Y (дэмографічны тэрмін, які вызначае людзей, народжаных у перыяд прыкладна між 1978 і 1997 гадамі). Чалавек з пакаленінем Y валодае абвостраным пачуццём асабістай свабоды, адрозніваеца высокімі патрабаванынямі да сябе і да працаўдаўцаў, патрабуе крэатыўнага падыходу і ставіцца да калегаў як да крыніцаў атрымання ведаў. Беларуское пакаленіне Y зь дзяцінства прызыви-

чалася да хуткай зьмены навакольных працэсаў і патрэбы адаптавацца да сітуацыі для ўласнай самарэалізацыі і пасяльховага разъвіцця. Людзі пакаленія Y нарадзіліся ў час закату СССР і ў часы незалежнасці Беларусі – у эпоху імклівых зьменаў грамадзкай палітычнай сітуацыі і, наагул, умоваў жыцця. Гэта людзі, якія імкнутьца да посьпеху і глядзяць на сьвет пазытыўна, незалежна ад часу і месца. Яны бачаць канкрэтныя мэты і дасягаюць іх.

Імкненьне маладых людзей да самарэалізацыі выяўляеца ў самых разнастайных формах. Яны знаходзяць “выйсьце” за рамкамі систэмы: у прыватным сэктары, альтэрнатыўнай культуры, грамадзкай дзейнасці, а часам у эміграцыі. Схаванае ад чужых вачэй, бурлівае і яскравае моладзея жыццё сканцэнтраванае ў шматлікіх субкультурных тусоўках, пратэставай музыцы і мастацтве, спробах адстаяць свае жыццёвяя інтарэсы і дабіца пераменаў, хаяць б у дробязях. Нягледзячы на ўласцівы новаму пакаленію прагматызм і скептыцызм, маладзь прагне пераменаў. “Маладыя людзі павінны быць лідерамі і браць на сябе адказнасць, – кажа Андрэй, DJ папулярнага менскага клубу і актыўны ўдзельнік сакавіцкіх падзеяў 2006 г. – Менавіта ад моладзі залежыць, якой будзе будучыня”.

*Ірина Віданава* выкладала гісторыю ў Беларускім дзяржаўным універсітэце і Ліцэі пры БДУ. У 1998 г. стала галоўным рэдактарам адзінага ў Беларусі незалежнага моладзевага часопісу “Студэнцкая думка”. Гісторык паводле адукцыі, у 2006 г. яна таксама атрымала ступень магістра грамадзкай палітыкі са спецыялізацыяй у мэнеджменте некамэрцыйных арганізаціяў і міжнароднай палітыцы ва ўніверсітэце Джонса Хопкінса. Падчас наўчання ў ЗША працавала ў двух вядучых даследчыцкіх інстытутах. Зьяўляеца аўтарам шэрагу артыкулаў па моладзевай проблематыцы і новых мэдыях.

# Неактуальныя шуфлікі

Прадстаўніца кіраўніцтва Асамблеі Алена Валынец – пра “хаяўныя” паездкі за мяжу, “зорнасьць” моладзевых лідэраў і шуфлікі для дарослых актыўістau.



**Кар.: Калі пачалося публічнае жыццё Алены Валынец?**

А.В.: Актыўніцаць пачала ва ўніверсітэце на другім курсе, калі мы разам зь іншымі дзяўчатамі стварылі суполку ТБМ. Досьць нечакана для сябе самой я стала яе кіраўніцай. Проста так атрымалася, што сярод астатніх ініцыятаў стварэння суполкі не знайшлося ахвотных і, калі прапанавалі мяне, я была занадта зьдзіўленая, каб штосьці адказаць. Гэта палічылі за згоду і абраўлі. Вось так, амаль выпадкова, пачалося маё грамадзкае жыццё. Давялося забыцца на сваю прыродную сарамлівасць і апраўдаць давер. У межах суполкі мы запрашалі да сябе на паралель розных пісьменьнікаў, мастакоў, бардаў, наведвалі мерапрыемствы іншых арганізацый. Потым цягам некалькіх гадоў маё грамадзкае жыццё было звязанае з МФ. Я была адказнай за сувязь з рэгіёнамі: наладжала камунікацыю паміж рэгіональнымі суполкамі і цэнтрам, дапамагала іх станаўленню і росту. Трэба зазначыць, што тагачасны МФ быў вялікай арганізацыяй зь дзясяткамі рэгіональных прадстаўніцтваў. Той пэрыяд жыцця, мабыць, найбольш паўплываў на маё раззвіццё як актыўісткі і на мой сьеветапгляд. Менавіта тады я набыла свой “стартавы капітал”: досьвед, контакты, веды, сяброў. Пасля было кіраванье адной з моладзевых праграмаў і, урэшце, мяне запрасілі працаўца ў Выканаўчае бюро Асамблеі НДА. Са-

мыя доўгія стасункі мяне пакуль што звязваюць з Асамблéяй.

**Кар.: Чым для Вас ёсьць Асамблéя?**

А.В.: Аб'яднаньнем неабыкавых людзей і арганізацыяў, якія праз сумесную працу спрабуюць наблізіць дэмакратычны перамены ў краіне. Працай, якой я з за- давальнем займаюся.

**Кар.: Асамблéя доўгі час выпрацоўвала стратэгію. Што ў выніку атрымалася? Наколькі гэтая стратэгія адпавядае сёньняшнім рэаліям?**

А.В.: Стратэгічны плян Асамблéя выпрацавала яшчэ ў 2004 годзе, на Кангрэсе ён быў абмеркаваны, адкарэктаўваны і прыняты. Тады мы вызначылі некалькі кірункаў працы, якія робяць Асамблéю ўнікальнай і запатрабаванай (на думку сябраў Асамблéя, распрацоўшчыкаў дакументу), распрацавалі плян працы, упрадкаўвалі структуру аб'яднанья. Прасоўванье інтэрэсаў НДА шляхам салідарных дзеяньняў, удасканаленые формаў і мэтадаў камунікацыі паміж сябрамі Асамблéя і вонкавым асяродзьдзем, маніторынг, аналіз і ацэнка дзеянасьці грамадзкага сэктара – у межах гэтых кірункаў мы і працуем усе гэтыя гады. Канечне, такога кшталту праца добра дапамагае больш трапна і з большым эфектам разъясняць відэаў і выгілкі ды больш цвярдзіць ацэнкі вынікі. Аднак сітуацыя з грамадзкім сэктарам у нашай краіне стабільна

нестабільная ў юрыдычным, фінансавым і практичным сэнсе, і гэта моцна размывае ўсе стратэгіі і пляны на працяглыя тэрміны. У некаторых галінах мы маем даволі задавальнільныя вынікі. Але ёсьць адчуваньне, што ў цяперашні момант Асамблéя перажывае, як мы кажам між сабою, крызіс суб'ектнага самавызначэння ў сувязі з разбурэннем грамадзянскай супольнасці... Усё ж такі дзяржаўная сістэма занадта буйны і злобны дыназаўр, і пакуль яя бачна такіх канчатковых сродкаў, якімі можна было бы спыніць яго ўпартасць “вытаптываньне” поля грамадзкага актыўізму. Гэта значыць, што функцыі салідарызацыі і абароны выконваць нялёгка. Да таго ж, “партызаншчына” супярэчыць прадэклараваным Асамблéем мэтам. Перашкаджае і разлад ў палітычным сэгмэнце – так, напрыклад, праведзеная намі грамадзянская кампанія “За Свабоду!”, якая забрала значныя сілы і вымагала сур’ёзнага напружаньня, была практична зруйнаваная чыннікамі, што знаходзіліся пад кантролем Асамблéя.

Такім чынам, бліжэйшым часам зьбіраемся правесці арганізацыйную дыягностыку, каб высьветліць, на якім “съвеце” знаходзімся, абмеркаваць новыя падыходы ды стратэгічныя дзеяньні, знайсьці магчымасці больш эфектыўнага фармату працы Асамблéя ў сучасных умовах Беларусі. Плянуем правесці Кангрэс Асамблéя, ужо даволі хутка.

**Кар.: Як вы пракаментуеце думку пра тое, што трэці сэктар зьяўляецца вузкім карпаратыўным колам, куды звычайному маладзёному цяжка трапіць.**

А.В.: А то ж! Канечне, цяжка. Пра грамадзкія арганізацыі ў нас не распавядаюць на тэлебачаньні, не гавораць на радыё, аўвесткі не пабачыш у транспарце. І калі цябе з арганізацыяй не звязлі знаёмыя ці абставіны, даводзіца пра водзіць уласны пошукаў працы. Да прыкладу, я ў Лідзе, дзе жыла да 17 год, не змагла знайсьці няўрадавай арганізацыі, у якой змагла бы рэалізавацца. І не таму, што іх там няма. Не было знаёмых з тых колаў, абставіны на

склаліся. У Менску было значна прасьцей “знайсьціся”. Нягледзячы на такія цяжкія подступы да нашых арганізацыяў ды ініцыятываў, маладзёны туды ўсё-такі прыходзяць.

**Кар.: Што можа прапанаваць трэці сэктар для моладзі, апрач сэмінараў, якія ўсім даўно надакучылі?**

А.В.: Сэмінары, відавочна, надакучылі тым, хто толькі на іх і ездзіць. А для новых людзей сэмінары — гэта магчымасць атрыманіца новыя веды, знаміствы і наўкі, зь якімі можна эфектыўней дзеянічаць у грамадzkім сэктары. Апошнім часам у Беларусі сэмінараў праводзіцца ня так ужо і шмат, і да нас часцяком звязратаюцца з просьбай правесці навучанье на ту ю ці іншую тэму. Іншая справа, што часта сэмінары ладзяцца паводле прынцыпу “абы было”: без

шэрагі ці пераступае шлях новым арганізацыям, для мяне выглядаюць няпраўдападобнымі.

У пасълявыбарчы пэрыяд было шмат дэкларацый пра тое, што, маўляў, яшчэ крок — і “новая моладзь” заменіць “старых і заімшэлых”. На гэтай глебе было шмат тлуму ў сеціве і прэсе. Нават перформанс быў такі: дарылі, памятаю, шуфлікі зь вядзёркамі кіраўнікам партыяй на нейкім паседжаньні. Забаўная была акцыя, у прынцыпе. Толькі чакала, што наступным крокам стане нейкая свая прапанова, супольныя дзеяньні моладзі. А працягу, на жаль, не было. Пагаварылі, пабуянілі — і разышліся. Ніхто ж не перашкаджаў прапаноўваць, аб'ядноўвацца, зъмяняць пакаленьні ў існуючых структурах ці прасоўваць свае. Але скончыўся запал,

знаёмствы. Галоўнае, “не перабіраць”, усяго павінна быць у меру, бо, здараецца, што некаторыя губляюцца ў замежжы, калі ня целам, дык розумам.

**Кар.: У апазыцыйным дыскурсе часта прынята перабольшаць ролю моладзі ў дэмакратычных пераўтварэннях. А што вы думаеце на гэты конт?**

А.В.: Ня думаю, што моладзь можа зрабіць сур'ёзныя пераўтварэнні бяз сталых трывальных актыўістаў, якія маюць досьвед, даказаную цвёрдасць у сваіх поглядах. Большасць маладзёнаў хутка перагарае, іх няцяжка запалохаць. Асабліва складаная сітуацыя ў рэгіёнах: разумныя маладыя людзі выпраўляюцца вучыцца (вяртаюцца рэдка) і на заробкі. Застаюцца асобныя актыўісты і рэдкія арганізацыі, якія робяць справы, вялікія і малыя. Зрэшты, моладзь сёняня досыць пасъяхова выяўляе сябе ў культуры (ці субкультуры): у музыцы, вершах, іншых кшталтах мастацтва. Аднак гэтага часта бывае замала для “ратавання” сітуацыі.

**Кар.: Куды зынікаюць маладзевыя лідэр?**

А.В.: Яны могуць проста вырасці і перайсьці ў іншую “вагавую” катэгорию. Але так здараецца, што тытул “моладзевы лідэр” аўтаматычна атрымліваюць распіяраныя асобы. Калі хтосьці дае часта журналістам камэнтары — значыць моладзевы лідэр. Хаця на справе ніхто не задаецца пытаньнем, каго канкрэтна ён прадстаўляе. Пяць чалавек — гэта яшчэ ня моладзевы рух. Відавочна, тытулу “моладзевы лідэр” можа заслугоўваць той, хто можа аб'яднаць мноства маладых людзей на супольную справу. На вялікі жаль, у Беларусі няма цяпер значнага моладзевага руху. Асобныя групы актыўістаў, парэшткі былых буйных моладзевых арганізацыяў актыўічаюць паасобку. Многія зь якіх праз сваю юнацкасць і амбітнасць хварэюць на “зорнасць” і пачынаюць пераймацца водгукамі ў нэце і прэсе адчувальна больш, чым сапраўднай працай. Аднак, я спадзяюся, у хуткім часе змагу кагосьці назваць моладзевым лідэрам. ●

## Датычна пытаньня “што можна прапанаваць”: дык моладзь жа ў нас прынята лічыць “рухавіком прагрэсу”, ці ня так? Як наkonт самастойнага прасоўвання і рэалізацыі сваіх ідэяў?

акрэсленай тэмам, ня маючы на ўзвaze ніякай мэты, без сэлекцыі ўдзельнікаў... Але ж, у гэтым няма нічога спэцыфічна беларускага. Падобная праблема існуе і ў краінах з разъвітым трэцім сэктарам. На жаль, людзі неідэальныя.

Што тычыцца пытаньня “што можна прапанаваць”: дык моладзь жа ў нас прынята лічыць “рухавіком прагрэсу”, ці ня так? Як наkonт самастойнага прасоўвання і рэалізацыі сваіх ідэяў? Як моладзевая актыўістка, але ўжо з досьведам, хачу сказаць, што магчымасць ці ў якую-небудзь НДА і “расьці” ў ёй і зь ёй, ці стварыць сваю, рэалізоўваць уласныя ўдалыя пляны, — хапае. Сэктар прапаноўвае магчымасці... Трэба імі толькі адэватна карыстацца, мець лідэрскую якасць і галаву на пляchoх. Заявы ж пра тое, што даўнія актыўісты ці — такі модны штамп — “старая апазыцыя” не пускае моладзь у свае

гарачы пасълявыбарчы пэрыяд, маладыя сэрцы супакоіліся — цяпер шуфлікі можна забіраць назад.

**Кар.: Ці не зьяўляеща на сёньняшні момант трэці сэктар сродкам для хяляўных паездак за мяжу?**

А.В.: Вы лічыце гэта кепскім? :) Вось, прыкладам, я шэраг разоў была за мяжой: на некалькіх стажыроўках, канферэнцыях, сустэрнчах. Такія магчымасці я артымала ў межах працы ў структуры трэцяга сэктару. І, безумоўна, усе выдаткі аплочваліся бокам, які прымай. На вашай мове мае паездкі былі хяляўнымі і я скарысталася трэцім сэктарам!

А калі сур'ёзна, паездкі, стажыроўкі — гэта цудоўныя магчымасці для актыўістаў НДА павучыцца ў калегаў, узбагаціць свой досьвед і паширыць кругагляд. Часта пасъля такіх паездак альбо падчас іх нараджаюцца ідэі, якія пасъля з поспехам рэалізоўваюцца, заводзяцца стратэгічна важныя

# Жарсьці па магілёўскім року

Яўген Крупка

**С**ем год у Магілёве існуе не фармальна тусоўка “Цэнтар жывога року” (далей – ЦЖР). За час сваёй актыўнасці сябры аўтаданнія выдалі некалькі пльытаў мясцовых рокераў, арганізавалі шэраг канцэртаў, запусцілі ўласны сайт, etc. Ідэйны кіраўнік ЦЖР Віталь Шум спрабуе трymацца ад палітыкі як мага далей, бо хоча ўнікнучы “перафматаваньня мазгой”. Падчас гутаркі з Шумам склалася ўражаньне, што старэча Гі Дэбор са сваім заклікамі рэвалюцыйнай барацьбы тройчы ня меў рацыі. Французскі філёзаф сцвярджаў, што мастацтва, замкнёнае на самавыўленні мастака, пазбаўлене ўсялякага сэнсу.

Творчыя моладзеўцы суполкі часта зьяўляюцца аб'ектам для спэкуляцыі палітыканаў розных колераў і ідеалагічных арыентацый. Як толькі дзейнасць нефармальна суполкі набірае абароты, на гарызонце зьяўляюцца асобы, гатовыя заўжды зрабіць прапанову, ад якой цяжка адмовіцца. Напрыклад, паўдзельніцач у сэмінарах альбо папрацаваць валянтэрам у камандзе якога-небудзь кандыдата. Дзякуючы разбудаванай сацыяльнай сетцы нефармалаў увесь жар можна загрэбсці іхнімі рукамі. Апроч таго, заўжды прасцей, калі ты не ствараеш якую-небудзь арганізацыю, а прыходзіш ужо да падрыхтаванай аўдыторыі.

Што да ўладаў – іх стаўленыне да самастойных творчых ініцыятываў моладзі даўно патрабуе напісання песні з выкарыстаннем ненарматуўнай лексыкі. Карапацей какучы, усё, што не БРСМ, – занадта падазронна. А калі яны яшчэ карыстаюцца папулярнасцю ў мясцовай моладзі, дык гэта ўдвай дзіўна. Вось на гэтым самым

месцы варты спыніцца, каб не праpusціць першую драматычную пятлю... Знаёмцеся, ідэйны кіраўнік нефармальнай суполкі “Цэнтар жывога року” Віталь Шум. Асоба ў пэўнай ступені адъённая і дастаткова вядомая. Прауда, у вузкім коле. Герой нашага артыкулу не саромеецца моцных выразаў, усёй душой перажывае за сапраўдную музыку, а таксама ня надта любіць сталічных.

На афіцыйнай старонцы ЦЖР [mogok.ru](#) зъмешчаны ня толькі нарысы па найноўшай гісторыі магілёўскага року. Акрамя шматлікіх публікацыяў паплечнікаў і сябраў сп. Шума, на сайце можна пазна-

ца як мага далей ад палітыкі: “Ніхто ня мае права выкарыстоўваць творчыя ініцыятывы ў якасці гарматнага мяса. Плён ад такой бескарысцілівай супрацы я выпрабаваў на сабе. Дзякуй. Болей ня трэба”. Далей суразмоўца расказаў, што перад апошнімі прэзыдэнцкімі выбарамі ў яго былі праblems. У выніку яму нават давялося пакінучь родны Магілёў ды атабарыцца на пэўны час у Москву. Прауда, падрабязнасцяў пра маскоўскую бадзянину Віталія Шума пачуць так і не ўдалося.

Не занятыя палітыкай руки сябры аўтаданнія выкарыстоўваюць для арганізацыі альтэрнатыўных канцэртаў, выставаў маладых фотографаў і пээтычных вечарынаў. Усе гэтыя ініцыятывы, рэалізаваныя за амаль 7 гадоў існаваньня ЦЖР, істотна паўплывалі на развіццё магілёўскага року. Продукты дзейнасці аўтаданнія матэрыялізаваны ў кампакт-дисках мясцовых рокераў ды рэгулярных выпусках самвыдатніцкіх вы-

## Стаўленыне ўладаў да самастойных творчых ініцыятываў даўно патрабуе напісання песні з выкарыстаннем ненарматуўнай лексыкі

ёміца з актуальнымі культурнымі падзеямі Магілёва, даведацца пра апошнія плёткі ды... проста парадавацца за абласны цэнтар – у яго ёсьць свой ЦЖР.

У 2006 годзе Магілёўская рок-сцэна вышпурліла на рэспубліканскі ўзровень некалькі файных камандаў. Сярод іх – бескампрамісныя панкі “Глюкі”, нацыяналістычна-гламурны “Таварыш Маўзэр”. Апошні ў 2006 годзе атрымалі ўзнагароду на Рок-каранацыі ў намінацыі “Выканаўца году”. Акрамя згаданых камандаў, ЦЖР займаецца прамоцыяй некалькіх расейскамоўных калектываў. Зрэшты, як адзначае Віталь Шум, дзяліць рок паводле моўнай прыкметы ў Магілёве не прынята.

Віталь Шум падчас нашай першай размовы адразу зазначыў, што ЦЖР-аўцы прынцыпова трymаюц-

даньняў.

Больш за ўсё сябры аўтаданнія ня любяць “чмошнікаў”, якія арганізуваюць канцэрты выключна дзеля прыбытку. Таму актыўісты ЦЖР пасыпелі нажыць сабе нямала ворагаў. Нядайна ідэолягія аўтаданнія нават цягали ў суд нібыта за паклён, зъмешчаны на сайце. Сам Віталь Шум не надае гэтай падзеі ніякага значэння. Аднак кажа, што органы замест расыследавання дадзенага інцыдэнту, распытаўлі яго пра крыніцы фінансавання суполкі, а таксама пра тых, хто за імі стаіць. У нашай гутарцы зь Віталём Шумам інфармацыя пра нябачную пупавіну, якая цягнецца ад невядомых ляльководаў да ЦЖР, не пацвердзілася.

Папулярызацыя некамэрцыйнай музыкі ў Магілёве па азначэнні можа прынесці вялікага баб-



## ПЭРЫФЭРЫЙНАЯ актыўнасьць

**Беларускія раённыя цэнтры падобныя адзін да аднаго. З вуліцы Ф. Дзяржынскага заўсёды можна патрапіць на вуліцу У. Леніна, моладзь зьбіраецца ля помніка Невядомаму салдату папіць піва, раённы дом культуры (РДК) – адзіны цэнтар “культурнага” адпачынку. Народ жыве малымі заробкамі і вядзе ўласную гаспадарку. Людзі жывуць сваім прыватным жыццём, і грамадзка-палітычная актыўнасьць іх не цікавіць. Ці ёсё ж такі не? Ці, можа, нават у невялікім горадзе Беларусі існуюць грамадзка-актыўныя жыхары, якім ня ёсё адно, што адбываецца ў сувесце, дзяржаве, рэгіёне, горадзе? Час распачаць пошук. Пошук грамадзкай актыўнасьці.**

**Ганна Журавінка**

### ПЭРЫФЭРЫЯ: ЯКОЙ ЯНА ЁСЦЬ

Мёры – невялікае мястэчка на паўночным усходзе Віцебскай вобласці, якое знаходзіцца недалёка ад латыскай мяжы. На дадзен-

ны момант гэты раён зьяўляецца прывабным аб'ектам для агратурызму, паколькі ўваходзіць у склад беларускага Паазер’я. Нягледзячы на гэта, Мёры (у адрозненінне ад Браслава альбо Глыбокага) знаходзяцца далёка ад асноўных магістраляў. З гэтай прычыны дарога

ла. Такі стан рэчаў Віталь Шум карэктна называў “татальным безграшоўем”. Нягледзячы на разнастайныя перашкоды, каля ЦЖР стала трываюцца 20 чалавек. “У вачах магілёўскай моладзі мы маєм нейкую вагу, таму да нас падзягаюцца новыя людзі. За нашую актыўнасьць нас нават чамусыці паравані з БРСМ,” – расказаў Віталь Шум.

ЦЖР – адкрытая пляцоўка для цікавінай і ініцыятыўнай моладзі. У межах суполкі рэалізуецца мноства праектаў: аўтарская песня, самвыдат, музычная і калямузыч-

ная журналістыка. Неўзабаве плянуюць запусціць і незалежны тэатар. Што да наўпростовых сацыяльных акцыяў – ЦЖР плянует супольна з Магілёўскім університетам імя А. Куляшова зладзіць дабрачынны канцэрт у падтрымку дзіцячага хоспісу.

У Магілёве, канечне, рокерская субкультура існавала і да ЦЖР. У канцы 1980-х гг. гэты горад лічыўся неафіцыйнай сталіцай беларускай контаркультуры. Мясцовыя энтузіясты арганізоўвалі першыя ў Беларусі рок-фэсты саюзнага маштабу, на якія падзягваліся музыкі

сюды займае шмат часу. Да прыкладу, калі вы захочаце даехаць да мястэчка чыгункай, то палову ночы ваш вагон будзе знаходзіцца на невялікай станцыі, чакаючи змены саставу. У выніку, шлях у 245 км ад Менску да Мёраў будзе займаць каля 15 гадзін.

Атрымаць мэдычную дапамогу можна ў раённай больніцы ці ў паліклініцы. А вось нараджаць дзіця трэба ехаць у Наваполацак. Радзільня была зачыненая ў гэтым годзе праз ніzkую якасць паслугаў і высокую дзіцячую съмяротнасць.

Сярод адукатычных установаў у Мёрах ёсьць тры сярэднія школы, некалькі дзіцячых садкоў, школа мастацтваў, раённая бібліятэка і РДК. Культурную і гісторычную каштоўнасць мае Ўсьпенскі касцёл (пач. ХХст.). Праваслаўная царква Іконы маці Божай Адзігітрыі была пабудаваная з ініцыятывы айца Мікалая Рунды пасля 1990 г. на ахвяраваньні прыходу. Выдаецца газета “Мёрскія наўіны”. 3 разы на тыдзень у этэр выходзіць раённае радыё.

### ПРАДЗЯРЖАЎНАЯ ГРАМАДЗКАСЦЬ

Грамадзкая актыўнасьць Мёраў выглядае простай і ідэялагічна праверанай. На сایце мясцовага райвыканкаму знаходзіцца інфармацыя пра 23 грамадзкія арганізацыі. Звычайна гэта аўяднаныні, якія ёсьць у кожных рэгіёне. Іх можна падзяліць на тры групы.

Да першай адносяцца ідэялагіч-

ныя, кшталту БРСМ для моладзі, “Белай Русі” для дарослых і ДО-СААФ для розных узростаў. За пэрыяд свайго існаваньня БРСМ не змаглі прапанаваць большага “крэатыву” за правядзенне акцыяў па барацьбе са СНІДам, паленем і наркаманіяй, а таксама паездкі ў сталіцу з наведваньнем Палаты прадстаўнікоў, Нацыянальнай бібліятэкі і Палаца рэспублікі.

Увогуле, пра БРСМ напісана зашмат (як з боку афіцыйных, так і незалежных СМИ). Калі б расейскі гісторык Мікалай Кун жыў цяпер,

І недзе ў глыбіні душы апазыцыя-нэрам спачуваюць, і, разам з тым, на актыўныя дзеяньні не ідуць. Знайсці інфармацыю пра апошнія дэльце группы складаней, чым пра першую. Тут ужо трэба самому выявіць ініцыятыву і наўпрост дазнавацца ў прадстаўнікоў гэтых аўяднаньняў.

Так, старшыня раённай арганізацыі “Беларускае таварыства інвалідаў па зроку” Ліляна Батарчук распавяла пра чарговую акцыю аўяднаньня (налічвае 43 сябры). “З 15 каstryчніка да 13 лістапада ў Мёрах адбываецца месячнік

памятаю. Што робіць карыснага для грамадзтва? Ня ведаю, пакуль, здаецца, нічога. Але чалавек вельмі цікавы. Навошта табе Мёры? Там усё роўна нічога ня зробіш. Там народ пасёны. Вось у Менску...

А што ў Менску? Народ больш адукаваны? Дык з адукцыяй у нас праблемаў няма. Галоўнае, было б жаданыне. А вось з лідэрамі праблемы ёсьць. Бо нярэдка любы крэатыву тут, на пэрыфэрыі, успрымаеца варожа. Дый моладзь заставацца ў мястэчку ня хоча: самарэалізацыя ў Мёрах амаль немагчимая.

Можна, канечне, пашукаць поле для актыўнасці ў рэлігійных аўяднаньнях. У Мёрах існуе аўяднаньне пратэстантаў “Дабравест”, а таксама праваслаўнае аўяднаньне пры мёрскай царкве Іконы маці Божай Адзігітрыі. Яны займаюцца дабрачыннасцю і рэлігійнай асьветай сярод прыхаджан. Створаныя духоўныя школы.

Падобныя функцыі выконвае і касцёл. Займаеца ён культурай і адукцыяй. Намаганьнямі касцёлу ў Мёрах паставлены помнік Яну Паўлу II. Акрамя таго, касцёл займаеца патрыятычным выхаваньнем моладзі, супрацоўнічае з польскімі рэлігійнымі аўяднаньнямі.

### ЗАМЕСТ ВЫСНОВАЎ

Быў пэўны час, калі школьнікі ў навучальных установах ледзьвие не абменьваліся апазыцыйнымі налепкамі, настаўнікі распавядалі анэктоты пра презыдэнта, старэйшая моладзь грала на гітарах песьні NRM ды Сокалава-Воюша, не было такога чалавека, які б ня ведаў словаў песьні “Тры чарапахі”. Потым было зацішша. Падчас выбараў 2006 г. Мёры ўскользнула некалькі скандалаў. Звольнілі з працы дарэктара СШ №3 і школы мастацтваў (паводле чутак, не далі сфальсифікаваць выбары па сваіх акругах). На съездах дамоў зьяўляліся апазыцыйныя надпісы, горад быў у налепках, моладзь – у значках. Шмат чаго захавалася і цяпер, але...

Неяк у суботу зайдла ў РДК. Сярод потнага ад руху натоўпу заўважыла некалькі хлопцаў са значкамі “За свабоду”. Хлопцы былі п'яныя і брыдкія.

## Актыўнасць знаходзіца па-за межамі дома. Дамоў студэнты прыяжджаюць адпачываць

то абавязкова напісаў бы кнігу не пра міты старажытнай Грэцыі, а пра беларускіх патрыётаў з БРСМ. Справа ў тым, што дзейнасці ў брсмаўцаў, апрач папаўнення ўласнай арганізацыі чарговымі чальцамі, не назіраецца. Да прыкладу, у маёй клясе толькі дэльце асобы не былі ў складзе БРСМ. І менавіта ў іх была найбольшая цікавасць да гэтага саюзу.

Усеагульны забавай для мёрскіх школьнікаў стала наведваньне раённага сакратара БРСМ, які распавядае пра шырокія перспектывы сябраў саюзу: паездкі за мяжу, бясплатныя квіткі на дыскатэкі і канцэрты. Нягледзячы на непраўдзівасць падобнай інфармацыі, большасць школьнікаў усё ж такі хваліцца, у каго прыгажайшы фотаздымак на сяброўскім білеце.

Да другой групы адносяцца спартовыя арганізацыі. Іх у Мёрах трэы. Прычым дэльце зь іх зьяўляюцца пярвічкамі Грамадзкага аўяднаньня “Беларуская фэдэрацыя футболу”.

Нарэшце, трэцюю групу складаюць арганізацыі розных сацыяльных групаў: ад арганізацыяў для асабаў з асаблівасцямі псыхагізмічнага разьвіцця да саюзу ветэранаў вайны ў Аўганістане ці пажарнікаў.

Апошнія дэльце групы можна ахарактарызаваць: і нашым, і вашым.

Белага кія. У плянах мерапрыемства пафарбаваць першыя і апошнія прыступкі адміністрацыйных будынкаў у кантрасныя колеры. Апрач таго, па школах і гандлёвых кропках распаўсюджаныя адпаведныя ўлёткі”, — паведаміла Ліляна Батарчук.

Разам з тым, сацыяльных акцыяў пэўнай групы насельніцтва для моладзі недастаткова. Мясцоўве самакіраваньне ў школах, абарона правоў моладзі, падтрымка разнастайных ініцыятываў (тое ж выданьне малатыражнай газэткі) – усяго гэтага пазначаныя на сایце 23 грамадзкія арганізацыі пропанаваць ня могуць.

### АЛЬТЭРНАТАВА?

Для Мёраў, як і для іншых рэгіёнаў, характэрная наступная сітуацыя: студэнты зь мястэчка актыўна ўдзельнічаюць у грамадzkім жыцці абласных гарадоў ці Менску. Аднак уся актыўнасць знаходзіца па-за межамі дома. Дамоў студэнты прыяжджаюць адпачываць.

Вось што па гэтым конт адзначае Аляксандар, ураджэнец Мёраў, цяпер актыўны ўдзельнік БХД:

— Пра дзейнасць БХД у Менску магу расказваць бясконца. Дома? Ня ведаю... Ёсьць, здаецца, нейкі чалавек. Ён займаеца там грамадzkімі справамі. Не, імя ня

# Пяць год разумнаму натоўпу

Сёлета спойнілася 5 год ад моманту арганізацыі першага флэш-мобу. Канечне, многія могуць запярэчыць і сказаць, што і раней існавалі масавыя акцыі абсурднага характару. Напрыклад, хэпінінг ці пэрформанс. Аднак удзельнікі флэш-мобу мусіць быць незнаёмыі адзін з адным. Апроч таго, арганізацыя флэш-мобаў павінна адбывацца пры дапамозе інфармацыйна-камунікацыйных тэхналёгіяў. У Беларусі флэш-мобы ў свой час сталі вельмі папулярнымі. Бо з дапамогай іх, паводле А. Усманавай, выкарыстоўвалася “віртуальная ці гарадзкая прастора для стварэння альтэрнатыўнай публічнай сфэры”.

**СЦЭНАР “ФЛЭШ-МОБ”**  
**Ф**лэш-моб — гэта група не знаёмых людзей, арганізаваных з дапамогай інфармацыйна-камунікацыйных тэхналёгіяў, якія дзейнічаюць у вызначаным публічным месцы, ва ўсталяваны час і ў адпаведнасці з вызначаным сцэнаром. Пасля мобу ўдзельнікі разыходзяцца. Мэта акцыі — стварыць “нестандартную ситуацыю” і прыцягнуць увагу атачэння. Дзясяткі людзей зъбіраюцца ў адным месцы і адначасова ладзяць што-небудзь абсурднае, а празь некалькі хвілінай хутка разыходзяцца.

Флэш-моб — гэта загадзя сплянаваная і каардынаваная акцыя. Гэта таксама і інтэрнэт-тэхналёгія, якая дазваляе любой колькасці незнёмых людзей дамовіцца і сінхранізаваць свае дзеянні. Праз інтэрнэт паміж удзельнікамі распаўсюджваецца сцэнар таго, што, дзе і калі трэба зрабіць. Сцэнар будучага мерапрыемства — адзін з найважнейшых фактараў паспяховага флэш-мобу.

Флэш-моб сёньня — гэта буйны сацыяльны эксперымент, які выкарыстоўвае электронныя сродкі камунікацыі. Распачаты як легкадумны праект, флэш-моб трансфармаваўся ў тэхналёгію самаарга-

нізацыі людзей, якія выкарыстоўваюць яго для дасягнення сваіх мэт�аў.


## ГІСТОРЫЯ ФЛЭШ-МОБУ

Рух флэш-мобу як загадзя сплянаванай акцыі пачаўся пасля таго, як у кастрычніку 2002 году выйшла ў сьвет кніга сацыёляга

“Разумныя натоўпы складаюцца зь людзей, здолных дзейнічаць узгоднена, нават ня ведаючы адзін аднаго. Людзі, якія складаюць разумныя натоўпы, супрацоўнічаюць нябачным раней чынам, дзякуючы наяўным у іх рыштункам, якія забясьпечваюць сувязь і разлік”  
*Говард Рэйнгалд*

ных натоўпаў” і стаў асноўным у далейшым разъвіцьці флэш-мобаў.

Пад уражаньнем кнігі Рэйнгалда ў чэрвені 2003 году праграміст з Сан-Францыска стварыў сайт <http://www.flocksmart.com/>, дзе паславіў пытаньне аб правядзеніі спэцыяльна арганізаваных дзеля забавы акцыяў, заснаваных на тэх-



Говарда Рэйнгалда “Разумныя натоўпы: новая сацыяльная рэвалюцыя”. У ёй аўтар прадказваў, што людзі будуць выкарыстоўваць новыя камунікацыйныя тэхналёгіі (інтэрнэт, сотовыя тэлефоны) для самаарганізацыі. Панятак “разум-

налёгіі разумных натоўпаў. Дарэчы, першыя флэш-мобэры пачалі віртуальна сустракацца менавіта на гэтым сайце.

Правядзенію першага флэш-мобу, які мусіў быў адбыцца ў Нью-Ёрку, перашкодзіла палі-

цыя. Праваахоўнікі пабаяліся не-зразумелага дзеяньня. Таму, на ўсялякі выпадак, удзельнікаў разагналі. Пасьпяховы флэш-моб быў зладжаны 17 чэрвеня 2003 году ў тым жа самым Нью-Ёрку. Ягоным ініцыятарам стаў паважаны чалавек – рэдактар выдання *Hargre's Magazine* Біл Васік (Bill Wasek). Больш за сто чалавек адгукнуліся на заклік Васіка сабрацца ў адной з крамаў Мангэтану. Пазней, атрымаўшы дакладныя інструкцыі, удзельнікі флэш-мобу зайшлі ў мэблевы адзел крамы Macy's і пачалі казаць гандлярам, што яны разам жывуць на складзе ў прыгараднай камуне на ўскрайку Нью-Ёрку і прыйшли набыць “Дыванок Ка-ханья”.

### ФЛЭШ-МОБ НА ЎВЕСЬ СЪВЕТ

Пасля ЗША флэш-мобы распаўсюдзіліся на іншыя краіны. Першы флэш-моб у Эўропе адбыўся ў Рыме 24 чэрвеня 2003 году. Падчас яго 300 чалавек запоўнілі кніжную краму *Messaggeri Musicali* і распытвалі гандляроў пра неіснуючу кнігу прыдуманага аўтара. У Нямеччыне на выставе пральных машынаў 200 чалавек раптам зрабілі стойку на адной назе і пачалі есьці бананы. У Дэнвэры каля 400 чалавек разъбегліся па некалькіх паверхах будынку і пачалі крычаць адзін аднаму “Пінг-Понг”. У Адэсе прыклада 50 чалавек у чорным пастаялі хвіліну моўчкі і ўсклалі па дзьве кветкі да ног гумовага клоўна на ўваходзе ў “Макдоналдз”. У Краснайрску з пачаткам бою гадзіннікаў на бу-

дынку мэрыі 20 чалавек замерлі ў зафіксаваных позах, а пасля з кожным ударам зъмянялі сваю позу. А на Ленінградзкім вакзале ў Маскве група мобераў сустракала чалавека, трываючы ў руках таблічкі з надпісам NzR178qW.

### РАЗУМНЫ НАТОЎП У БЕЛАРУСІ

Першы флэш-моб у Беларусі адбыўся ў Менску ў жніўні 2003 году на хвалі ўсясьветнай зацікаўленасці ў падобных акцыях. Удзельнікі беларускага флэш-мобу ўрачыста ўсклалі кветкі да ног фігуры жалезнай бабы каля Камароўскага рынку. Гэтая акцыя, як і многія іншыя першыя акцыі беларускіх флэш-мобераў, адбывалася ў межах традыцыяў клясычнага абстрактнага флэш-мобу, метай якога зъяўляецца забава ўдзельнікаў. Аднак з цягам часу ў працэсе трансфармациі моб стаў адной з формаў грамадзка-палітычнага жыцця Беларусі.

Прэзыдэнцкія выбары 2006 году сталі каталізаторам флэш-моб руху ў Беларусі і абудзілі палітычную актыўнасць сярод незаангажаванай ў грамадзка-палітычную дзейнасць моладзі. Тэмы мобаў былі разнастайныя. Напрыклад, удзельнікі маглі ўважліва вывучаць тэкст Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, стоячы каля помніку Фэліксу Дзяржынскаму. Ці гучна чытаць вершы па-беларуску сябрам пралукашэнкаўскага Саюзу пісьменнікаў. Ці лопаць паветраныя балёнікі каля пляката “Дзень аўяднання наўараў Расеі і Беларусі”, робячы намінкі, што пасля спынення

паставак расейскага газу па ільготных цэнах беларуская эканоміка можа выбухнуць. Ці глядзелі звязанымі вачымі тэлевізійныя экраны на цэнтры гораду, указываючы на манапалізацыю СМІ дзяржавай.

Папулярнасць флэш-мобу ў Беларусі стала настолькі высокай, што ім сталі называць практычна ўсе зладжаныя акцыі. Нават калі гэтыя мерапрыемствы зусім не зъяўляліся флэш-мобамі па-сутнасці. А арганізаваная апазыцыя нават спрабавала цэнтралізаваць дадзены рух. Так, у кастрычніку 2006 году штаб Аляксандра Мілінкевіча зрабіў афіцыйную заяву, у якой заклікаў сваіх прыхільнікаў аўяднанца вакол флэш-моб цэнтра, што ствараўся ў межах руху “За свабоду”. Падобная ініцыятыва выклікала незадаволенасць і крытыку ў колах мобераў, паколькі адзіны цэнтар пазбавіў бы акцыі дэцентралізацыі і ананімнасці.

### ЗАМЕСТ ЗАКЛЮЧЭНЬНЯ

Сёньня флэш-мобамі наўрад ці можна каго-небудзь зьдзівіць. Актыўнасць мобераў, як і любая іншая ў міжвыбарчы перыяд, ідзе на спад. Станаўчы момант ад падобных акцыяў заключаецца ў тым, што грамадзтва заўважыла магчымасць правядзення актальных і ў той жа час крэатыўных акцыяў для стварэння альтэрнатыўнай прасторы. Разам з тым, грамадзкая актыўнасць ня мусіць аблікоўвацца арганізацыяй выключна “разумных натоўпаў”.

**Інфармація ласкава прадастаўленая  
Яўгеніяй Дзеравінкай**

Слова **флэш-моб** у ангельскай мове з'явілася яшчэ ў XIX ст. у Тасманіі (Аўстралія). Яго выкарыстоўвалі для вызначэння субкультуры жанчынаў-арыштантак, турэмны жаргон якіх называлі *flash language*. Пазней у Аўстраліі дадзены тэрмін абазначаў вызначаны сэгмент грамадзтва. Такім чынам, першапачаткова тэрмін не выкарыстоўваўся для вызначэння нейкай падзеі ці руху і быў вельмі далёкі ад сучаснага разумення.

У 1973 годзе з'явілася апавяданне пісьменніка-фантasta Лары Ніўэна “Імгненны натоўп” (“Flash Crowd”). У творы аўтар апісваў сацыяльнае ўзьдзяяньне вынайдзенага тэлепорту на грамадзтва. Дзякуючы вынаходніцтву людзі маглі імгненна перасоўвацца ў прасторы і трапляць у адно месца разам.

**Флэш-моб** (ад англ. *flash* – імгненне і *mob* – натоўп) можна перакласці як “імгненнае згра-маджнэне” ці “імгненны натоўп”. Аднак ідэолягі руху, кажучы пра флэш-моб, аддаюць перавагу словазлучэнню “разумны натоўп” (*smart-mob*). Ад звычайнага натоўпу флэш-моб адрозніваеца спосабам і працэсам арганізацыі.

# Бессэнсоўны БАЙКОТ-2008

**Андрэй Ягораў, экспэрт Агенцыі гуманітарных тэхналёгіяў, сябра рэдакцыі часопісу “Палітычнае сфера”, палітоляг**

**Нацыянальныя дзяржавы, спалоханыя пратэставым патэнцыялам моладзі, пачалі весьці палітыку ўтылізацыі і вываду пратэставай энэргіі ў басьпечныя формы, што і атрымала назну моладзевай палітыкі**

**Р**аз-пораз у нашай абмежаваючай публічнай прасторы ўспыхваючы размовы пра нейкую “моладзевую палітыку”, новая моладзевыя палітычныя рухі, абмяркоўваеца роля маладога пакалення ў сучасным палітычным працэсе. Падобны інтарэс зазвычай звязаны з нейкімі больш ці менш яркімі падзеямі, у якіх моладзевыя структуры адыгралі заўажнуюю ролю. Зь нядыўных прыкладаў — кампанія байкоту восеньскіх выбараў гэтага году ў Палату працтвуйнікоў, як, дарэчы, і ў папярэдніх презыдэнцкіх выбарах. Усплескі палітычнай актыўнасьці маладой генэрацыі здаржаўца досыць рэгулярна ды, як праўліла, звязаныя з палітычнымі электаральнымі цыклімі. Нягледзячы на пэўную заканамернасць паўстаўання і актыўізацыі каля-палітычных моладзевых ініцыятываў, існуе заганная манэра трактаваць такія зъявы як выключныя і ўнікальныя.

## ХТО ПРЫДУМАЎ МОЛАДЗЬ?

Такая пастаноўка пытаньня, хоць і выглядае дзіўнай, мае права на існаванье. Да часоў паўстаўвання мадэрных грамадзтваў ні ў прыватным, ні ў публічным жыцці моладзь не выступала як нейкая незалежная сіла. Да Першай ўсясьветнай вайны маладыя людзі ня мелімагчымасці вольна, бяз згоды бацькоў, абіраць сабе прафесію, род заняткаў і нават мужа ці жонку. Гэта добра ілюструе Поль Вілірыйё, спасылаючыся

на ўспаміны Стэфана Цвайга пра венскае грамадзтва даваеннага пэрыяду: "...нас цікавяць адносіны да моладзі ў празмерна заклапочаным пра сваю басьпеку грамадзтве, дзе дзіця і падлетак разгляджаюцца як патэнцыйная небасьпека, і праз тое зь імі абыходзяцца празмерна жорстка. З дапамогай псеўдавайсковага выхаваньня і школьнай адукацыі (“катаргі”, як кажа Цвайг), шлюбу па разыліку, пасагу і спадчыннага званьня маладое пакаленне прадбачліва не дапускаеца да справаў і знаходзіцца ў стане пастаяннай залежнасці — бо праўная дзеяздольнасць наступала тады толькі ў 23 гады, і нават саракагадовы чалавек успрымаўся некалькі падазронам. Для таго, каб заніць адказны пост, было неабходна “замаскіравацца” пад паважнага чалавека: набраць прыемную паўнату і адгадаваць асадзістую бараду” (Вілірыйё П., 2002:77).

На гістарычную сцэну моладзь выходзіць у эпоху войнаў, крызаў і рэвалюцый пачатку XX-га стагодзіння. Бадай адным з першых на моладзі як рухавік грамадзкіх пераўтварэнняў з'явіруе ўвагу Леў Троцкі. Менавіта ён легітымізаваў моладзь і прыпісаў яе дзейнасці пазытыўныя характеристы. Троцкі бачыў у моладзі сацыяльную клясу, здольную ажыццяўляць сацыяльныя пераўтварэнні. Разумеючы, што на такую ролю ня можа прэтэндаваць занадта слабы ў Расейскай імперыі пралетарыят, ён лічыў, што моладзь зъяў-



ляеца якраз тым самым неабходным для рэвалюцыі матэрыялам. Моладзь, паводле Троцкага, ёсьць агентам раззвіцця і за кошт рэвалюцыі пакаленінню “бярэ на сябе адказнасць за наступны крок руху” ў будаўніцтве новага грамадзтва (Щедровицкій П.Г., 1993:3). Менавіта маладое пакаленне павінна давяршыць шлях разбурэньня дзяржавы, пачаты рэвалюцыяй.

“Трацкісцкія” інтэрпрэтацыі моладзі атрымалі вялікі распаўсюд і папулярнасць, асабліва ў колах левых. Рэвалюцыянеры на розных ускрайках съвету імкнуліся мабілізаваць маладых людзей на барацьбу за цьмянья камуністычныя і сацыялістычныя ідэалы, адводзячы моладзі значную ролю ў набліжэнні “съветлай будучыні”. Нездарма сымбалль левага пратэсту — Чэ Гевара — стаўся папулярным брэндам пратэставай моладзі па ўсім съвеце.

Дадатковую легітымнасць моладзі надалі падзеі 1960-х гадоў: рух гілі, пратэсты супраць вайны ў В'етнаме, кансерватыўная рэвалюцыя ў Францыі 1968 году. У 1965 годзе ў мэтах абароны правоў моладзі прымаеца дэкларацыя ААН “Аб распаўсюдзе сярод моладзі ідэалаў міру, узаемнай павагі і ўзаемапаразуменія паміж народамі”.

Вынайдзеная на пачатку ХХ ст. Лявон Троцкім ідэя моладзі як нэгатыўнай і творчай клясы у рэшце рэшт прывяла да канчатковага зацверджання права маладых пакаленіння на асобнае месца ў гісторыі чалавецтва. Але ці гэта сапраўды так? Як гэта ні парадакальна, прызнанье моладзі адбылося менавіта ў той час, калі нэга-

тыўным патэнцыялам моладзі на-  
вучыліся кіраваць, а сама моладзь  
перастала быць лідэрам гра-  
мадzkіх пераутварэнняў. У наш  
час прыдуманыя спэцыяльныя  
квазіпратэставыя формы, у якія  
можа вылівацца існы пратэст супра-  
ць палітычнага рэжыму, напрыклад, музыка альбо выразныя і яркія, але адначасова бясъпеч-  
ныя моладзевыя субкультуры (ад  
ранейшых панкай да сёньняшніх  
готаў, эма і г.д.). Нацыянальная  
дзяржавы, спалоханыя пратэста-  
вым патэнцыялам моладзі, начали  
весці палітыку ўтылізацыі і выда-  
ду пратэставай энэргіі ў бясъпеч-  
ныя формы, што і атрымала назну  
моладзевай палітыкі.

### ГЕНЭАЛЁГІЯ МОЛАДЗЕВЫХ СТРУКТУРАЎ У БЕЛАРУСІ

Напэўна, упершыню небяспеку несанкцыянаванай моладзевай  
актыўнасці ўсьвядомілі ў 1920-х  
гадах бальшавікі. Разумеючы тое,  
што рэвалюцыйная моц маладога  
пакалення можа быць скіраваная  
на партыйную бюракратыю, яны  
імкнуліся да суцэльнага контролью  
над моладзьдзю. У СССР уся пра-  
ца з моладзьдзю вялася ў межах  
піянэрскай арганізацыі і камуні-  
стычнага саюзу моладзі (камса-  
мол), куды ў масавым парадку  
ўключалася большасць грамадзя-  
наў ва ўзроўніце ад 9 да 28 гадоў. З  
паслабленнем і наступным заня-  
падам камуністычнага рэжыму гэ-  
тыя арганізацыі атрымалі фар-  
мальную незалежнасць ад дзяр-  
жавы і камуністычнай партыі.  
Практычна сразу пачаўся распад  
гэтых арганізацыяў. Частка зь іх  
захавала ляйльнасць да Камуні-  
стычнай партыі Беларусі (КПБ) і  
камуністычнай ідэалёгії  
(ЛКСМБ), другая частка перайш-  
ла на ліберальна-дэмакратычныя  
пазыцыі (Беларускі саюз моладзі)  
альбо праста вылучылася ў  
якасці незалежных арганізацыяў.  
Акрамя таго, з 1989 году сталі  
ўзьнікаць і весці легальную дзея-  
насць моладзевыя структуры, не-  
залежныя ад камсамолу і піянэр-  
ской арганізацыі. Адной з пер-  
шых такіх арганізацыяў была моладзевая арганізацыя “Next Stop –  
New Life” (лідэр – Святлана Ка-  
ралева), якая дала пачатак шмат

якім аб'яднанням моладзі (еко-  
лягі – “Экадом”, сацыяльная арганізацыя – “Розныя роўныя” і інш.).

У пэрыяд фармавання незалежнай беларускай дзяржавы асабліва востра паўсталі пытанье наладжваньня контролю і пошуку новых формаў моладзевай палітыкі. Галоўная роля ў ажыццяўленыні моладзевай палітыкі пе-

да рэжыму, а таксама індыфэрэнтнай часткі моладзі.

Спачатку манаполія БРСМ спрабавала супрацьстаяць частка незалежных арганізацыяў, аб'яднаных у 1997 г. пад дахам Беларускага саюзу моладзевых і дзіцячых грамадzkіх арганізацыяў (БСМДГА) “Рада” (каля 20 арганізацыяў). Некаторы час “Рада” існавала ў якасці “парасонавай” арганіза-



райшла да Дзяржаўнага камітэту па справах моладзі. Дзяржкаміт быў вымушаны будаваць дыялёг з новымі моладзевымі аб'яднаннямі. Аднак з 1994 году пры нарастанні аўтарытарных тэндэнцыяў у палітычнай систэме Беларусі адбылося паступовае вяртанне да савецкіх формаў кіраванья моладзевай палітыкай. Дзяржава імкненцца выціснуць любога суб'екта з поля моладзевай палітыкі, які намагаецца скласці канкурэнцыю прадзяржаўным структурам. Дыялёг з грамадzkімі арганізацыямі моладзі становіцца заўшнім і непатрэбным для аўтарытарнага рэжыму. Ствараецца адзінна дзяржаўная нацыянальная ўзроўню моладзевая арганізацыя (“Прямое дзеяние” – “Белорускі патріотіческі союз молодежі” (БПСМ) – “Белорускі республиканскі союз молодежі” (БРСМ)). На дадзены момант БРСМ ахапіў ці ня ўсю ляйльную

ци, але пасля стварэння прадзяржаўнага “парасончыка” ў выглядзе Нацыянальнага камітэту моладзевых арганізацыяў (НКМО) у каstryчніку 2003 “Рада” начала губляць сваіх сябраў. У лютым 2006 г. рашэннем суду Беларускі саюз моладзевых і дзіцячых грамадzkіх арганізацыяў (БСМДГА) “Рада” быў ліквідаваны. У цяперашні час Саюз існуе як незарэгістраваная арганізацыя і былога ўплыву ня мае.

Апроч прадэмакратычных моладзевых арганізацыяў, уключаных у “Раду”, асобнае месца займаюць арганізацыі палітычнага і каляпалітычнага кшталту. Частка зь іх утварылася з маладзёжак палітычных партыяў (“Маладыя сацыял-дэмакраты”, “Маладая Грамада”, моладзеава аддзяленыне Аб'яднанай грамадзянскай партыі “Маладыя дэмакраты” і інш.), іншыя самастойна дэкларавалі палітычныя мэты (“Малады

фронт”, Движение сопротивления “Зубр”, “Инициатива”, “Бунт” і г.д.). Найбольш масавымі зь іх зьяўляюцца “Малады фронт” і “Зубр”. Афіцыяна “Зубр” спыніў існаванье, але сябры арганізацыі працягваюць дзейнасць пад імем ініцыятывы “Джынс. За свабоду!”

Актыўнасць каліялітычных моладзевых ініцыятываў і арганізацыяў залежыць ад сезонных (заз-

зевай актыўнасці змянілася: непалітычным дэмакратычным арганізацыям, што знаходзяцца пад цікам, дазваляюць дзейніцаць пры ўмове пераходу ў кантралявую формы ДНДА (дзяржаўных НДА). І частка арганізацыяў ідзе на такі крок, губляючы незалежнасць. Ў дачыненьні да арганізацыяў палітычнага поля робяцца заходы, знаёмыя яшчэ з часоў цар-

адпаведная дэмакратычным стандартам, але тым ня менш імі быў адзначаны “мінімальны прагрэс”. Гэты “мінімальны прагрэс” быў тым мінімумам, які, пры папярэдніх кроках па вызваленіі палітычных вязняў, быў дастатковым для адмены санкцыяў з боку Э3 і пашырэння афіцыйных контактаваў з прадстаўнікамі рэжыму. Можна, канечне, спрабаваць разважаць пра тое, што трэба было б зрабіць, каб прызначаныя рэжыму не адбылося. Але гэта заганны шлях. Таму трэба зрабіць высновы з таго, што мы маём на дадзены момант:

1. Беларуская дэмакратычная супольнасць страціла ўплыў на прыняцце рашэнняў на Захадзе. Э3 прыняў рашэнне пра частковую легітымацыю і адмену санкцыяў без уліку меркавання дэмакратычнай супольнасці Беларусі.

2. Каля дэмакратычнай супольнасці не ўпльвае на хаду палітычнага працэсу ў Беларусі, ніхто ў Еўропе ня будзе бясконца лічыцца зь яе інтарэсамі.

3. Традыцыйныя дзеяніні (удзел у выбарах, байкотах, налекі, улёткі, съязгі, графіці, заявы, рэлізы, прэсавыя канфэрэнцыі, мітынгі і пікеты) не ўпльываюць на хаду палітычнага працэсу. Для вяртання ўплыву патрэбныя іншыя дзеяніні.

4. Дзеяніні падчас кампаніі байкоту-2008 былі тыповымі і стандартнымі, а таму неэфектыўнымі.

5. Робячы тое, што дэмакратычная супольнасць умее рабіць, а ня тое, што павінна рабіць, яна проста марнуе час.

Апінуўшыся ў сітуацыі байкатаўвання выбараў, моладзевыя структуры (найперш “Малады фронт” і “Джынс. За свабоду!”) сталі закладнікамі свайго вузкага разуменя сітуацыі ў краіне. Чарговы раз дэмакратычна арыентаваная моладзь марнавала свае сілы у герайчнай, але бессэнсоўнай і безвыніковай барацьбе з ветракамі. Шкада, бо з кожным такім крокам моладзевыя структуры губляюць сымпатию беларускай моладзі, а зь ёю і шансы на реальнаяя змены.

### *Напэўна, упершыню небясьпеку несанкцыянованай моладзевай актыўнасці ўсъядомілі бальшавікі*

вычай перадвыбарчых) кампаній. Пад кожную новую палітычную кампанію ствараюцца ці паўсташаюць наноў арганізацыі моладзі і моладзевые палітычныя ініцыятывы. Пасыля часовага ўздыму наступае заканамерны заняпад, значная частка маладых людзей сыходзіць з грамадзкага жыцця. Пэрыяд часовага росту актыўнасці зъмяніеца працяглымі пэрыядамі “съпячкі”. Агульны ўплыў незалежных моладзевых арганізацыяў (і палітычнага, і непалітычнага характару) застаецца вельмі нізкім. Нават у пэрыяды ўздыму актыўнасці ён ахоплівае нязначную частку моладзі.

Палітычны рэжым імкненца суцэльна кантраляваць ня толькі ляяльную, але і неляяльную моладзь. Для гэтага выкарыстоўваюцца розныя заходы. Тактыка аслаблення і спробаў кантролю моладзі, не ахопленай дзяржаўнымі структурамі, зъмянілася на працягу апошніх 10 год. Раней рэжым стымуляваў стварэнне альтэрнатыўных дэмакратычных моладзевых арганізацыяў структураў, якія былі б яму падкантрольнымі. Так, у альтэрнатыўну “Маладому фронту” і ўздыму нацыяналістычнага моладзевага радыкализму ў 1996-97 гг. стымулювалася распаўсюджванье шавіністычнага РНЕ (Русскага нацыянальнага единства), а Радзе моладзевых арганізацый супрацьпастаўляліся БРСМ і Нацыянальны камітэт моладзевых арганізацый. Сённяня тактыка супрацьдзеяньня молад-

скай ахойкі: укараненіне правакатарапаў, правакаваньне расколаў, дыскрэдытацыя арганізацыяў і іх лідэраў, спробы стварэння штучных арганізацыяў і моладзевых лідэраў.

#### **БАЙКОТ-2008: БЕССЭСОЎНА ТРАТА СІЛАЎ**

Цяперашняя палітычная сітуацыя на Беларусі характарызуецца тым, што існуе толькі адзін суб'ект, ад якога залежыць хада палітычнага працэсу. Пасыля 2006 году ў рэжыму не засталося апанэнтаў, якія маглі б яму эфектыўна супрацьстаяць. На Беларусі няма палітыкі, бо палітычныя ўзаемадзеяніні прадугледжваюць хада б двух больш-менш раўназначных гульцоў, што прэтэндуе на катроль над сітуацыяй. І ня можа быць на Беларусі выбараў, бо выбары ёсьць асэнсаванымі толькі ва ўмовах наяўнасці палітыкі. Чым жа тады лічыць байкот няісных выбараў? Уздел у апошніх парлямэнцкіх выбарах альбо байкот па сваім палітычным значэнні нічым не адрозніваецца. Любое з гэтых дзеянініў значэння ня мела ўвогуле. Сумнёўны сэнс тое дзеяніне набывала толькі пры разыліках нейкім чынам паўплываючы на міжнародны статус палітычнага рэжыму на Беларусі і не дапусціць яго легітымацыі для структураў Эўрапейскага Звязу. Як сёньня можна пабачыць, з гэтага нічога не атрымалася. Выбарчая сітуацыя была ацэненая міжнароднымі структурамі як не

# Выбары 2008: пачатак лібэралізацыі?

**Зыміцер Кухлей, магістар  
паліталёгії, дэпутат  
Мастоўскага раённага Савета  
дэпутатаў**

**Н**ягледзячы на “таемную” дамоўленасць паміж кіраўніцтвам Эўразьвязу і Беларусі наконт дэмакратызацыі выбарчага працэсу, пра існаваньне якой разважалі ўсе незалежныя экспэрты, парламэнцкія выбары 2008 г. у Беларусі адбыліся паводле стандартнай напрацаванай за апошнія 13 гадоў схемы: ні адзін прадстаўнік апазыцыйных сілаў ня трапіў у парламэнт, а прайладныя кандыдаты “элегантна” перамаглі ўжо ў першым туры ва ўсіх 110 акругах. Па ўсёй краіне выбаркамы зафіксавалі высокі ўзровень народнай “падтрымкі” прыхільнікаў палітыкі презыдэнта: у сярэднім 60% - 70% галасоў за прайладных кандыдатаў, прадстаўнікі апазыцыі або незалежныя кандыдаты набіралі максымум 27%. Апазыцыя традыцыйна заявіла пра фальсифікацыю выбарчага працэсу і прывяла шэраг доказаў гэтага, назіральнікі ад АБСЭ таксама заяўлі пра тое, што “парламэнцкія выбары ў Беларусі не адпавядалі абставінамі перад АБСЭ, нягледзячы на невялікія паляпшэнні”. Аднак гэтыя заявы апазыцыі і міжнароднай місіі АБСЭ не паўплывалі на ситуацыю як унутры краіны, так і на замежнапалітычныя адносіны паміж ЭЗ і Беларусью. Эскаляцыі пратэставага настрою ў беларускім грамадстве не было: у дзень галасавання 28 верасня адбылася руцінная акцыя апазыцыйных сілаў, якая назыбірала крыху болей за тысяччу чалавек, а высновы місіі АБСЭ не паўплывалі на рашэнні ЭЗ далей наладжваць супрацоўніцтва зь беларускімі ўладамі. Такім чынам,

беларускі рэжым ужо болей за дзесяцігодзьдзе пасыпхова забясьпечвае сваю ўстойлівасць. І гэта прытым, што ўсе гады існаваньня беларускага аўтарытарызму на яго аказваўся значны замежны (з боку ЭЗ і ЗША) ціск. Ды і беларуская грамадзянская супольнасць спрабавала пераймаць досьвед каляровых рэвалюцыяў Славаччыны, Сэрбіі, Грузіі, Украіны. Чаму падчас апошніх парламэнцкіх выбараў не адбылося зъменаў у бок дэмакратычнай трансфармацыі? Як трапна даводзіць Лукан Ўэй у сваім эсэ “Сапраўдныя прычыны каляровых рэвалюцыяў”, в ўмовах жорстага аўтарытарызму “мабілізацыя апазыцыйных сілаў ня можа сама па сабе патлумачыць адносны посыпех апазыцыйных

У выпадку зь Беларусью палітыка ізалаціі прывяла да адсутнасці якіх-кольвец палітычных і эканамічных сувязяў беларускіх элітаў з Захадам, таму спробы ціску, якія да гэтага прадпрымалі як ЗША, так і ЭЗ, не маглі мець станоўчых вынікаў. У гэтым кірунку лепшую палітыку прадводзіць Расейская Фэдэрацыя, што праз шчыльныя эканамічныя і палітычныя сувязі мае болей мэханізмай уплыву ў Беларусі. Аднак Расея зацікаўленая ў захаваньні *status quo* у палітычнай систэме Беларусі праз няяснасць выбару кірунку замежнай палітыкі будучых беларускіх элітаў пасля выходу Лукашэнкі.

Што тычыцца другога фактару, ўстойлівасць беларускай аўтары-

## *Парламэнцкія выбары 2008 г. у Беларусі адбыліся паводле стандартнай напрацаванай за 13 гадоў схемы*

рухаў”. Існуюць пэўныя межы магчымасцяў для дэмакратычнага транзыту і гэтыя межы вызначаюцца ў значнай ступені ўстойлівасцю аўтарытарнага рэжыму. Развіццё грамадзянскай супольнасці не перадвызначае крах аўтарытарнай систэмы.

Лукан Ўэй сцвярджае, што стабільнасць аўтарытарных систэм постсавецкіх краінаў залежыць ад двух фактараў:

- трываласці сувязяў элітаў аўтарытарнай краіны з Захадам;

- дзеядольнасці аўтарытарнага кіраўніцтва, што ўключае: існаванье адзінай, інстытуалізаванай партыі ўлады; разьвітым, добра фінансаваным і вопытным рэпресіўным апаратам; значным дзяржаўным кантролем над эканомікай.

тарнай систэмы забясьпечваеца захаваньнем дзяржаўнага кантроля над эканомікай краіны (каля 80%) праз разнастайныя наўпраставыя і ўскосныя мэханізмы: захоўваеца дзяржаўная ўласнасць над буйнымі і сярэднімі прадпрыемствамі, стрымліваеца развіццё дробнага прадпрымальніцтва, дзяржава кантролюе пераважную большасць прафсаюзаў, уведзеная кантрактная систэма найму на працу і інш. Рэпрэсіўны апарат за апошнія гады таксама ўдасканаліўся і мае цэлы шэраг інструментаў барацьбы зь іншадумствам, уключна зь сілавым падаўленнем мірных дэманстрацый пратэсту, паперадзальнімі арыштамі і крымінальным перасылем, актыўістамі апазыцыі, развітай

систэмай кантролю праз ідэялгічнае выхаваньне і інш. У Беларусі дагэтуль не завяршыўся працэс інстытуалізацыі партыі ўлады. Пэрыядычныя спробы рэалізаваць праект па стварэнні праўладнай партыі “Белая Русь” пакуль ня мелі посьпеху праз супраціўленыне самога кіраўніка дзяржавы, які добра вывучыў (або падсвядома адчувае) досьвед каляровых рэвалюцыяў у Грузіі і Украіне, дзе быўлыя саюзьнікі (Саакашвілі, Жванія, Бурджанадзэ ў Грузіі; Цімашэнка, Юшчанка ва Украіне) сталі тварам дэмакратычных пераўтварэнняў, перацягнуўшы на свой бок значную частку намэнклатуры і вышэйшага кіраўніцтва краіны, уключчна з нэутралізацыяй карных органаў. У дадатак — прыклад пераходу ў апазыцыю А. Казуліна, былога рэктара БДУ і саюзьніка А. Лукашэнкі, пацьвярджае перасыцярогі беларускага презыдэнта ў дачыненні да канчатковага афармлення партыі ўлады. Аднак яе фармальная адсутнасць кампенсуецца значнай ідэялгізацыяй (палітызацыяй) дзяржавай адміністрацыі, якая часткова і выконвае партыйныя функцыі. Акрамя таго, чыноўнікі і кіраўнікі дзяржпрадпрыемстваў маюць істотную фінансавую патрымку, якая залежыць выключна ад аўтарытарнага кіраўніка. Такім чынам, з двух значных фактараў уплыву на ўстойлівасць беларускага аўтарытарызму — трываласць сувязяў элітаў аўтарытарнай краіны з Захадам і дзеяздольнасць аўтарытарнага кіраўніцтва — ніводзін не прадказваў магчымасць дэмакратычнага транзыту ў 2008 г., і парлямэнція выбары гэта пацвердзілі, 100% засвядчыўшы вынікі выбараў, якія праектаваліся ў адміністрацыі презыдэнта. Лукашэнкі ў слушна заўважае, што захаваньне ва ўладзе А. Лукашэнкі перадвызначанае яго зыходнай непераадольнай перавагай над апазыцыйнамі сіламі. Якую б пасыпаховую (перанесеную з досьведу іншых дэмакратычных трансформацый посткамуністычных рэжымаў) стратэгію апошнія ні абіралі, ім наканаваная электаральная параза. І гэта не залежыць ад прыхільнасця щараговага вы-



барца, зъменаў грамадзкага меркантыння, якое ў дадатак яшчэ і цяжка вызначыць ва ўмовах аўтарызму.

Пры гэтым непапулярныя заходы, якія ў апошні час робяцца ўладамі, усё ж не маглі не паўплываць на грамадзкія настроі і не зламаць некаторыя псыхалагічныя асаблівасці мэнталітэту беларусаў, якія трапна падкрэслівае вядомая беларуская прыказка: “Няхай у мяне карова здохне, абы ў суседа дзве!” Напярэдадні выбараў адзін знаёмы гараджанін распавёў гісторыю пра сваяка, які жыве ў вёсцы Мастоўскага раёну. Вясковец заўсёды ад самага пачатку кіраваньня презыдэнта галасаваў за апошняга, і пры гэтым цалкам адэкватна ўспрымаў катастрафічную сітуацыю, што склалася ў сельскай мясцовасці. Аднак абронтоўваў сваю падтрымку наступнымі словамі: “Нам на вёсцы ўсё роўна добра жыць ужо ні пры якім кіраўніку не давядзенца, дык няхай і вы ў горадзе адчуцеце ўсё “шчасце” вясковага жыцця!” Падчас гэтых парлямэнціх выбараў вясковец патэлефанаваў (ніколі раней ён ні пры якіх абставінах не карыстаўся тэлефонам) гараджаніну з такім пытаннем: “Слухай, а хто там з вашых балятуеща?! Не магу ўжо цярпець таго жыцця, хачу за вашых галасаваць! Скажы за каго?!?” Гэта можа съведчыць пра якасныя зъмены ў грамадzkім меркантынні і асабліва на вёсцы, што падкрэсъ-

ліваеца нават афіцыйнымі вынікамі галасавання: па Слонімскай выбарчай акрузе, якая з'яўляеца сельская акругай, прадстаўнік АДС атрымаў найлепшы вынік сярод вылучэнцаў ад апазыцыйных сіл па Беларусі.

Згодна з афіцыйнай інфармацый, у горадзе Масты па асобых выбарчых участках яўка ледзьве перасягнула 50%. (Аднак нізкая яўка ў г. Масты нязначна паўплывала на агульную яўку па Мастоўскай выбарчай акрузе № 56, таму што выбарцы г. Масты складаюць усяго толькі каля 20 % ад агульнай колькасці выбарцаў па сельскай акрузе, куды ўваходзяць тры раёны: Бераставіцкі, Мастоўскі і Свіслацкі). Нягледзячы на выкарыстаныне адміністрацыйнага рэсурсу на ўсіх этапах выбарчага працэсу грамадзянне адмовіліся прыходзіць на выбарчыя ўчасткі, і нават такая яўка забясьпечвалася напружанай працай участковых выбарчых камісіяў: чальцы камісіяў без заявак выбарцаў і ў парушэніе заканадаўства абыходзілі кватэры і дамы тых грамадзянаў, якія не прагаласавалі, і настойліварайі галасаваць (часам даводзілася абыходзіць цэлья вуліцы прыватных сэктараў у горадзе або шматпавярховыя дамы); ажыццяўляўся ціск з боку кіраўніцтва на супрацоўнікаў бюджетных арганізацый (школы, шпіталі, РДК і інш) з патрабаваннем прагаласаваць, у тым ліку непасрэдна ў дзень галасавання; прыцягваліся

сілавыя органы для супрацьдзе-  
нянья агітацыі супраць праўлад-  
нага кандыдата і няўзел у галаса-  
ваныні.

Такім чынам, сярод асноўных  
фактараў, якія забясьпечылі  
ўстойлівасць аўтарытарнага рэ-  
жыму падчас апошніх выбараў,  
зьяўляюцца:

1. Слабая сувязь, як палітыч-  
ная, так і эканамічна, кіраўні-

4. Палітычна залежная дзяр-  
жаўная адміністрацыя, якая част-  
ковая выконвае функцыі партыі  
ўлады. Згодна з беларускім зака-  
надаўствам, участковая камісія па  
выбараў дэпутатаў Палаты прад-  
стаўнікоў фармующа раённымі,  
гарадзкімі выканаўчымі камітэт-  
амі, а ў гарадах з раённым падзе-  
лам — мясцовымі адміністрацы-  
ямі, у фармаваныні акруговых ка-

2008 г. зъявіліся кволыя прыкметы лібералізацыі ў палітычнай і эканамічнай сферах, якія пры ўда-  
лым іх разъвіцці могуць паўплыва-  
шы на ўстойлівасць аўтарытар-  
най сыстэмы: пасыль абавяз-  
ненія пляну прыватызацыі 519 дзяр-  
жпрадпрыемстваў на працягу 2008-2010 зъявілася на зъмяншэнне кантролю дзяржавы  
над эканомікай, што значна пас-  
лабіць уплыў аўтарытарнага кіраў-  
ніцтва і створыць магчымасці для  
ўнутранага фінансавання апазы-  
цыйных сіл. Эканамічная лібералізацыя зъяўляецца неабходнай  
передумовай электаральнай рэва-  
люцыі і дазваляе скарыстаць па-  
тэнцыял грамадзянскай суполь-  
насці праз мабілізацыю яе струк-  
тур падчас акцый пратэсту супраць  
фальсифікаций. Рэпрэсіўны апа-  
рат таксама зазнае страты: А. Лу-  
кашэнка пазбавіўся найбольш  
адыёзных асобаў у сваім атачэнні  
— Шэймана і Паўліченкі, якія па-  
дазраюцца ў дачыненьні да “гуч-  
ных” справаў. Вонкавыя актары (ЭЗ і ЗША) актыўізвалі сваю дзея-  
насць пад ціскам геапалітычных  
выклікаў і зъмянілі стратэгію ў  
адносінах да беларускага кіраўні-  
цтва: на паўгоду прыпыненая іза-  
ляцыя беларускіх элітаў. ЭЗ спра-  
буюць з'яўгнуць беларуское кіраўні-  
цтва ў агульнаеўрапейскую палітыч-  
ную і эканамічную прастору і  
такім чынам завязаць шчыльныя  
сувязі апошніх з Захадам. Пры гэ-  
тым у запасе ЭЗ існуе цэлы шэраг  
інструментанаў па дэмакратызацыі  
палітычнага працэсу посткамуні-  
стычных рэжымаў на розных эта-  
пах дэмакратычнай трансфарма-  
цыі. Праект “Белая Русь”, які пэ-  
рыядычна выносіцца беларускімі  
чыноўнікамі на парадак дня, так-  
сама тоіць у сабе шмат непрадка-  
зальнага для будучыні беларуска-  
га прэзыдэнта, калі прыняць да  
ўвагі досьвед Грузіі і Украіны. Ад-  
нак перспектыва дэмакратычнай  
трансфармацыі падчас наступных  
прэзыдэнцкіх выбараў у значайнай  
ступені залежыць ад таго, ці будзе  
вымушаны А. Лукашэнка пайсьці  
на сапраўдную эканамічную лібер-  
алізацыю і ці здолеюць замежныя  
актары (ЗША і ЭЗ) завязаць інта-  
рэсы беларускіх эліт з заходнімі  
партнёрамі.

## *Фармальная адсутнасць праўладнай партыі кампенсуецца ідэалалягізацыяй (палітызацыяй) дзяржавай адміністрацыі, якая часткова і выконвае партыйныя функцыі*

---

чых элітаў усіх узроўняў з за-  
ходнімі партнёрамі. Асабістая  
фінансавая бяспека беларускіх  
элітаў (намэнклятуры і бізнес-  
элітаў) залежыць ад беларускага  
прэзыдэнта. Санкцыі Захаду не  
закранаюць эканамічных інтэрэ-  
саў чыноўнікаў і дырэкторатау,  
тому апошнія не звяртаюць увагі<sup>1</sup>  
на рэакцыю заходніх структураў  
на фальсифікацыю выбарчага  
працэсу і палітычнай рэпрэсіі.

2. Дзяржавыны кантроль над экан-  
омікай, што дазваляе беларуска-  
му аўтарытарызму пазбавіць гра-  
мадзянскую супольнасць унутрана-  
гага фінансавання, самастой-  
насці ў прыняцці рашэнняў і  
неабходнай мабільнасці падчас  
нацыянальных палітычных пад-  
зеяў. Унутраныя крыніцы фінан-  
савання апазыцыйнай дзейнасці<sup>2</sup>  
зъведзеныя амаль да нуля. Падчас  
апошніх парлямэнцкіх выбараў  
ціск вонкавых актараў (ЭЗ і ЗША)  
на апазыцыйныя структуры,  
скіраваны на іх ўцягванье ў вы-  
барчы працэс, прывёў да значнага  
разладу: у АДС не існавала суполь-  
най стратэгіі, частка грамадзкіх  
структур (“Малады Фронт”,  
Хартыя-97) байкатавала выбары.

3. Рэзвіты рэпресіўны мэ-  
ханізм, які дазваляе пазбегнуць  
росту пратэставых настрояў на  
стадіі ўзынікнення і цалкам кан-  
траляваць разъвіцьцё сітуацый  
падчас дэмакратычнага пратэсту.

місія ўдзельнічаюць акрамя вы-  
канаўчых органаў (аблыканкамаму і Менгарвыканкаму) яшчэ і аблас-  
тная Саветы дэпутатаў і Менгарса-  
вет. У выпадку, калі ў Беларусі  
адсутнічае незалежная дзяржаў-  
ная адміністрацыя, выбарчыя  
камісіі ўсіх узроўняў можна раз-  
глядаць як складовую частку ка-  
манды праўладнага кандыдата.  
Найболей відавочным гэта зъяўля-  
еца ў тых акругах, дзе балятую-  
ца чыноўнікі — старшыні абл - і  
райвыканкамаму, або іх намеснікі:  
кіраўнікі аддзелу кадравай работы  
райвыканкамаму, якія знаходзяцца  
у падпарадкаванні чыноўніка-  
кандыдата, фармуюць асабовы  
склад участковых камісій;  
кіраўнікі ідэалалягічных аддзелаў  
райвыканкамаму і прадпрыемстваў  
узначальваюць штабы праўладна-  
га кандыдата; а “незалежнымі”  
назіральнікамі выступаюць вылуч-  
чэнцы ад напаўдзяржаўных НДА,  
створаных тымі ж чыноўнікамі.  
Нягледзячы на тое што ўсе суб’екты  
такога выбарчага працэсу ма-  
юць розныя маскі, за імі хаваеца  
адзін твар.

Да гэтага часу істотныя струк-  
турныя перавагі беларускага аўта-  
рытарызму перад грамадзянскай  
супольнасцю дазвалялі захоўваць  
стабільнасць беларускай палі-  
тычнай сыстэмы, падчас апошніх  
парлямэнцкіх выбараў гэта было  
яшчэ раз пацверджана. Аднак у

# У камптарнай сетцы

Раман Крычаўскі

Раёны беларускіх гарадоў аху таныя самадзейнымі камптарнымі сеткамі. Функцыянуюць хатнія сеткі на грамадзкіх пачатках: самаарганізуюцца, дбаяюць пра забесьпячэнне якасных паслугаў, самастойна знаходзяць сродкі на разывіццё і не імкнуша да атрымання прыбытку. Калі здараюцца праблемы ў працы сеткі, карыстальнікі звяртаюцца да свайго адміністратора. Некаторыя палітолягі адносяць самадзейныя лякальныя сеткі да структураў грамадзянскай супольнасці, якая грунтуецца на прынцыпе роўнасці і зьяўлецца незалежнай ад дзяржавы і бізнэсу. Удзельнікі такіх супольнасцяў маюць адноса на танны выхад у інтэрнэт і абменываюцца паміж сабой разнастайнай інфармацыяй.

Перадумова ўтварэння любой лякальной сеткі – наяўнасць віртуальнай супольнасці, для якой характэрная раўнапраўныя сувязі паміж усімі індывидамі. Як заўважаюць некаторыя дасылчыкі, “у такіх супольнасцях, дзе камунікацыя апасродкована камптарам, лягчэй рэалізувацца сеткавым сувязям, якія паступова замяшчаюць дамінуючыя раней гіерархічныя і рынковыя”. Асноўнае адрозненіе віртуальных супольнасцяў ад звычайных сацыяльных груп – заключаецца ў выкарыстанні інфармацыйна-камунікацыйных тэхналёгій. Кажучы проста, стасункі паміж людзьмі апасродкованыя камптарамі. Зрэшты, у інфармацыйную эпоху любы камунікацыйны акт паміж людзьмі адбываецца з улікам найбольш аптымальнага сродку камунікацыі. Тому пераход рэальных супольнасцяў у віртуальныя трэба разглядаць у кантэксьце агульнай тэндэнцыі да павелічэння папулярнасці IKT.

Удзел у лякальных камптарных сетках залежыць ад індывидуальнай матывацыі. Праўда, не-




*Некаторыя палітолягі адносяць самадзейныя лякальныя сеткі да структураў грамадзянскай супольнасці, якая грунтуецца на прынцыпе роўнасці і зьяўлецца незалежнай ад дзяржавы і бізнэсу*

спрыяльны фон у выглядзе драконаўскіх законаў, якія абмяжоўваюць свободу асацыяцыяў, а таксама праблемны дасяг да СМІ, могуць каталізаць распаўсюд і імклівае разывіццё лякальных камптарных супольнасцяў. Хатнія сеткі дазваляюць унікнуць разнастайных перашкоў і павялічыць эфектыўнасць групавога ўзаемадзеяння.

Для інфармацыі: хатнія сеткі можа аб'ядноўваць ад пяці да некалькіх сотняў машынаў. Калі

на энтузіястаў камптарных супольнасцяў супадаюць з электаральнымі падзеямі. На першы погляд, прычына падобных рэйдаў цалкам відавочная – некантролюваная дыфузія непажаданай для ўладаў інфармацыі. Аднак пры дэталёвым аналізе ситуацыі становіца зразумелым, што тумачэнне варожага стаўлення ўладаў да несанкцыянаваных сект у катэгорыях інфармацыйнай вайны не вытрымлівае крытыкі. У ситуацыі з камптарнымі сеткамі





*Пераход рэальных супольнасьцяў у віртуальныя трэба разглядаць у кантэксьце агульной тэндэнцыі да павелічэння папулярнасці IKT.*

стаў: пашкоджанье фасадаў будынкаў і тэлефонных кабэляў, стварэнье небяспекі жыццям жыхароў дома і г.д. Энтузіясты хатніх сетак пірэчаць, што за некалькі гадоў карыстаньня ўласным абсталяваннем не зафіксавана ніводнага выпадку пашкоджанья чужой уласнасці. З гэтай нагоды нават зъявіўся жарт: калі раптам абрывеца дом – вінаватая ва ўсім самадзейная сетка.

З неафіцыйных крыніцаў паступае інфармацыя, што абразаныні сетак справакаваныя жаданьнем камэрцыйных структурой манапалізацаі дадзены бізнес. Такія памкненныя дастаткова проста ажыццяўіць, бо большасць самаробных кампьютарных сетак ня мае афіцыйнага статусу.

Для чаго карыстальнікі кампьютараў імкнущыя стаць сябрамі сеткавых супольнасьцяў? Па-першае, чальцы самадзейных сетак атрымліваюць дасяг да файлаў, выкладзеных у адмыслова створаных для спампоўяння тэчках. Па-другое, абанэнты сеткі аптымізуюць камунікацыю паміж сабой у наўпроставым рэжыме. Па-трэцяе, карыстальнікам сеткі забяспечваецца адносна танны і вельмі хуткі дасяг да інтэрнэту. Што праўда, падлу-

чанасць да лякальнай кампьютарнай сеткі не здымае з парадку дня пытаньне пра зынжэнэры тарыфаў на інтэрнэт-паслугі.

Абсалютным манапалістам у Беларусі па забесьпячэнні канала выхаду ў вонкавы съвет застаецца дзяржаўная кампанія “Белтэлекам”. Нават у Рэспубліцы, ужо ня кажучы пра краіны Заходняй Еўропы, палітыка ў дачыненьні да суսветнага павуціння дастаткова ліберальная. Адсутнасць манаполіі вядзе да істотнага падзення кош-

*Калі раптам  
абрываецца дом –  
вінаватая  
ва ўсім  
самадзейная  
сетка*

таў на дадзены від паслугі. Безылімітны інтэрнэт у любога расейскага правайдэра каштует ў дзесяць разоў таніней, чым, напрыклад, белтэлекамаўскі пакет ByFly.

Сярод аргумэнтаў на карысць захаваньня незалежных кампьютарных супольнасьцяў – організацыі сябрамі кам’юніці дабрачынных акцыяў, выяўленыне актыўнай грамадзянскай пазыцыі і, нарэшце, танны і якасны дасяг да інтэрнэту (!). Аднак, прыходзяць да высноваў карыстальнікі сетак, падобна на тое, што дзяржава зусім не зацікаўленая ў грамадзкай актыўнасці. Таму так званая праблема лічбавай няроўнасці, калі далёка ня ўсе грамадзяне могуць свабодна вандраваць па сусьветным павуцінні, можа стаць для Беларусі актуальнай у бліжэйшай перспектыве.





# Міжнародныя грамадзкія аб'яднаньні

## Дакумэнты, неабходныя для рэгістрацыі

Вольга Смалянка

Для дзяржаўнай рэгістрацыі міжнароднага грамадзкага аб'яднаньня ў месячовы тэрмін пасля правядзення ўстановчага мерапрыемства ў орган рэгістрацыі (Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь) паштовым адпраўленнем ці ўпаўнаважаным прадстаўніком аб'яднаньня падающа наступныя дакумэнты:

1. Заява аб дзяржаўнай рэгістрацыі

Заява падаецца ў адпаведнасці з формай, вызначанай заканадаўствам, і падпісаецца на меншым трывам сябрамі кіраўнічага органу аб'яднаньня.

2. Статут грамадзкага аб'яднаньня (2 асобнікі)

Статут грамадзкага аб'яднаньня ў ававязковым парадку мусіць зъмяшчаць наступныя звесткі:

1) поўную ці скарочаную назvu;

Заканадаўствам прадугледжаны шэраг патрабаваньняў да назvы міжнароднага грамадзкага аб'яднаньня.

Назва мусіць утрымліваць указаныне на ягоную арганізацыйна-прававую форму – “грамадзкае аб'яднаньне”, на характар дзейнасці – моладзеяе, жаночае, спартовае, экалагічнае і г.д.

Не дапускаецца выкарыстаныне ў назvе грамадзкага аб'яднаньня афіцыйных назvau (як поўных, так і скарочаных) замежных дзяржаваў ці раней існуючых дзяржаваў, а таксама словаў “Рэспубліка Беларусь”, “Беларусь”, “нацыяналь-

колькасць міжнародных грамадзкіх аб'яднаньняў, якія ствараюцца і рэгіструюцца ў Рэспубліцы Беларусь, расьце. Дадзены факт тлумачыцца магчымасцю распаўсяду дзейнасці міжнароднага аб'яднаньня на ўсю тэрыторыю Рэспублікі Беларусь і тэрыторыю аднаго ці некалькіх замежных дзяржаваў, а таксама неабходнасцю наяўнасці значна меньшай колыкасці заснавальнікаў, а ў далейшым і сябраў, у параўнанні з рэспубліканскім аб'яднаньнем. У сёньняшній рубрыцы “Кансультатыя” будуць падрабязна разгледжаныя патрабаваньні, якія выстаўляюцца да дакументаў, неабходных для рэгістрацыі міжнародных аб'яднаньняў.

ны”, “народны”, “беларускі”.

Аб'яднаньне можа выкарыстоўваць у сваёй назvе імя грамадзяніна толькі пры наяўнасці заявы такога грамадзяніна (у выпадку ягонаі съмерці – заявы ягоных нашчадкаў) або згодзе на выкарыстаныне ў назvе аб'яднаньня імя гэтага грамадзяніна.

Назва аб'яднаньня ня можа ўтрымліваць указаныня на перавагу якой-небудзь расы, нацыянальнасці ці сацыяльнай групы, а таксама служыць мэце гвалтоўнай зъмены канстытуцыйнага ладу ці пропаганды вайны, сацыяльнай, нацыянальнай, рэлігійнай і ці расавай варажнечы.

Назва аб'яднаньня, у тым ліку скарочаная, мусіць адрознівацца ад назvau іншых грамадзкіх аб'яднаньняў, зарэгістраваных у Рэспубліцы Беларусь ці ліквідаваных паводле разшэння суду, і на мусіць супярэчыць актам заканадаўства, устаноўчым дакумэнтам грамадзкага аб'яднаньня, а таксама парушаць права на інтэлектуальную ўласнасць.

2) мэты, задачы, прадмет і мэтыды дзейнасці аб'яднаньня;

3) указаныне на тэрыторыю распаўсяду дзейнасці аб'яднаньня (Рэспубліка Беларусь і \_\_\_\_\_ (пазначыць краіны));

4) умовы і парадак набыцця і страты сяброўства ў аб'яднаньні, а таксама парадак уліку сябраў аб'яднаньня;

Сябрамі грамадзкіх аб'яднаньняў могуць быць грамадзяне, якія дасягнулі 16 год. У іншых выпадках, прадугледжаных Статутам аб'яднаньня, ягонымі сябрамі могуць быць асобы, якія не дасягнулі гэтага ўзросту і маюць адпаведны пісмовы дазвол сваіх законных прадстаўнікоў. Грамадзкія аб'яднаньні маюць фіксаванае сяброўства.

5) права і ававязкі сябраў аб'яднаньня;

6) парадак кіравання дзейнасцю аб'яднаньня; назvu, склад, парадак абраўнія, парадак і перыядычнасць скліканьня, тэрміны паўнамоцтваў органаў аб'яднаньня, органаў арганізацыйных структур грамадзкіх аб'яднаньняў і іх кампетэнцыю;

Структура органаў грамадзкага аб'яднання рэгламентаваная за канадаўствам. Вышэйшым органам зьяўлецца зъезд, канфэрэнцыя, агульны сход ці іншы сход сябраў аб'яднання і іх прадстаўнікоў (дэлегатаў).

Да кампэтэнцыі вышэйшага органу аб'яднання належыць:

зацверджаныне назвы і Статуту аб'яднання;

абраныне кіраўнічага органу аб'яднання, які ажыццяўляе ў пэрыяд паміж паседжаннямі (скліканнямі) вышэйшага органу кіраўніцтва дзеянасць аб'яднання;

абраныне кантрольна-рэвізійна- гаг органу, які ажыццяўляе ўнутраную праверку фінансава-гаспадарчай дзеянасці, а таксама ўнутраны кантроль за адпаведнасцю дзеяньня аб'яднання заканадаўству і Статуту;

унясеньне ў Статут аб'яднання зъяненіні ў і (ці) дапаўненіні, апрач пытаньняў, аднесеных да кампэтэнцыі кіраўнічага органу;

приняцце рашэння аб рэарганізацыі ці ліквідацыі аб'яднання;

приняцце іншых рашэнняў, абавязковых для ўсіх органаў і сябраў аб'яднання.

Вышэйшым органам аргструктуры аб'яднання ў адпаведнасці са Статутам аб'яднання зьяўлецца канфэрэнцыя, агульны сход ці іншы сход. Да ягонай кампэтэнцыі адносіцца:

абраныне ў парадку, вызначаным Статутам аб'яднання, кіраўнічага органу арганізацыйнай структуры, які ажыццяўляе ў пэрыяд паміж паседжаннямі (скліканнямі) вышэйшага органу арганізацыйнай структуры кіраўніцтва яе дзеянасцю;

абраныне кантрольна-рэвізійнага органу арганізацыйнай структуры;

приняцце рашэнняў, абавязковых для органаў арганізацыйнай структуры і сябраў грамадзкага аб'яднання, якія ўваходзяць у яе склад.

Кіраўнічы орган грамадзкага аб'яднання складаецца на менш чым з трох сябраў аб'яднання. Кіраўнічыя і кантрольна-рэвізійныя органы аб'яднання, яго аргструктураў зьяўляюцца выбар-

нымі органамі. У выбарныя органы аб'яднання, яго аргструктураў могуць быць абранныя толькі сябры гэтага аб'яднання, якія дасягнулі васямнаццатагодовага ўзросту. Не дапускаецца адначасовае займаньне сябрам аб'яднання пасадаў у кіраўнічым і кантрольна-рэвізійным органах аб'яднання, яго аргструктураў. Грамадзкае аб'яднанне, яго аргструктуры могуць арганізоўваць іншыя органы, неабходныя для ажыццяўлення статутнай дзеянасці. Парадак утварэння такіх



органаў, іх кампэтэнцыя і парадак приняцця імі рашэнняў вызначаюцца Статутам аб'яднання.

Згодна з заканадаўствам усталяваныя такія найменьні пасадаў кіраўнікоў арганізацыяў, як генэральны дырэктар, дырэктор, загадчык, старшыня, кіраўнік.

7) парадак приняцця і абскардзваныя рашэнняў органаў аб'яднання, ягоных аргструктураў;

8) кініцы і парадак фармавання грашовых сродкаў і іншай маёмысці аб'яднання; орган, паўнамоцны прымаць рашэнні аб наўбыцці маёмысці, распараджэння ёй; межы распараджэння маёмысці грамадзкіх аб'яднанняў іх арганізацыйнымі структурамі;

Грамадзкая аб'яднаны могуць мець ва ўласнасці любую маёмысці, неабходную ім для матэрыяльнага забесцячэння дзеянасці, прадугледжанай Статутам, за выключэннем аб'ектаў, якія, згодна з законам, могуць знаходз-

іцца толькі ва ўласнасці дзяржавы. Грашовыя сродкі грамадзкага аб'яднання фармуюцца з:

уступных і сяброўскіх унёскаў (калі іх аплата прадугледжаная Статутам аб'яднання);

паступленьню ад зладжаных са статутнымі метамі лекцыяў, выставаў, спартовых і іншых мерапрыемстваў;

прыбыткаў ад прадпрымальніцкай дзейнасці, якая ажыццяўляецца ў парадку, вызначаным заканадаўствам;

добраахвотных ахвяраванняў; іншых крыніцаў, якія не забаронены законадаўствам.

Грашовыя сродкі і іншая маёмысці аб'яднання ня могуць пераразымяркоўвацца паміж ягомі сябрамі і выкарыстоўваюцца толькі для выканання статутных мэтаў і задачаў. Дапускаецца выкарыстаныне аб'яднаннем сваіх сродкаў на добраахвотныя мэты.

Грамадзкае аб'яднанне можа ажыццяўляць ва ўсталяваным парадку прадпрымальніцкую дзеянасць настолькі, наколькі яна неабходная для статутных мэтаў, дзеля якіх яно створанае, адпавядае гэтым мэтам і адпавядае прадмету дзеянасці аб'яднання. Такая дзеянасць можа ажыццяўляцца аб'яднаннем толькі праз утварэнныне камэрцыйных арганізацій і (ці) удзел у іх.

9) парадак унясенія зъяненіні ў і (ці) дапаўненіні ў Статут аб'яднання;

Органам, паўнамоцным прымаць рашэнне аб унясеніі зъяненіні і (ці) дапаўненіні, звязаныя зь пераменай юрыдычнага адресу аб'яднання альбо абумоўленыя зъяненінімі ў заканадаўстве.

10) парадак рэарганізацыі альбо ліквідацыі аб'яднання і парадак выкарыстаныя маёмысці, якая засталася пасля ліквідацыі аб'яднання;

Ліквідуюцца міжнародныя грамадзкія аб'яднаны на рашэнні іх вышэйшых органаў альбо па рашэнні Вяроўнага суду Рэспублікі Беларусь.

публікі Беларусь. Грашовыя сродкі і іншая маёмасьць ліквідаванага аб'яднаньня пасъля поўнага задавальнення ўсіх патрабаваньняў крэдытораў выкарыстоўваюцца на мэты, прадугледжаныя Статутам гэтага аб'яднаньня, калі грашовыя сродкі і іншая маёмасьць у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі ня мусіць аблічніцца ў прыбытак дзяржавы.

11) юрыдычны адрас (месца знаходжаньне кіраўнічага органу) аб'яднаньня;

Пры падрыхтоўцы дакумэнтаў да рэгістрацыі неабходна мець на ўвазе, што ў выпадку зъянення юрыдычнага адрасу аб'яднаньне ў месяцовы тэрмін абавязанае падаць органу рэгістрацыі ўсе неабходныя дакумэнты для ўнісанення зъянення ў Статут.

12) структуру грамадзкага аб'яднаньня, умовы і парадак стварэння і спынення дзеянасці іх арганізацыйных структур.

Міжнароднае аб'яднаньне можа мець свае аргструктуры, пад якімі разумеюцца яго структурныя падраздзяленні, створаныя ў адпаведнасці са Статутам гэтага аб'яднаньня паводле тэрытарыяльнага альбо іншага прынцыпу, якія дзейнічаюць на падставе Статуту таго аб'яднаньня, структурнымі падраздзяленнямі якога яны

публікі Беларусь.

Старонкі Статуту мусіць быць пранумарараваныя. На тытульной старонцы Статуту адзначаюцца наступныя звесткі: кім (назва ўпаважанага органу) і калі прыняты Статут.

3. Пратакол устаноўчага сходу альбо іншага органу ў адпаведнасці са Статутам

Заснавальнікі грамадзкага аб'яднаньня склікаюць устаноўчы сход (канфэрэнцыю, агульны сход, іншае ўстаноўчае арганізацыйнае мерапрыемства), на паседжаньні якога вядзеца пратакол. У пратаколе пазначаюцца:

назва віду дакумэнту;

найменыне органу, які выдае дакумэнт (устаноўчы сход, канфэрэнцыя, агульны сход, іншае ўстаноўчае мерапрыемства);

дата і месца (населены пункт) правядзення зъезду (канфэрэнцыі), рэгістрацыі нумар пратаколу;

прозвішча і ініцыялы выбранага ўстаноўчым сходам старшыні і сакратара сходу, а таксама ўсіх прысутных на сходзе (спачатку пералічаюцца заснавальнікі аб'яднаньня, пасъля запрошаныя; прозвішчы запрошаных зъмяшчаюцца ў альфабетным парадку);

парадак дня ўстаноўчага сходу, уключаючы пералік пытанняў,



(пазначаюцца прозвішчы ўстрыманых ці тых, хто прагаласаваў супраць);

аб выбарах кіраўнічага, кантрольна-рэвізійнага, а таксама іншых цэнтральных органаў аб'яднаньня, прадугледжаных яго Статутам;

аб наданыні ня менш чым тром сябрам кіраўнічага органу аб'яднаньня права прадстаўляць інтарэсы аб'яднаньня ў органе рэгістрацыі ці судзе.

Асноўны змест спавешчанья ў і выступаў зъмяшчаеца ў тэксьце пратаколу ці далучаеца да яго.

Кожнае пытаньне парадку дня будзе паводле схемы: слухалі – выступілі (у пратаколе пазначаюцца ўсе выступоўцы і іх меркаваныне, можна далучыць тэкст выступу) – пастановілі (вырашылі) і вынікі галасаваньня ў лічбах – за, супраць, устрымаліся.

Пры правядзеніні зъезду (дэлегаты) ці канфэрэнцыі (прадстаўнікі) падаеца два (як парвіла) пратаколы мандатнай камісіі па праверцы паўнамоцтваў прысутных. У гэтых жа выпадках могуць быць пададзеныя пратаколы ўліковай камісіі. Калі галасаванне было таемным – то гэта абавязкова.

Пратакол падпісваеца старшынём паседжаньня ўстаноўчага мерапрыемства і сакратаром.

4. Дакумэнт, які пацвярджае наяўнасць адрасу (месца знаходжаньня кіраўнічага органу) аб'яднаньня.

Наяўнасць юрыдычнага адрасу аб'яднаньня (месца знаходжаньня

## *Ліквідуюцца міжнародныя грамадзкія аб'яднаны на рашэныні іх вышэйших органаў альбо на рашэныні Вярхоўнага суду Рэспублікі Беларусь*

з'яўляюцца. Аргструктуры мусіць быць створаныя як на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (беларускае аддзяленні), так і на тэрыторыі адной ці некалькіх замежных дзяржаваў.

Аргструктурам у адпаведнасці са Статутам аб'яднаньня могуць надавацца правы юрыдычнай асобы.

У статуте аб'яднаньня могуць утрымлівацца і іншыя пала жэныні, якія датычачыца стварэння і дзеянасці аб'яднаньня і якія не супяречаць заканадаўству Рэспублікі Беларусь.

якія абмяркоўваюцца на ўстаноўчым сходзе;

ход абмеркаваньня пытаньня ў паводле схемы: слухалі – выступілі – вырашылі (пастановілі) – галасавалі – асобна па кожным разгляданым пытаньні, паводле парадку дня.

Абавязковыя пытаньні парадку дня:

аб стварэнні і зацверджаны назвы аб'яднаньня;

аб зацверджаны Статуту аб'яднаньня;

аб сяброўстве заснавальнікаў

яго кіраўнічага органу) пацьвярджаеца праз падачу ў орган рэгістрацыі гарантыйнага ліста і (ці) іншага дакумэнту, які пацьвярджае права на разъмяшчэнне кіраўнічага органу аб'яднання па пазначаным у дакумэнце адрасе ў выпадку яго дзяржаўнай рэгістрацыі ва ўсталяваным парадку.

Грамадзкае аб'яднанье мусіць мець юрыдычны адрас у нежыльм памяшканьні. У гэтым выпадку ў орган рэгістрацыі падаеца гарантыйны ліст прадпрыемства, якое абавязуеца забяспечыць юрыдычны адрас, на яго фіrmовым блянку. Калі памяшканье знаходзіцца ў арэнзе (бязвыплатным карыстаньні), неабходна атрымаць згоду ўласніка. Да камплекту дакумэнтаў, якія падаюцца на рэгістрацыю, неабходна таксама далучыць копію дакумэнту, які пацьвярджае правамоцтвы ўласніка памяшканьня, завераную ўласнікам (напрыклад, копію тэхнічнага пашпарту і рэгістрацыінага пасьведчанья на памяшканьне).

Юрыдычны адрас можа разъмяшчацца таксама ў індывідуальным (блікаваным ці аднакватэрным) жыльм доме. У гэтым выпадку ў орган рэгістрацыі падаеца заява ўласніка дома пра тое, што ён ня супраць разъмяшчэння па ягоным хатнім адрасе юрыдычнай адрэсі аб'яднання са згодай усіх поўнагадовых грамадзянаў, пропісаных у дадзеным доме. Подпісы ўсіх гэтых грамадзянаў мусіць быць завераныя начальнікам ЖЭСу (бясплатна) альбо натарыюсам (платная паслуга). Да заявы дадзенага копія (выпіска) з дамавой кнігі, то бок пацьверджаньне таго, што менавіта гэтыя грамадзяне пропісаны ў дадзеным доме. Неабходна таксама далучыць дазвол мясцовых выкананій і распараджальных органаў на выкарystанье жылога дома не па мэтаўм прызначэнні і копію тэхнічнага пашпарту для пацьверджання, што гэтае памяшканье сапраўды зьяўляеца індывідуальным жыльм домам.

5. Графічная выява арганізацыйных структураў аб'яднання з пазначэннем іх месцазнаходжанья

Уяўляе сабой схематычнае адлюстраванье прадугледжаных

Статутам аб'яднанья цэнтральных органаў і арганізацыйных структураў з улікам стасункаў іх супадпараткованьня. Падпісаеца кіраўніком аб'яднання.

6. Дакумэнт банку, які пацьвярджае аплату дзяржаўнага мыту

Дзяржаўны мыт складае дваццаць пяць базавых велічыні. Аплата мыту за рэгістрацыю пацьвярджаеца арыгіналам банкаўскага дакумэнту. У плацёжным дакумэнце мусіць быць пазначаная назва аб'яднання, за рэгістрацыю якога ўносіцца мыт (пазначаеца дакладнай назва ў адпаведнасці са Статутам аб'яднання).

7. Сыпіс заснавальнікаў грамадзкага аб'яднання

Мусіць уключаць ня менш за 10 заснавальнікаў ад Рэспублікі Беларусь, а таксама ня менш чым патры заснавальнікі ад адной ці некалькіх замежных дзяржаваў. У якасці заснавальнікаў могуць выступаць грамадзяне, якія дасягнулі ўзросту 18 гадоў, а пры стварэнні моладзевых і дзіцячых аб'яднанняў – 16 гадоў.

Сыпіс заснавальнікаў аб'яднання афармляеца паводле ўсталяванай заканадаўствам формы, падпісаеца трymа сябрамі кіраўнічага органу аб'яднання .

Пры зборы дадзеных аб заснавальніках аб'яднання рэкамэндуем таксама зьбіраць інфармацыю пра іх пашпартныя дадзенія (сэрыя, нумар, кім і калі выдадзеныя, асабісты нумар), бо яна спатрэбіца пры пастаноўцы аб'яднання на улік у падатковыя органы.

8. Сыпіс сябраў замежнага аддзялення

Сыпісы сябраў міжнароднага аб'яднання, якія ўваходзяць у склад аргструктураў на тэрыторыі аднаго ці некалькіх замежных дзяржаваў, мусіць быць завераныя ва ўсталяваным парадку . Заканадаўствам усталяваная форма сыпісу сябраў замежнага аддзялення, аднак рэкамэндуем афармляць яго паводле формы сыпісу заснавальнікаў грамадзкага аб'яднання.

9. Сыпіс сябраў выбраных органаў грамадзкага аб'яднання

Афармляеца паводле ўсталяванай заканадаўствам формы і падпісаеца кіраўніком грамадзкага

аб'яднання.

10. Дакумэнт аб папярэдняй аплаце за паведамленье пра дзяржаўную рэгістрацыю і пра наяўнасць дамовы апублікацыі

Паведамленье пра дзяржаўную рэгістрацыю публікуецца ў газэце "Рэспубліка". У пацьверджаньне аплаты за паведамленье пра рэгістрацыю ў орган рэгістрацыі падаеца плацёжны дакумэнт з далучэннем дамовы (рахунку-фактуры) з дадзенай газэтай або апублікаванын пасля рэгістрацыі аб'яднання паведамленія пра поўную ці скарочаную яго назву, дату дзяржаўнай рэгістрацыі, рэгістрацыйны нумар, юрыдычны адрас і контактны нумар тэлефону.

11. Пратаколы (альбо выпіскі з іх) устаноўчых мерапрыемстваў або стварэннын арганізацыйных структураў на тэрыторыі аднаго ці некалькіх замежных дзяржаваў, завераныя ва ўсталяваным парадку.

Апроч дадзеных абавязковых дакумэнтаў для дзяржаўнай рэгістрацыі грамадзкіх аб'яднанняў могуць патрабавацца і іншыя дакумэнты:

12. Заява грамадзяніна (у выпадку ягонай смерці – заява ягоных нашчадкаў) аб згодзе на выкарystанье ў назве аб'яднання імя гэтага грамадзяніна (толькі пры ўключэнні імя гэтага грамадзяніна ў назве аб'яднання)

13. Для рэарганізаванага аб'яднання – перадатачны акт ці разъдзяляльны баланс, зацьверджаны органамі аб'яднання, якіі прыняў рашэнне аб рэарганізацыі.

14. У залежнасці ад прынятага Статуту ад аб'яднанняў могуць таксама патрабавацца іншыя дакумэнты (напрыклад, пратакол кіраўнічага альбо кантрольна-рэзвізійнага органу або выбары кіраўніка дадзенага органу).

Дакумэнты, якія падаюцца ў орган рэгістрацыі, мусіць быць выкананы на паперы фармату А4 з выкарystаннем машынапіснай ці электроннай тэхнікі, тэкст праз паўтара міжрадковага інтэрвалу (кампьютарны шрыфт Times New Roman памерам 15), у адпаведнасці з патрабаванынімі справаўводства.